

ДА ПАДПІШЧЫКАЎ ЧАСОПІСІ МАЛАДНЯК

З 1-га студзеня 1928 году

ПЕРАЙШЛО да выдавецтва ЦК ЛКСМБ ПЕРАЙШЛО
„ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“

ВЫДАНЬНЕ ЧАСОПІСІ „МАЛАДНЯК“

У 1928 ГОДЗЕ „Маладняк“ выходзіць значна рэаргага-
да 7-мі друкаваных аркушаў, на лепшай паперы. Рэгулярны
штомесячны выпуск часопісі ГАРАНТУЕЦЦА. На 1928 год
будуць дадзены дармовыя дадаткі

ГАДАВЫМ ПАДПІШЧЫКАМ:

- 1) Камплект „Маладняка“
за 1927 год або
- 2) Бібліятэчка Маладнякоў-
ская кніжніцы на суму

ПАЎГАДАВЫМ:

- Бібліятэчка Маладнякоў-
ская кніжніцы на суму
1 руб. 50 кап.

НА ПРАЦЯГУ ГОДУ БУДУЦЬ НАДРУКАВАНЫ Ў ЧАСОПІСІ:
аповесьць Р. Мурашкі — „У іхным доме“, аповесьць з камсамоль-
скага жыцця — В. Кавали, пад канец году пачненца друкам
раман Р. Мурашкі — „Сын“; апавяданні: П. Галавача — „Кнак“ і
„Дасужая“, С. Хурсіка — „Зымітрок“, П. Раздольнага — „Браўнінг“,
П. Труса — „Дзікі съемех“, Б. Мікуліча — „Адыйшло... адкацілася“
і „Малады дубок“, Р. Мурашкі — „Прыгранічны манастыр“ і інш.;
пераклады з чужаземных моў Мардзілкі, П. Росіча, Іл. Барашкі;
вершы: А. Вечара, В. Маракова, А. Моркаўкі, С. Фаміна, Юр. Ля-
воннага, Пфляумбаум, Шушкевіча, пароды Стаяна і інш.; кры-
тычна-дасыльдчыя і папулярна-навуковыя артыкулы: праф. П. Бу-
зuka, М. Аляхновіча, П. Р., Дылы і інш.

У ЧАСОПІСІ ЎВОДЭЯЦЦА НОВЫЯ АДДЭЛЫ:

„Выпісы з беларуское літаратуры“ (сystэматычны крытычны
агляд друку) і „Гутарка з падпішчыкамі“ (па матар'ялу, дасылае-
маму ў рэдакцыю). Даецца штомесяця багаты кнігапіс і хроніка.

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

На год.	6 руб.	На 3 месяцы.	1 р. 50 к.
„ паўгода	3 „	„ 1 месяц	— 50 к.

Цена асобнага нумару 60 кап.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА: кантакто Выдавецтва ЦК ЛКСМБ
„Чырвоная Зьмена“ Менск, Камсамольская, 25, усімі паштовымі
аддзяленынямі, усімі аддзяленынямі БДВ і спэцыяльнымі ўпайды-
важанымі і агэнтамі Выдавецтва „Чырвоная Зьмена“.

Выдавецтва ЦК ЛКСМБ „Чырвоная Зьмена“.

Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся!

МАЛАДНЯК

Штотечная літаратурна - мастацкая
і грамадзка-політычна часопісі—орган
Цэнтральнага Бюро Ўсебеларускага
аб'яднання поэтаў і пісьменнікаў
„Маладняк“



— ПАД РЭДАКЦЫЯЙ —

Л. Галавача, В. Кавала, Р. Мурашкі, А. Моркаўкі, С. Хурсіка

Год выданьня шосты

С шытак другі
ЛЮТЫ

ВЫДАВЕЦТВА ЦК ЛКСМБ „ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“
МЕНСК — 1928



ЖИНДАЛАМ

Беларускім - інфузіямі - спасаючымі
адубом, яблукамі, вишнякамі, паданіем і
жасминамі з афганскай хлопеццінай
Французіі і французскім
"добралім".

Беларускім - інфузіямі - спасаючымі
адубом, яблукамі, вишнякамі, паданіем і
жасминамі з афганскай хлопеццінай
Французіі і французскім
"добралім".

Метава выдавання № 1

ІЗУЧЕВАТЫЕ
М-Т-О-Г.

Заказ № 1210.

У ліку 1.000.

Галоўлітбел № 543.

1-ая друк. Беларускага Дзяржаўнага Выдавецства.



Л. М. Толстой.



BOSTON, MASS.

1850
THE AMERICAN
ANTI-SLAVERY
SOCIETY,
NEW YORK.

Л. М. Талстой.

Ляксейка Гаршок

(Апавяданьне)

Ляксейка быў найменшы брат. Аднойчы маці паслала яго аднесыці дзячысце гаршок малака, а ён спатыкнуўся і разьбіў гаршок. Маці пабіла яго, а дзеці далі яму мянюшку „Гаршок“. Ляксейка-Гаршок—з таго часу так і прывілася яго мянюшка.

Ляксейка быў хлопчык сухашчавы, лапавухі, вуши тырчлі, бы крыльлі. І нос быў у яго вялікі. Дзеці дражніліся: „у Ляксейкі нос—велічынёю з воз; можа пад'ехаць можна?!” У вёсцы была школа, але Ляксейка ня вучыўся—часу ня было. Старшы брат жыў у горадзе—у купца, і Ляксейку з маленства прышлося бацьку ў гаспадарцы дапамагаць.

Было яму шэсцьць гадоў, а ён ужо з сястрою авечак і карову пільнаваў на выгане, а большым стаў, коняй пільнаўца пачаў і ўдзені і на начлезе. А калі яму дванаццаць гадоў спойнілася, ён і араў, і вазы вазіў. Сілы ня было, затое спрыту хапала. Заўсёды вясёлы такі быў. Хлапчуکі насыміхаліся з яго, а ён ці маўчаў, ці сымляўся. Здаралася, што бацька яго лаяў, тады ён маўчаў і слухаў. І як толькі спынялася лаянка, ён усьміхаўся і працягваў сваю работу.

Ляксейку пайшоў дваццаты год, калі брата ягонава ў салдаты ўзялі. І на братава месца бацька Ляксейку ў горад, да купца адвёз, на дворнікаву пасаду. Ляксейку далі старыя братавы боты, шапку бацькаўскую, Ляксейка ўзрадавацца ня мог, гледзячы на сваю вонратку, аднак купец нездаволены застаўся Ляксейкіным выглядам.

— Я разылічваў, што ты заместа Сымона мне дарослага чалавека дасі,—казаў купец бацьку, азірнуўшы Ляксейку з ног да галавы, а ты мне, паглядзь, якога смарката га прывёз. На-
воншта ён годны?

— Паночку, ён на ўсё зручны. І каня запрэгчы, і паехаць куды, і да працы ахвочы, ён толькі выглядае як сухашчай, а на справе іначай—жылісты.

— Ну, паглядзім, ужо відаць будзе.

— А каштоўней за ўсё—безадказны. Да работы зайдрасць мае.

— Што з табою рабіць? Пакінь.

І Ляксейка стаў жыць у купца.

У купца была малая сям'я: гаспадыня, старая маці, жанаты старшы сын, простага выхаваныня, з бацькам разам гандляваў, і другі сын вучоны, гімназисту скончыў, у університетце вучыўся, ды выгналі адтуль, і ён жыў пры бацькох; ды дачка купцова—гімназыстка.

Съпярша Ляксейка нікому не спадабаўся—занадта ўжо мужыкаваты быў: і апрануты дрэнна, і гжэчнасьці ня было, усіх на „ты“ зваў, аднак хутка ўсе звыкліся з ім. Служыў ён яшчэ лепш за брата, безадказны быў; за ўсімі справамі яго пасылалі, і ён ўсё рабіў ахвотна і шпарка, выканаўшы адну работу,—браўся за другую. Як і ў бацькі, у вёсцы, так і ў купца, у горадзе, на Ляксейку ўскладаліся розныя работы. Чым больш ён рабіў, тым больш ўсё на яго навальвалі работы. Гаспадыня—купчыха і купцовая маці, і дачка купцова, і купецкі сын, і крамнік, і кухарка, увесь час яго то туды, то сюды пасылалі, то тое, то гэта давалі рабіць. Толькі чутно, праз увесь час, было: „Эзлётай, братка“, альбо: „Ляксейка, ты гэта ўпараткуй“.—„Ты-ж, гэта што, Ляксейка, запамятаў, ці што?“—„Глядзі памятуй, Ляксейка“.—І Ляксейка лётаў, упараткованаў, і глядзеў, і памятаў, і ўсё выконваў, і праз увесь час усыміхаўся. Братавы боты ён хутка падраў, і гаспадар, вылайашы яго за тое, што ходзіць ён з голымі пальцамі, загадаў новыя боты купіць яму на базары. Боты былі новыя, і Ляксейка цешыўся з іх, але ногі ў яго былі тыя самыя, старыя, і яны к вечару балелі ў яго ад летаніны, а ён сердаваў на іх. Ляксейка баяўся, каб бацька, калі прыдзе за боты вылічыць з пэнсіі. Уставаў Ляксейка зімою досьвіткамі, калоў дровы, затым падмятаў двор, аддаваў сънеданыне купцовой карове, каню, паіў іх. Справіўшыся з адным, Ляксейка браўся за другое: тапіў печкі, чысьціў боты, вопратку гаспадаром, настаўляў самавары,

чысьціў іх, а пасьля ці крамнік клікаў яго выцягваць са складу тавар, ці кухарка загадвала яму мясіць цеста, чысьціць рондлі. Затым слалі яго ў горад, то з пісулькай, то за купцовай дачкою ў гімназию, то за лампадным маслам для старой купцовой маці.— „Дээ ты зынікаеш, лайдак?“—казаў яму то той, то другі.— „Пашто вам самым хадзіць, Ляксейка зъётэа. Ляксейка! Ляксейка, зъётэай!“ І Ляксейка лётаў. Пасьнедаць ён ня меў часу, а палуднаваць, рэдка калі палуднаваў з усім разам. Кухарка яго лаяла за тое, што ён вечна позыніцца да абеду, аднак шкадавала яго ўсё-ткі і пакідала яму гарачай стравы і да абеду і к вячэры. Асабліва многа работы было перад сьвятамі і ў часе сьвят. І Ляксейка ўсьцяшаўся сьвятам асабліва таму, што на сьвята яму давалі „на чай“, хоць і мала—зьбіралася капеек 60, але як ні кажы, а гэта былі ягоныя грошы, ён мог страціць іх, як жадаў. Пэнсію-ж сваю ён і ў вочы ня відаеў. Прыяжджаў бацька, забіраў у купца і толькі рабіў вымову Ляксейку за тое, што ён вельмі ўжо хутка падраў боты.

Калі ён сабраў два рублі гэтых грошай „на чай“, ён купіў, парадзіўшыся з кухаркай, чырвоную вязаную сывітку, і калі апрануўся ў яе, дык губы яго паказвалі здаволеніне.

Гаварыў Ляксейка мала, а калі і гаварыў, дык заўсёды спатыкаючыся, коратка. І калі яму што-небудзь загадвалі зрабіць альбо пыталі, ці зможа ён зрабіць гэта, дык ён заўсёды, бяз жаднага хістання адказваў: „Гэта ўсё можна“, і адразу-ж браўся за выкананьне.

Малітваў ён анікіх ня ведаў; як маці яго вучыла, ён забыўся, а ўсё-ткі маліўся і раніцою і ўвечары—маліўся рукамі, хрысьціўся.

Так жыў Ляксейка паўтары гады, і тут, на другой палове другога году здарылася з ім самая нязвычайная ў ягоным жыцці падзея. Падзея гэта складалася з того, што ён, да свайго зъдзіўленія, даведаўся, што акрамя тых адносін паміж людзьмі, якія адбываюцца ад патрэбы ў чалавеку, ёсьць на съвеце яшчэ адносіны зусім асаблівага парадку: ня тое, каб трэба было чалавеку выгляндаваць боты, альбо аднесці куплены тавар, альбо запрэгчы каня, а тое, што чалавек так, ні навошта патрэбен другому чалавеку, трэба яму паслужыць, прылашчыць, і што ён, Ляксейка, той самы чалавек.

Даведаўся ён праз кухарку Усьцінью. Усьцінька была круглая сірата, маладая, такая-ж работніца, як і Ляксейка. Яна стала шкадаваць Ляксейку, і Ляксейка ўпяршыню адчуў, што ён, сам ён, не яго паслугі, а сам ён, патрабны другому чалавеку. Калі маці яго шкадавала, ён не прыкмячаў гэтага, яму здавалася, што гэта так і павінна быць, што гэта ўсёроўна, як ён сам сябе шкадуе. Але тут раптам ён убачыў, што Усьціньня—зусім чужая, а шкадуе яго, пакідае яму ў гаршку кашу з маслам і, калі ён есьць, яна, падпёршы галаву на закасаную руку, глядзець—углодаецца на яго. І ён гляне на яе, і яна засымлецца, і ён засымлецца.

Гэта было так нова і так дзіўна, што съпярша спалохала Ляксейку. Ён адчуў, што гэта перашкодзіць яму служыць так, як ён служыў. Але ўсё-ткі ён быў узрадаваўся, і калі глядзеў свае штаны, зацырованыя Усьцінькай, качаў галавою і ўсіміхайся.

Часта за працай ён успамінаў Усьціньню і казаў: „Вось дык Усьцінька!..“ Усьціньня дапамагала яму, дзе толькі мела магчымасць, ён дапамагаў ёй. Яна апавядала яму пра свой лёс, як яна асірацела, як яе цётка ўзяла, як яе аддалі ў горад, як купцовы сын—купчык яе на глупства падманіваў, і як яна яго асадзіла. Яна любіла гаварыць, а яму прыемна было яе слушаць. Ён чуў, што па гарадох часта трапляецца, што парабкі жэніцца на кухарках. Аднойчы яна спытала яго, ці-ж хутка яго жаніцьмуць будуць? Ён адказаў, што ня ведае, і што яму ня хочацца браць сабе жонку з вёскі.

— Дык, што-ж, якая прыгледзелася табе?—спытала яна.

— Ды я цябе ўзяў-бы. Ці пойдзеш за мяне?

— Бач, ты, гаршок, гаршок, а як складна сказануў,—адказала яна, выцягнуўши яго ручніком па плячах.—Чаму-ж не пайсьці? Я згодна.

Запустамі прыехаў бацька ў горад, за грашмі. Купчыха даведалася, што Ляксей хоча жаніцца на Усьціньні, ёй гэта не спадабалася. „Наб'е пуза, з дзіцем на ліхе яна мне“. Яна сказала мужу.

Гаспадар аддаў гроши Ляксееваму бацьку.

— Ну як, ці-ж добра жывецца майму сынку?—спытала музык.—Я казаў—безадказны.

— Так то, яно так, што безадказны, ды глупства ў галаве мае. Жаніцца на кухарцы захацеў. А я жанатых трymаць ня буду. Нам гэта не падыходзіць.

— Дурань, дурань, а што ў галаву набраў, — сказаў бацька. — Вы, паночку, не клапацецеся. Я загадаю яму, каб ён гэта кінуў.

Прышоўшы ў кухню, бацька сеў, чакаючы сына, за стол. Ляксей лётаў па справах і, змарыўшыся, вярнуўся.

— Я думаў, ты путны, а ты што хочаш рабіць? — спытаў бацька.

— Ды я нічога.

— Як нічога? Жаніцца хочаш. Я ажаню калі час прыдзе, і ажаню, на кім трэба, а не на лярве гарадзкой.

Бацька доўга гутарыў. Ляксей стаяў і ўздыхаў. Калі бацька скончыў, Ляксей усъміхнуўся.

— Што-ж, гэта пакінудь можна.

— Дык вось яно...

Калі бацька пайшоў і ён астаўся адзін з Усьцін'кай, ён сказаў ёй (яна стаяла за дзівярыма і слухала, калі бацька гутарыў з сынам):

— Справа наша не таго, ня вышла. Чула? Узлаваўся, забараняе.

Яна моўчкі ўткнулася ў фартух.

Ляксей хлыстануў языком.

— Як не паслухацца? Кінуць, відаць, трэба.

Увечары, калі купчыха паклікала яго зачыніць вакяніцы, яна спытала:

— Ну, паслухаўся бацькі, кінуў сваё глупства?

— Як бачыце, кінуў... — адказаў Алёша, усъміхнуўся і тут-же заплакаў.

З тых часоў Ляксей ня гутарыў больш з Усьцін'най пра вясельле іхняе і жыў па старому.

Перад вялікаднем крамнік паслаў яго чысыціць дахі ад сьнегу. Ён палез на дах, скінуў увесь, стаў аддзіраць умёрэлы сьнег каля труб, ногі пакаціліся, і ён зваліўся з лапатаю. На бяду ён зваліўся ня ў сьнег, а на крыты жалезам ганак. Усьцін'ня падляцела да яго з купцовай дачкой.

— Пабіў што, Ляксейка?

— Яшчэ чаго—пабіўся. Дарма.

Ён хацеў устаць, але ня мог, і стаў усьмікацца. Яго аднесылі ў дворніцу. Прышоў фэльчар, аглядзеў яго і спытаў, дзе баліць.

— Усё цела баліць, ды гэта дарма. Толькі каб гаспадар не злаваўся. Бацьку трэба паведаміць.

Пralяжаў Ляксейка два дні, на трэці паслалі за папом.

— Што-ж, ці паміраць зъбіраешся? — спытала Усьцінка.

— Ну, а як-ж? Ці-ж усё і жыць будзем? Калі-небудзь трэба,—шпарка, як заўсёды, казаў Ляксей.

— Дэякуй, Усьцінка, што шкадавала мяне. Вось яно і ляпей, што жаніцца не дазволілі, а то-б ні к чаму было. Цяпер як сълед.

Маліўся ён з папом толькі рукамі і сэрцам. А ў сэрцы ў яго было тое, што як тут добра, калі слухаеш усіх і ня крыўдзіш нікога, так і там добра будзе.

Гаварыў ён мала. Толькі прасіў піць і ўвесь час чамусыці дзіваваўся. Дзіваваўся чамусыці, выцягнуўся і памёр.

Пераклаў з расійскага

Іл. Барашка

Аркадзь Моркаўка

* * *

Травень ціха крыльлі распасъцёр над садам,
Патанулі думкі у абдымках дрэў.
Будуць сэрцы зноўку падымацца, падаць,
Будзе зноўку віца пра каханье съпей.
Завію зямельцы песенны вяночак
Без балючых словаў і глухой тугі.
Абарвецца, змоўкне, патаНЕ званочак—
У садох крыштальна зазывініць другі.
Можа радасьць гэта—ад любосъці шчырай,
Можа з казкі дэйўнай—нечапаны сад,
Каб развеяць сэрца па зямельцы шырай,
Распасъцерці песень съветлы далягляд.
Травень ціха крыльлі распасъцёр над садам,
І няма й радочку у вянок зіме.
Съпей вясёлы ў лісьце будзе мякка падаць,
Будуць звіты песьні пра каханье й меч.

Аркадзь Моркаўка

* * *

Гэта песня—ціхаму канцу
І мяжы гадзінам і загонам.
Абарвецца залаты ландуг
І рассыплецца далёкім звонам.
Наквець красак зьвяне на мяжы,
Можа наквець, можа сэрда ніці.
Нашай казцы—раз гарэць і жыць...
Дык радкі мае, хоць вы зьвініце!
Пацалуйце вочы гэты дэень,
Гэты дэень—трывожнае мільганьне:
Ён па пэўных съцежках нас вядзе,
Пастьцілае сонца пад нагамі.

22-VII-27 г.

Аркадзь Моркаўка

* * *

Ствараюць найлепшы гадзіннік
Для кожнага ўласныя крокі.
Мы ходзім, як продкі хадзілі,
І сълед наш балюча глыбокі.
І крылы злажылі стагодзьдзе
На вышыўцы зъмераных съцежак.
Пад зорамі радам праходзяць
Далёкія жнівень і сънежань.
Цалуюць гадзіны трывожна
У самае сэрца, бы зъмеі:
Няхай будзэ заравам кожны
Бурлівай, надземнай завеі.
Ў завеях і зоры згараюць,
Згараюць над намі, пад намі.
Гадзіны ігрышча сыграюць,
І пальцы застыгнуць вузламі.
Няхай-жа стукоча гадзіннік,
Няхай вышываюцца крокі,—
Мы ходзім, як продкі хадзілі,
І сълед наш балюча глыбокі.

15-XII-27 г.

Р. Мурашка.

У іхным доме

(Аповесць)

1. Прадслоёе

Ледэ́з толькі на зару пачынае займацца; ледэ́з толькі першыя дзенныя весьнікі радасцьць съятла прынясусць, дрыжучы баязъліва ў густым кісялі съляпое надрэчнае цемры; ледэ́з толькі асьвятліцца чыстая люстраная паверхня роўнае шпарканогае рэчкі—як прачыняюць нясымела заспаныя вочы і нязграбна, але міла ў нязграбнасці сваёй, скіляюцца да свайго люстэрка з зялёна-пахучымі валасамі—елі, стромкія сосны, асіны, маладыя дубкі і алешнік. Глядзяць, прыбіраюцца, глядзяць і на-глядзецца на могуць... Трава берагоў павілася ў шоўкавыя кучары і мякка хіліцца-лашчыцца к люстранай раўніне. А яна—бы съпіць, ці мо' ў сваю чаргу ўзіраедца ў твар валасатым елям, стромкім соснам, асінам, ціха-квола нячутна штось шэпча дубком. Глядзяць, прыбіраюцца, хіляцца-лашчацца, любуюцца адно адным і ціха-квола, нячутна пасвойму штось шэпчуць.—паранічнаму...

А як толькі ўбачаць хмурнае сонца рэдка-высокія верхаліны дрэў, як паволі зьверху і да самага нізу ажыўляюцца памалу, адно з адным умаўляюцца—вітаюць дзень. У згодны гоман пераходзіць шопат, шум набывае поўную прыгожасць музыкі, гудзее на басох ціха, разъмерана праз увесь дзень. І толькі ранні вечар гладкую нярухомасць надае ім, убірае ў белыя кудлы туману. Робіцца ціха-ціха, урачыста і сонна.

І так штодня... Прачынаюцца; глядзяць; любуюцца адно адным; ціха-квола пасвойму штось шэпчуць; граюць-гудуць на басох, нярухомасць сваю ў туманы прыбіраюць—стаяць. Съпядзь.

Штодня так. І штодня разам з імі ўстае з туману, ажыўляецца съятлом лямп на кухні вялікі прыбераўшны дом.

Доўга стаіць ён, доўга жыве. Гэтак і чытаецца багатая мінулая гісторыя яго ўва ўсім панура-мізэрным выглядзе, як быццам ён, стары, толькі што правінаваціўся, маючы ў даўніш-

нім багатыя заслугі, роскашу і, адчуваючы сябе няёмка, пасъля свае віны, цяпер маўчыць. Маўчыць—і толькі скоса пазірае на зымшэла-зялёны ля маста бурлівы старэнкі млын, як-бы дакарае эрокам сваім за яго дакуку, пытаецца, нібы павольным мігам, калі ён там пакіне парушаць так патрэбную яму, так неабходную для старых касьцей вакольную съціш.

І ў самым доме ціха. Прагрукаціць толькі на дні тро разы пасудзіна, разыйдзеца па ўсіх пакоях якісь асаблівы пах печы ды ціха калі-ні-калі пачуюцца глухія шагі—быццам уладары іх плывуць па падлозе! Не, яны ходзяць, толькі—зноў-жа—падлога маўчыць, бо з пакою ў пакой разаслаліся грубыя мяккія палаўкі, абмежаваўшы строга месца для шагоў.

У пакоях у самы відны дзень паўцемра,—разълягася пераможна, засланіла сабой усе сьветлыя лапінкі. Уражанье дапаўняюць зынізу на ўсю вышыню вокан вазоны, а зверху ляглі складкамі цяжкімі пажоўклья гардзіны. Зайздрасна съцерагудь яны пакаёвую паўцемру, прэч адганяюць восенскія прамені съятла.

Каштоўная мэбля мастацка паточаная з венскага буку, аздоблена мастацкімі загнуткамі і выразкамі. Цяжкія—на смак зробленыя—канты і крэслы захавалі пад аксамітам колера моху гнуткую спружыністасць.

Усё на сваім месцы, усё беражэ пакаёвы эмрок.

Цямцяцца крыху толькі з жніўна-каласовых шпалераў белыя плямы фатаграфічных здымкаў, карцін, быццам парушыць хочудь так строга ахоўваемы эмрок. Але варта толькі прыгледзеца ўважна ў белыя плямы, і на вас зірнуць гімназійныя здымкі, хустачкі міласэрных сёсьцер, залатыя пагоны, „Георгии“, „Владимиры“, „Анны“.

Усё на сваім мейсцы, усё съцеражэ паўцемру.

Нават ледзь прыкметны сіаваты налёт пылу на вазонах, на воках, гардзінах і мэблі ня съціраецца спагаднай рукою, а наадварот—і ён быццам ахоўваецца, як частка мінулае быўальшчыны, як съведка чагосьці быўшага. У кутку пад пазалочанаю „багародзіцую“ з вазона на съцены павіўся рэдка плюшч і, мусіць, парашыўшы, што ўжо з яго досыць, абвіс прысохлымі канцамі. На лакіраваным чорным стале з мярэжавым настольнікам аблезла тырчиць паблякло трубою з дарагімі,—съвежымі некалі—інструктацыямі грамафон. Тырчиць—стаіць ціха, займае мейсца.

Усё расстаўлена і разъмяркована так, як яму належыць быць: адно адганяе съятло, другое надае змрочнасці, а трэцяе скрадвае шагі. Ні што ня выпучваецца, ня крычыць аб сабе паасобку—усё на сваім мейсцы, зъліваецца ў адну сущэльнасць, стварае ўражанье адно цэлае без абрыўкаў. Моцна сколана, пашыта моцна, здаецца, прасыцірадла пакаёвай змрочнасці.

Усё на сваім мейсцы, усё съцераже паўдемру.

І дом стары ў старым садзе з пагорбленымі каруэлымі яблынямі і грушамі пры рацэ таксама нібы на сваім мейсцы, здаволены сваім унутраным. Толькі гудзэ па тым боку шпарканогай рэчкі восенскі лес ды вечная вада энэргічна бурчыць, рухаючы важкае каляско абымшалага млына.

Вось за гэта самае, павярнуўшыся сваім досыць брудным выглядам, і пазірае скрыва съляпізнаю даўных вокан у бок маства прыберажны дом; як-бы пытаецца маўкліва ўсім сваім выглядам з глыбокім дакорам; калі-ж там яго сябар стары—млын—перасыціхне гаварыць, пакіне дакучаць і дакукаю гэтаю парушаць агульны спакой, сущэльнасць унутранога з надворным.

Толькі калі сівы туман спаўзэ да свае рэчкі і распырхненіцам пухам белым вакол, калі заціхне мякка-павольна лес паабапал берагоў, тады съціхае, затапляеца ў дрымоты стары ціхі дом. Сыпіць. Сыпіць і сталёвая нярухомасць лесу, і рака за і перад мостам—адзін туман жыве і поіць усё наземнае дурманам свайго паху. Каб не прачыналася, каб мацней спала ўночы.

2. Жанчына на вэрандзе

У летні млявы дзень на зялёной ад павітага хмелю вэрандзе старога дому сядзела ў мяккім крэсьле яшчэ маладая жанчына.

А з блізкага лесу заўчата-бурліва ляцела звонкая песьня. Маладыя галасы заўўята і весела съпявалі аб жыцьці—такім шырокім і раздольным. Як хвалі мора ў зыбкі ад лёгкага ветру пагодны дзень акомпануюць з прыморскаю смагай, з блакітнай-светлай вышынёй,—так зараз водгульная песьня зълівалася радасна ў сталёвой магутнасці з прыгожым пэязажам, імкнулася высока-высока туды, у недасяжную вышыню блакіту, к сонцу.

Так весела, прыемна для вока вяленіцца прырода. З поплава ад рэчкі плыве дурманлівы моцны пах дзікіх красак.

А песьня, няскованая ніякім правіламі музычных гамаў, пачцівымі пераходамі, харавым пачаткам і канцом, вольна і бурна адгукаецца далёкім лясным рэхам. Паветра быццам калышацца ад песеннага звону і быццам дрыжыць яно і ў тахту рэхавым гукам шавеліць чорныя пасмы густых валасоў жанчыны на вэрандзе.

Нібы гэтае калыханье п'яніць яе сваёй мяккасцю, цімо' то гукі сталёва-звонкія бадзёрасцю свайго размаху нясуць яе ў нязнаную далячынъ. Не! Гэта, мусіць, лагодны пах прырэчных красак так дзейнічае, што аж кружыцца галава і хочацца зъляпіць вейкі і аддацца ўва ўладу яго магутна-прыемнага. Вось ужо выразна дарываецца скроў пахі красак вільготная асаблівасць ракі.

Але з новай, мацнейшай сілай разълягаеца раздольная песьня ў гулкім атуляннын ляснога рэха. І п'яніць адначасна, і цвярзоіць гэтае зъмяшэнье прырэчных пахаў з калыханнем песеннага звону; і зъліпающа і разъліпающа вочы.

Жанчына ўтомна прыўздымае галаву—з нязьмернай сілай вясельля і радасці гучыць лясная песьня! Мука тугі і журботы засланяе летнія хварбы на невясёлым твары, і вусны жанчыны съціскаюцца ў пахмурай роспачы і ціха шэпчуць:

— Як цяжка!.. О, божа мой, як цяжка!..

Праз зеляніну вэранды погляд яе імкнецца ў бок прырэчных пахаў, зэ рэчку, у лес к разгонна-сталёвым галасам песьні. І зноў—з ящэ большаю сілаю—мука сардечная выплывае на твар, і фігура жанчыны робіцца такою кволаю і бясьцільнаю, што ў роспачы сплятае яна рукі, ломіць іх, съціскае скроні з накрученымі чорнымі валасамі, устасе рэзка, быццам хочучы штосьці рашуча зрабіць, і тут-жа падае назад у крэсла, не зрабіўши і кроку.

— За што такія муки?.. За што?.. За што?..

Галосны ўзых заблытваеца ў зеляніне і гэтым быццам узмацняеца, шырыцца і напаўняе сабою вэранду.

Жанчына ўжо з маленькім закідае галаву на съпінку крэсла; шукаючы нібы зрокам выйсьця, і, знайшоўши маленькі просьевет у густой зеляніне, усёй істотай надзейна ўпінае зрок у сіні, пайталаўскі сіні, кавалачак неба. Але заспакаення не знаходзіць яна ў квола-мяккім колеры неба. Спакойную

гладзь яго хвалююць жыцьцёрадасныя птушкі, бзыкуны-жуکі і здаволеные мошкі. Усё вакол рухаецца, радуецца, жыве!

Нясьцішоная мука ўнутраное пакуты ахапляе тады раптам яе і паўгалосны крык вылятае з набалелых грудзей, якія съціскаюцца безнадзейна рукамі, быццам хочучы ўцішыць немажлівы бол.

Жанчына ўся ўжо ва ўладзее гэтага болю і роспачы, і вусны шэпчуць штось нявыразнае, зусім нячутнае. Чорныя вочы з рэшткаю—некалі сьвежай—пекнаты зачыняюцца бясьсельна; нібы ўзіраюцца яны ў нутро сваёй гаспадыні, у яе мінулае, твар крывіцца з вялікае натугі і праз хвіліну прыме выраз лёгкасці новага перажыванья ва ўспамінах далёка-блізкага...

3. Успаміны

Як толькі памятае сябе... Эдаволенасць і раскоша наўкол... Пяшчоты жоўтае сухое маткі—гаспадыні багатага фальварку.

Вялікі нязграбны дом увесь так лагодна схаваўся між густога высокага хвойніку, што раскінуўся соткамі дзесяцін ва ўсе чатыры бакі па абодвы берагі шпаркае рачушкі. Як любіла гуляць яна ў паходчым дримотным хвойніку! А паабапал рэчкі ўэдоўж усяе плыні—густыя паплавы—усе ў кветках бясконца, бяз краю...

Э раніцы і да вечара ў паплавох, у лесе з старэйшимі Маняю і Жоржам...

Дзевяць год. Яна гімназістка—пульхненская, чысьценская... Восемнаццаць... Вабна і прыгожа разгарнулася вайна. А яна ўжо ня проста Вольгачка, а Вольга Аляксееўна—міласэрная сястра тылавога шпіталю ў буйным горадзе...

Эрок засыцілаецца шумлівымі рэстаранамі, віном, патае ў афіцэрскіх дужых ласках. Бяссонныя ночы, гульбы, віно і ласкі. Нават зараз круціцца галава ад гэтага тлуму.

Эусім рана на малады і сьвежы твар Вольгі Аляксееўны ляглі шматзначныя зморшкі, а вочы ўпрыгожыліся цьмянымі паўкругамі і той-жа цьмянін—празрысты, вабны на яе погляд, лёг на шчокі і лоб. Самая найдарагія мары Вольгачкі-гімназісткі спраўдзіліся: укусіўши плоду жыцьця, яна з нястрыманым жаданьнем аддалася яму пад аховаю съціплае вопраткі міласэрнае сястры.

Яшчэ ўспамінаецца яскравы выпадак—тады яна была ў шпіталі пры стаўцы вярхоўнага галоўнакамандуючага ў Н. Адзін з вялікіх князёў-спаднічнікаў, не чакаючы адмовы з яе боку, накальна прапанаваў ёй на вуліцы сваё знаёмства...

Вольга Аляксееўна ўвайшла ў моду. Нават яе хрышчоны бацька—шэф шпіталю—надта часта і старанна стаў катаць сваю хрышчэніцу ў аўтамабілі за горад, на ўлоньне прыветнае прыроды.

Многа хварбаў у мінулым—ружовых, трыпечучых сваёй інтymнасцю, задаваленнем яе жаноцкасцю. „Я так хочу”—тупне бывала яна ножкаю ў дарагім чаравіку. І мужчына ня можа не паслукаць: ён цалуе гэтую ножку, чаравік, і ў сваім бяспрэчным падначаленіні прыемна папярэджвае яе капрысы...


І хутка ўсё апранулася ў цемру, страх і неймавернасць,—так раптам і зусім непатрабна... Як сабакі падцяўшы хвасты, пабеглі на ціхі Дон блізкія афіцэры. Замест заўсёдышнае ласкі, пяшчотнасці ў іх вачох засывілася жорсткасць і спалох звяяроў.

Зноў стары фальварак сустрэў былу Вольгачку, цяпер шэра-пажоўклую з вялікім „жыцьцёвым багажом“. Але сустрэў ён ня так, як ёй жадалася-б.: грукатам звонкім мужыцкіх сякер у лесе ля самага дому, ды жававым перакліканьнем тых самых мужыкоў на полі, на яе поплаве, дзе яна, бегаючы, ірвала дзікія кветкі і пляла пахучы вянок для „свайго афіцэра“. Афіцэр—бліскучы, маладзенъкі—быў яе мараю эмалку.

Рушылася... Няма... Незадаволеная ўканец жаноцкая палкасць вырасла ў глухую няnavісць да тых, хто перарваў тлумны п'янючи шолам-сон. Брудныя каргавыя мужыкі сталі ў яе вачох агіднымі прышодцамі з таго сьвету. Яны... Яны парвалі залатую нітку яе бліскучага жыцьця!.. Яны перабылі звонамі сваіх сякер яе шлякі. Рос гнеў...

І яшчэ раз чмарает—пустое ўжо—жыцьцё напоўнілася бытым зьместам. Эзявіліся ня горшыя за сваіх нямецкія афіцэры... А потым... Потым—польскія... У багатым карагодзе надвей закруцілася далейшае... Адным з задавальненіньяў яе стала любавацца на съмешныя сълёзы мужыцкіх жанчын ды на грозную пакорлівасць тых—вясёлых некалі і страшных—сівалапых мужыкоў.

2. „Маладняк“ № 2.



Мінулася хутка і гэта, як казачны сон кінематаграфічнага гэроя, і засталася нейкая тупасьц...

Наўкола чырвоныя съягі складкамі абвісьлі, а ў тварах аблокаўчых—дзікае жаданье руйнаваць, крышыць, і ў ваччу звярыны агонь помсты. Як прыкра... О-о-о!..

Эвонкая жыцьцёрадасная песеньня з лесу гулкім рэхам заскруціла ў недарэчным скоку яе ўспаміны. Ці то пад уплывам гэтае ўпартая песеньні, ці мо' як працяг думак перад вачымі вырасла стромкая прывабная фігура.

... Аднойчы, уздымаючы восенскі пыл з дарог, прымчалі к старому дому каля рэчкі два коньнікі. Яны былі трохі запылены, трохі забруджаны, як гэта бывае ў дарозе з кожным, але рухі іх былі жывавыя, і самі яны—бадзёрыя, маладыя. Жувасьць праменілася ва ўсім іх выглядзе; ясныя вочы проста і ў той-же час задушэўна глядзелі на кожнага, хто сустракаўся з іх поглядам. Апошнія зусім не адмаўляла ў іх настойнасці, бо сіла волі чыталася ў разьмераных кароткіх рухах, у цьвёрдых уладных галасох.

Пасьпешна саскочылі яны з сваіх мокрых коняй, паўскідалі павады ім на шыі і ўвайшлі ў дом.

На запытанье, дзе будзе гаспадар дому, нізкая маладая служанка правяла іх да гасціннае, а сама зайшла ў спальню. Не пасьпелі госьці разглядацца ў пакоі, як да іх выйшла высокая чарнявая кабета. Гэта была яна, Вольга Аляксееўна. Выраз твару ў яе быў крыху ўтароплены, нібы яна баялася нечага.

— Добры дзэнь!—пачціва прывіталіся госьці.

— Добры дзэнь!—Сядайце, калі ласка,—паказала яна на крэслы, трохі паправіўшыся.

— Мы пытаўся гаспадара, але, па ўсёй бачнасці, вы будзеце гаспадыня,—сказаў высокі з двух.

— Вы не памыліся...—(Бацькі к таму часу паўміралі ад невядомае хваробы мазгоў, а брат-афіцэр загінуў бяз весткі нейдзе за кардонам).—Чым магу служыць?—накіравала яна гутарку да справы.

— Мы пераходзім на новыя кватэры са сваёй часцю і для вялікага прывалу спыніліся ў вашай вёсцы. Там не стае кватэр нават для чырвонаармейцаў... Мы парашылі і прыскакалі на ваш хутар.

Яна нібы думала ці ўспамінала што.

— Нам патрэбен ціхі, спакойны куток, каб мы маглі займацца і адпачыць.

У гэтым дапаўненьні к словам свайго таварыша другі плячысты нізкарослы пачціва выказаў просьбу абодвых.

— Бачыце... Бяспрэчна, я не адмаўляю вам... Пакояў у нас досыць і мейсца для вас знайшлося-б, але...

Яна крыху зъмяшалася і потым пахмурा дакончыла:

— Баюся, што вы не захочаце застасцца.

— Мы ненадоўга, а таму я ня думаю, каб знайшліся та-кія, прычыны, што пашкодзілі-б нам скарыстацца вашай гасьціннасцю,—адказаў першы госьць.

— У нас ня зусім добра для вас... Цёмна... І потым... У мяне—сястра... сухотная.

— Адным словам, дарагая гаспадыня, ні адна з прычын ня прымусіць нас пакінуць вашага дому.

— Толькі мы будзем прасіць, каб і вы згадзіліся, каб ня вышла, што мы сілам улезьлі—хочь гані.

— Не, што вы, памілуйце! Калі ласка, вось гэты пакой будзе да вашых паслуг. А калі патрэбна будзе што з мэблі ці іншае, са здавальненнем адпусьцім вам.

У ёй прачыналася далёкае мінулае. Загрызлі сэрца бліскучыя цені.

— А зараз я ня буду перашкаджаць вам, а калі буду патрэбна, дык клікніце,—ужо з крыху гульліваю ўсьмешкаю проказала яна.

Госьці трохі прыглядзеліся ў змроку. Э асобных прадметаў яны пераводзілі эрок часам на яе; гэта заўважана было Вольгай Аляксееўнай.

— Дык, калі ласка, калі буду патрэбна...

— Дзякуем вельмі,—перапынілі папярэдліва яны.

Неяк пасьпешна тады яна ўбегла ў спальню і таксама пасьпешна пачала зачосваць навад валасы. „Ім гэтак падабаецца—гэтым чырвоным. Адкрытнасць... Прастадушша“... Хатніе адзен'не яна хутка зъмяніла на выхадны з дарагога шоўку і паглядзелася ў люстэрка. „На від мне ня больш, калі ня менш, дваццаті восьмёх год. Адным словам, жанчына з аганьком!“ І пакуль прыбіралася і загладжвала эморшчкі парфумаю,—

сэрца памаладому калацілася ў грудзёх. „Той высокі—такі стромкі і сьвежы, такі дужы“.

Між тым, калі яна пайшла ў спальню, а адзін з гасьцей дастаў з палявое торбачкі вялізнью карту, другі вышаў на двор, сеў на каня і хутка скаваўся за даўгою будынінаю хлява ў лесе. У гасьцінай застаўся той высокі, блявы, стромкі.

Зусім падзявоцку захліпнула сэрца, калі яна ўзялася за ручку дэзвярэй спальні...

Чаму гэта з ёю так сталася—яна не знаходзіла тлумачыння. Дый, як праўду сказаць, у той час разважлівасць усякая адсутнічала. Была млосьць гарачая ў сэрцы. Нешта квола-жаданае вяліка-бурлівым ад сэрца запоўніла грудзі. І ад гэтага дыханыне склупвала, быццам не ставала паветра—чыстага марознага. Але на двор не хацелася, бо так радасна, п'янюча кружыла галаву, што жадалася прадоўжыць яго і рынуцца, нырнуць з галавою ў радасць гэтага кружэння; прыпасыці гарачымі вуснамі к гэтаму магутнаму—дзейнаму пітву, забыцца на ўсю шэрань будзёншчыны.

О! Як надакучыла яна! Колькі раз няможныя сълёзы напортваліся на вочы пры думцы аб сваёй адзіноце ў гэтых чатырох сьценах, у ціхай паўцемры паміж бяздушных залатых пагонаў—некалі шалёна-вясёлых і так інтymна блізкіх. Ах! Што яна дала-б у такі момент, каб ходзь на гадзіну—і не на гадзіну, а на колечкі малосенькіх хвілінак—ажывіць ходзь адзін з гэтых давольна-ружовых твараў і ўпіцца бурлівай ласкай жаноцкага задавальнення.

Кожнага разу, кожнае такое часіны ўспамінала яна сваё салодка-мінулае, выклікала яго з ружовых даляй мінуўшчыны. Ноцы... Рэстараны... Віно і дужыя абдымкі ў асобных габінэтах... Аўтамабілі... Ласкавая блізкасць чужога цела на мяккім сядзеніні... Бляск залатых пагонаў у эмроку зачыненага аўтамабіля... Гарачы, п'яны тлум... Сілы не ставала забыць гэта начное жыццё. Бяссонныя ноцы сваёй бліскучасцю зьліліся ў вялізны вабны фэйерверк, што ўспалыхнуў над яе раннімі жаданьнямі і застаўся далёкім маяком, на якім грэюцца цяперашнія халодныя думкі.

Холад, пустата ў сэрцы. Напуста бурліць жаданьнямі бывалешняя кроў, гарачы-перагараюць дарэмна патугі рассыпца агністымі пацалункамі направа і налева ў дужых бліску-

чых абдымках. Выпешчанае цела яшчэ быццам носіць адчуванын іх, быццам яны толькі перапыніліся на дзень і вось зараз з вечаровым эмрокам зазіхацца наўкол агні, і яны адновяцца гэтая дужыя ласкі жаданья.

Няма!.. Няма... Жыцьцё ўпартая, як жалезны дуб, і неўпрашона, як мільёны судзьдзяў. У гэтым яна пераконвалася што-разу, прачынаючыся ад сваіх п'янючых успамінаў.

Але чым больш перашкод паўставала перад ажыцьцяўленнем яе ненасычоных жаданняў, чым больш аддалявалася мінулае,—тым гарачэй бурліла кроў, тым яшчэ больш крынічыла і ўзрастала незадаволеная палкасць. І пераростаючы сябе—агромністая,—яна зрабілася яе мамонаю, яе заўсёдышнаю мэтаю. Толькі на кароткую часінку, часіну сну, астываў палючы бліск воч. Увесь астатні час яна асяроджана была на думках аб гэтай салодкай атруде. Воля балюча пнулася адновіць незваротнае.

І вось сёньня. Яна ўбачыла іх. І, як ні дэйұна, замест нянявісьці к разбурыўшым яе жыцьцё, замест съляпое агіды да чырвонага колеру, да разумення „чырвоны“ тамлівымі перабоямі затахкала сэрца. Упэўнена прачнуліся надзеі. „Гэты высокі, блявы, як ён падобны на курляндзкага паручыка Курца. Тыя-ж вочы, тыя-ж усымешка і зрок мутнавата-напорны“. Але апошній сілаю застаўшае разважлівасці затоіла дыханье прачнушае буры, скамянулася. Скамянулася, што стаіць перад імі ў звычайнім сваім жалобна-чорным шарсыцяным адзеньні і раптам скончыла размову і пасьпяшыла ў спальню.

„Курцік! Курцік!“ Паўставалі перад ёю ласкавыя імёны былога. „А гэты-ж, гэты, такі дужы і стромкі, высокі. Зусім, як Курцік. Мядзьведзь!“—прашавялі разгарачана-сухія вусны, і яна пацягнулася—з рукамі за патыліцай—прагна і спружыніста, як вясновая кошка.

— Вы ия клікалі мяне? Мне здалося, што...

— Не, не, паважаная гаспадыня. Няўжо вы думаецце, што мы здольны так злоўжываша вашу гасціннасць!

— А што-ж такога?—празрыста зьдзівілася яна.

— Не, толькі зъявіліся ў кватэру і зразу турбаваць вас.

Гэта нячэсна было-б.

„Нячэсна,—падумала яна:—які ты дурненкі, мой любы! А нашто я съпяшалася, нашто надзяжалася ў самае лепшае

ўбраньне сваё?—запыталася ў думках і азірнула дробным няпрыкметным віркам сваё адзеньне і засталася здаволенай.

Іскрыста-паліскаючыя адлівы фіалетавага шоўку аблягали квола посташь, стваралі ўмелая мяkkія лініі і складкі там, дзе ім патрэбна быць, сваім інтymным характарам павялічваючы сугучча і без таго прыгожых формаў цела. Круглае дакальтэ агольвала прынадна поўную алябастравую шыю, паўсчыняла крыху пры самых маленъкіх руках белая поўныя грудзі, якія хваляваліся стрымана пад прыгожай дарагой тканінай. Кароткія рукаў-кімано спакусьліва даваў магчымасць бачыць гэта яшчэ лепш і больш пры кожным руху прыгожае руکі. Ад пераброскі пояс перакідваўся наперад доўгімі кволымі канцамі. Было ўражаньне нечага манумэнтальнага-вялікага і разам глыбокакволага, у якім хацелася патануць, захліпнуцца ў невядомай саладосьці хаства гэтых на дзіва прыгожых у загадкавасці сваёй злучэньня ў цудоўнае матэрыі з вабнымі формамі цела. Нейкім няўымоўным пахам, зъмяшэннем прыгожасці з інтymным і з яшчэ чымсьці большым за інтymнасцьцю, што ўладна выклікае ўсясільныя чалавечыя пачуцьці палу, клікающим пахам дыхала, здаецца, уся яе фігура, не адзеньне, голыя руки, белая хвалі грудзей. Эдаецца, усё дыхала гэтым няўымоўна-п'янім пахам, які напаўняў сабою ўвесел пакой. І ў таго, хто дыхаў ім, кружыла прыемна галаву, а сэрца прымушала затоена біцца часцей, часцей.

Добра ведала Вольга Аляксееўна ўсю чароўнасць сваю ў гэтым адзеніні. Ад гэтае спакусьлівае чароўнасці шалелі ў свой час дзесяткі і соткі прыгожых мужчын, якіх яна жадала.

І вось тады пачалося ўмелася, як ёй здалося, паліванье на высокага дужага самца. Яе разгараочанае выабражэнье ўжо намячала абрысы малюнкаў п'янай весялосці, буйнае гарачае радасці перамогі і задавальненія.

— Няўжо вам не дакучаете ездзіць так па вёсках, палетках, лазіць па балотах і лясох?—спыталася яна з нутраным чаканьнем злавіць у тоне адказу скаргу на адзіноту, на няцікавасць будзёнщыны.

— Зачым? Памойму наадварот! заўсёды ў руху; напружанасць у рабоце, новыя ўражаньні, людзі, малюнкі прыроды, такія прыгожыя, як у вас тут.

У салодкім таменыні зашчымела сэрца Вольгі Аляксееўны.

— Гэта—праўда. Новыя людзі, асабліва, калі гэтыя людзі прыгожыя,—гульліва дадала яна.—Выбачайце, мне цяжка гутарыць, ня знаючы як зваць вас.

— Леанід Рыгоравіч,—назваў ён сябе.

— Вольга Аляксееўна,—адказала яна і падала яму цёплую надушаную руку, каб замацаваць нейкую блізкасць, што ўстанавілася з пераказам аднаго другому сваіх імёнаў.

Ён мякка і далікатна сціснуў яе гладкія пальцы сваёй моцнай рукою.

— Вось вы толькі пасьпелі прыехаць, як ужо ўзяліся за сваю карту. Я-б, будучы на вашым мейсцы, захацела-б усёй істотаю адчуць тыя ўражаныні ад прыгожых малюнкаў прыроды, ад новых людзей і прыгожых і прыемных куткоў глушки. Хіба ў глушки ня бывае таго, аб чым я кажу?

Яна плынна апусьцілася на мяккую імшыстую канапу. Ён працяў яе кароткім поглядам і адсунуў у бок карту.

— Чаму ня бывае?—асабліва ў глушки. У глушки можа захавацца чароўнасць прыроды, а на фоне яе, чароўна гармонізуючы з ёю, можа расці ў поўным цвіценыні кветка палёў, лясоў.

— Вы з паэтычнай нахільнасцю. Усё, што вы намалявалі, прыгожа, а што-ж далей? Гэта яшчэ ня ўсё, трэба глядзець глыбей. А як жыве тая ваша кветка палёў ці лясоў, як адчувае яна сябе пад вашым лірычна-паэтычным зіркам? Вось што цікава і важна.

— Бачыце, як сказаць... Ну, і жыве, як кветка, сваім кветкавым жыццём,—з крыху жарту лёгкадумна адказаў Леанід Рыгоравіч.

— Выбачайце... Са сваім адказам вы напамінаеце мне аднаго майго былога знаёмага. Ён таксама паэтычна наглядаў абкружаючае, таксама заставаўся з самым ружовым уражанынем ад яго, а каб зазірнуць глыбей—у сярэдзіну, каб пад прыгожай надворнасцю скапіць тон жыцця і зразумець яго—гэтага не.

— Так? Вы і правы і не. У вогуле, аб гэтым я ня буду спрачацца з вами. Але вас, мусіць, цікавіць гэтае пытанье?

— Ці цікавіць? Адна абставіна дае мне магчымасць быць адкрытынай у гэтай адносіне з вами. Вы ня дзівіцеся такому сур'ёзnamу напрамку, які я дадала нашай гутарцы? Каб

вы толькі маглі ўявиць сабе... Я — аб тых-жа кветках у глушки.

— Калі ласка. Я з вялікаю ўвагаю выслушаю ўсё, што вы скажаце.

— Я хацела-б ведаць, ці задавалі вы сабе запытанье, калі бачылі сваю цвяцістую кветку, ці пыталіся ў сябе, якое яе шчасьце ў вонкавай бліскучасьці, ці ня глымае ўжо яе хвароба незадавальнення ўсім акбрежающим, ці ня зьвіла ўжо апошняя сабе шчыльнага гнязда ў квяцістай асяродзе.

— Ваша заўвага зусім справідловая. Толькі я павінен сказаць, што філёзофскі бок пытанья не займаў мяне. Як фатограф, я замілоўваўся на часіну надворнай прыгожасцю на кароткім спачынку і йшоў далей. Бывала, кароткія часіны мілаванья ўпрыгожваліся гэткім-жа адказам, і я зноў прадаў жаў, як адзінокі падарожнік, свой шлях, ня думаючи паслья аб tym, што магло-б яшчэ жыць у съвежай на погляд кветцы.

— Як вы падобны ў сваіх суджэннях на майго былога знаёмага. Гэта мне падабаецца, хоць я і ня зусім згодна з вами.

— Рад буду паслухаць, што вы думаеце аб tym-же.

— Дык вось. Можа быць бліскучасьць у кветкі, надворная прыгожасць, гармонія з прыродай. Але ня выключана і глыбокая, цяжкая хвароба. Яна нявідушча і хітра захавана, яна нейк разам жыве пасуседзку і ў той-же час варожа з павярховай пекнатою. Вы не падумайце на што страшнае, агідане. І ўсё такі гэта—хвароба, і яна няпрыкметна дзень-у-дзень разъядзе прывабнае ablіtcha квяцістасці. Трэба зразумець ўсё гэта, адшукаць прычыны, убачыць умовы. Вось каб вы, замілаваўшыся ёю, ды ўбачылі нутраное і частку свайго замілаванья патрацілі на тое, каб спачуваюча згладаіць цяжкасць хваробы. І кветка падаравала-б вас раскошай бутона—пахучай і палкай, як сама прырода ў гарачы сонечны дзень.

— Я з прыемнай здаволенасцю і на законнай падставе аддаю назад ваши слова аб паэтычнай нахільнасці. Вы большае права маеце на іх, чымсь я, і з маіх вуснаў гэта ня будзе гучэць высьмешкай так, як з вашых некалькі хвілін назад.

— Я зусім шчыра тады сказала, Леанід Рыгоравіч. Тое, што падумала...

— А я яшчэ больш шчыра перадаю вам назад іх, па праву яны вам. Жанчыны ў большасці маюць кволае сэрца,

больш тонкія і мяккія пачуцьці. Каму, як не жанчыне, абавязаны мы — мужчыны — многімі съветлымі старонкамі свайго жыцьця?

— Вы ўжо занадта апаэтызавалі жанчын у вогуле, а мне прынісалі залішня здольнасцьці ў паэзіі. Я ўспрымаю жыцьцё проста, як бачу, бяз усякіх хітрыкаў.

— Не сумніваюся.

Вольга Аляксееўна выбнулася на бок і плястычным рухам абапёрлася на правы локаць. Яе голасна клікала соладка і напружана пацягнуцца, хацелася зьвіснуць у дужых руках... Схіліўшыся на правы бок, яна так і засталася. Толькі як-бы зьнянацку высунулася ў тонкай панчосе колеру цела ножка, бы высечаная з прыгожага каменю ножка міфічнае багіні. Так сама нянацкам ускалыхнуліся грудзі. Леаніду Рыгоравічу добра відаць было іх хваляваныне з-за глыбокага выразкі дэкалтэ. Эрок яго пацягло туды, за прыгожую тканіну, к беласьнегавай бялізне і к яшчэ больш беламу целу — пяшчотнаму, як кволы аксаміт, прывабна-таемнаму, як самі сонечныя паўднёвыя далі.

— О, каб вы ведалі, як тут даводзіцца ўпрошчваць свой кругагляд, як даводзіцца съціскацца ў культурных запатрабаваньнях. У глушки, вы не паверыце, закіснуць можна. Часамі нудота такая... Ішоў-бы чалавек нямаведама куды. Вам гэта цяжка ўявіць сабе. Вайсковае вось жыцьцё, такое бадзёрае. Люблю я яго! Асабліва на вайне ў прыфрантовай паласе. Вакол жыцьцёрадасныя маладыя твары, рухавыя фігуры. Як добра!

— Ды вы зусім вайсковы чалавек, — прыемна заўважыў Леанід Рыгоравіч. — Вам мейсца ў войску.

Яна не адказала на камплімент.

— Цэлымі днямі жывое душы ня бачыш. Усё дробныя шэрыя хлопаты па гаспадарцы. Надакучае да агіды, да млосьці. Хоць-бы пагаварыць з кім шчыра і блізка, каб зразумеў хто, як сёньня з вамі... Месяц за месяцам — даўгія, як зімы, — праходзяць, накладваюць пахмурную адпячатку на ўсё жыцьцё. Закоўваюцца ў кайданы халоднасці самыя лепшыя пачуцьці і съветлія жаданьні-мары. Ах, каб вы ведалі, як цяжка жыць так.

Агонь жаданьня — бурнага, нясутрыманага — бліснуў у чорных вачох, але толькі на хвіліну. Вольга Аляксееўна быццам паглыбілася ў сябе, нібы ў думках сканчаючы сваю споведзь.

— Мае перажываньні такімі-ж былі, як вины. Я разумею стан адзінокага чалавека, бо сам паспытаў, ды не адзін раз, расказанае вамі. Так гаворыць толькі чалавек, які любіць жыцьцё з усёй адданасцю яму, з поўным жаданьнем упіцца ім, Вольга Аляксееўна.

— Так?—радасна спытала яна.

— Пры вашым расказваньні мне жава ўспамянулася мае перажываньні, адчуваньні тут і смутку. Вось калі патрэбен блізкі і разумеючы чалавек, які-б кволымі пышчотамі зьняў павуцінне смутку, асьвятліў-бы вясёлымі часінкамі хмурнае жыцьцё.

— Як вы праўдзіва ўсё зауважылі. Леанід Рыгоравіч, хадзеце сюды, сядзьце каля мяне. Вашы словы адразу паднялі мяне на цэлую вярсту з глушы цямноты і смутку.

Сэрца Вольгі Аляксееўны заскакала маладою козачкаю, калі яна адчула пры сабе яго блізкасць. Яна стромка ўзынялася з локця і тамліва і жадана глянула праз плячо.

Як на зло, у гэты момант на вэрандзе загрукацелі шагі. Вяртаўся той, другі.

Леанід Рыгоравіч пазнаёміў яе са сваім падарожнікам—кампалка. Яшчэ колькі хвілін сядзела яна з новымі знаёмымі, але ўжо зыніклі ружовыя хварбы, і тамлівае трывптаньне бурлівага сэрца заціхла ў нейкай варожай халоднасці; перапынілася на ўздыме вялікае жаданьне, разарвалася і адляцела, заставіўши на сваім мейсцы няёмкую пустату. Страцілася тое адчуваньне сваёй прыватнасці, магутнай сілы жаноцкіх чарап. Ей стала няпрыемна. Заўсёдышная ўпэўненасць у сябе, надзея на ажыццяўленыне гарачых жаданняў зыніклі ўраз, і Вольга Аляксееўна зрабілася раптам такою малюсенькаю, бяспомачнаю. Слабасць ахапіла ўсё цела з галавы і да ног.

„Што-ж гэта такое? Божа“...—падумала яна і паспрабавала рашыцца на што-небудзь.

У яе ўяўленыні перамішалася ўсё неяк, над усім павісла тупая абыякавасць. Машынальна яна прадаўжала гутарку, адказвала на запытаньні, устаўляла заўвагі. А ў галаве маrudна праплыўала:

„Ну, што-ж гэта? Што такое са мною робіцца?“

Яна, лічыўшая сябе моцнаю, магутнаю, зноў як-тось беспрадметна звяярнулася за дапамогай зусім аўтаматычна, ня думачы, што яна пасобіць у цяжкім становішчы.

„О, божа, божа мой!..“

Просьба перарвалася, бо было добра зразумела, што адсюль ніякае дапамогі ёй ня будзе, што гэта толькі яе страдаўная дурная прывычка заклікаць на дапамогу вяіснуючага „бога“. Ёй быццам здалося, нечакана падумалася, што вось тут на аксамітавай спружыністай канапе па суседству з новымі знаёмымі яна зусім лішняя, непатрэбная.

Як на кіноэкране, у яе памяці ўсплыло імгненна, празіха-
цела яскравай маланкай мінулае. Але гэтак-жа хутка з другога боку наплыло раптам чырвона-чырвонае з дымам і полы-
мем. Яна здрыгнулася: з насунуўшае чырвонае пушчы пачу-
ліся быццам радасныя і для яе пагражаючыя крыкі. Яна ўзо-
рылася ва ўстаўшае перад вачымі: чырвоная гушча ачысьці-
лася ад дыму, поўнасцю разъвеяўшы сабою маланку мінулага
Вольгі Аляксееўны. Як-бы ў адказ на яе няўцягнасць звон-
кая цудоўная музыка сталёвым разгонам узынялася ў вышыню.

І страшным ёй здалося адначасна адбыўшае і такім пры-
гожым і прыватным; нешта штурхала спалохацца рашучасці
яго і грандыёзнасці; але съветлыя радасныя хварбы і гукі
супакойвалі і мякка клікалі к сабе. Ня выказаўшы яшчэ сваёй
адносіны да таго і другога, у палкім парывањні яна выставіла
рукі, і цяжка было сказаць у гэты час, што яна прымае і
чаго не.

— Вольга Аляксееўна,—пачула яна, і нібы хварба сораму-
нязвычайна, як ніколі, заліла ёй шчокі аж да кончыкаў вушэй.

— Выбачайце... Я забылася папярэдзіць вас, што я люблю
марыць, што я чалавек здатны да лятуценъня. А тут якраз..
Прабачце...

Яна ўсхапілася з канапы, аж спружыны звонка падско-
чылі ўгору і, кіінуўшы галавой сваім размоўцам, лёгка і больш
паспешна чымся ідучы сюды прашумела шоўкам адзеніні і
зачынілася ў спальні.

Да наступнае раніцы не паказвалася. Вышла толькі к
ад'езду гасьцей развітатца.

Леанід Рыгоравіч, цёпла дзяякуючы за гасьціннасць, пра-
панаваў:

— Калі трапіцца быць у горадзе, не забудзьце, што ў
 vas ёсьць добрыя знаёмыя, якія рады будуць сплаціць за вашу
дабрату тым-жа.

Ён выхапіў з палявое торбачкі блёк-нот і на лістку паперы напісаў хутка. Потым, падаючы Вользэ Аляксееўне, так ласкова паглядзеў у очы, што яна бяз слоў узяла і пасяброўску падіснула руку.

— Бывайце! Не ўспамінайце ліхам,—казаў ён жартліва і ў той-же час з наяўным адценнем лёгкае журбы і смутку.

Не ўладаючы сабою, Вольга Аляксееўна адказала, старавочыся прыдушиць парываныні чалавечай слабасці пры разъвітаныні з добра-энамым:

— Толькі вы, Леанід Рыгоравіч, не забудзьце, а пра вас ліхам ніхто не ўспамяне.

— Дзякую.

Абодвы селі ўжо на коні. У знак апошняга разъвітаныня і шанаваныня паднялі павайсковаму к казыркам шапак рукі і прышпорылі.

Вольга Аляксееўна глядзела ўсьлед.

Ужо сіняваты лес стаў паміж ёй і коньнікамі, ужо рэдкі восенскі пыл лёг тонкім сіаватым налётам на съяды конскіх падкоў, а яна ўсё стаяла і глядзела туды, і грудзі парыўчата ўздымаліся пад чорнай шарсыцянай тканінай будзённага адзеніня.

— Бывайце, бывайце,—прашаптала яна.

Здрадніцкая съязінка зьлілася ў буйную краплю. Вольга Аляксееўна выцерла яе праста рукою і цвёрда накіравалася ў дом.

Яшчэ пахмурা і цяжка гнятудь успаміны Вольгі Аляксееўны...

Вясна. Толькі растаў сьнег і наўкол зашумелі-забурчалі весела і здаволена шматлікія раўчучкі. Затрашчэў, стаў ламацца лёд на рацэ. Першай вясновай ласкай зазвязла сонца. Радасна і лёгка стала зроку ад першага кволага малюсенькага цяпла.

Было гразка і чорна ад балота на дарогах. Вясковы сталяр Міхэй пад'ехаў к дому. З возу зълез аброслы, дзіка глядзеўши абадранец. Калі ён зайшоў з Міхеем у дом, тады Вольга Аляксееўна прызнала ў ім свайго старэйшага брата Жоржа, былога афіцэра царскай арміі.

Рэвалюцыя загнала і яго, як шмат іншых, за кардон, у „льцарскі ветлую“ Польшчу. Так, толькі цымяныя чуткі хадзілі, што ён там, бо стала ніхто ня ведаў. І вось ён з'явіўся—не падобны на людзей, болып зъвер па выглядзе, чымся чалавек.

З радаснымі съязьмі кінулася к брату Вольга Аляксееўна. Але той рэзка адхіліў яе і прамармытаў нейкім нечалавечым голасам: „Есьці“.

Яна заплаціла Міхею за падводу, і той хутка, не азіраючыся, вышаў. Вольга Аляксееўна глянула на Жоржа і спалохалася: дзікім, страшным агнём гарэлі яго вочы; густыя вусы тапырыліся ўверх. Ёй зрабілася страшна сам-на-сам з гэтым абадранцам, хоць ён і быў брат ёй. І ўжо пакаялася, што адпусціла так хутка Міхея, нічога не распытаўши. Кінулася да вакна. Але Міхея з падводаў ўжо ня было на дварэ.

Съязьшы сэрца, яна загадала служанцы Вользе даць есьці брату. І калі Жорж стаў есьці, праўдзівей кінуўся на ежу, як згаладаваўшы воўк, з абодвымі рукамі, не распрануўшыся, зноў жаласьлівасць прачнулася да яго ў Вольгі Аляксееўны. У памяці прамільгнулі дзіцячыя гады.—Сълёзы нагарнуліся на вочы: туман заслаў хату, стол з ежаю і сагнутага, зайдросна чмякаўшага Жоржа.

Доўга ён еў. Са стала зьнікла ўся страва і вялікі акраец хлеба, перш, чымся ён узьняўся з улонка. Узьняўся і, ступіўши крокі два, цяжка, як падае падпілены векавы дуб, рухнуў на падлогу...

Да хворае сястры Мані далучыўся зьняможаны хворы Жорж.

І Вольга Аляксееўна тож хварэла, хварэла сэрцам. Што ні дзень, што ні гадзіна, то ўсё больш задумвалася яна аб сваім становішчы і часцей—аб шляхах жыцця.

Не перахвареў яшчэ Жорж, як у ясны вясновы дзень, калі зрухнулася канчаткова і пацякла рэчка, памерла сястра Маня.

На пахаваньне ня прыехаў муж памершае—вялікі гаспадарчы спэц, быўшы гандляр сывіст-ветрам. Па чутках, ён знайшоў сабе салідную пару ў высокім коле нэпманаў. (Ну, хто згадаіўся-б папсаваць сабе кар'еру з-за быўшага сухотнае жонкі).

Хавала нябожчыцу Вольга Аляксееўна з далёкім сваяком—лысагаловым сівым попікам, у якога заўсёды надта боязны выраз воч. Э вакольных сялян ніхто не спрэваджаў нябожчыцы да могілак—вельмі дрэнную слову пакінула яна. Яшчэ за хваробаю вечна злосным зъмеем пазірала на прыядждаў-

шых у млын „мужыкоў“. У зядлай злосьці адхарквала пад ногі сухотную макрату, піла з агульнае конаўкі ваду. З тae конаўкі пасъля піў які дзядзька цi маладзіца або малое хлапчанё... Не задоўга да съмерці адзнакі сухотаў былі знайдзены раённым доктарам і ў вёсцы.

У сваю чаргу ўзыненавідзела і вёска „панскую здыхляціну“. За дамавінаю нікто ня йшоў з сялян. Апошнім часам усе цураліся панскага дому і абягалі яго.

Пасъля пахавання, на другі дзень, Вольга Аляксееўна заўважыла, што ў доме нібы пасъвяжэла, стала здаравей, а ў яе из сэрцы—лягчэй неяк. Разабраўшыся ў заўважаным, яна знайшла і не пабаялася прызнацца сабе ўтым,—са съмерцю сястры, з ёю ў дамавіну сышла нейкая чарната, агіда і нудота. Яна прызналася сабе ў гэтym і даволі съмела, бо праз цэлы год хворая са сваімі дробнымі хваравітымі прычэпкамі, сваімі паводзінамі, паклала і без таго пахмурную адпечатку на ўсё абакаляючае. Бурчэнныні цёнглы, боязкасьць хворае за сваё жыцьцё, иенаедлівия жаданьні перавышалі сваю меру. І Вользэ Аляксееўне падумалася цяпер, што яна радуецца гэтай съмерці.

З лёгкасцю на сэрцы яна падышла к пасъцелі брата. Жорж ляжаў з расчыненымі вачыма і ўважна глядзеў на съцяну, на якой вісела танная рэпрадукцыя „Голае Вэнэр“. Грукат шагоў, мабыць, адараўаў яго ад съцяны. Ен павярнуў галаву.

— Можа табе, Жоржык, патрэбна...—пачала квола Вольга Аляксееўна і ня скончыла.

Зрок, упяты ў яе, адсвечваў дадзіва страшным бліскам палкага жадання, жадання лесавога зьвера ў вясновы вечар. Мімаволі спусьціла яна вочы: так няёмка глядзець было ёй на гэты бліск яго воч.

Паправіўшыся трохі, яна асъмелілася зірнуць на яго зноў. Жорж вялі ляжаў на падушцы, раскідаўшы руکі. Вочы былі зажмураны. Яна не сказала больш нічога і ціханька вышла.

З таго часу яна баялася падыходзіць к ложку хворага, больш пасылала служанку. Тая даглядала хворага, наслала яму ежу, прыбірала пасъцелю.

Праз тыдзень пасъля съмерці Мані Жорж пачаў уставаць і хадзіць памалу. Есьці ён садзіўся за агульны стол з Вольгаю Аляксееўнаю. Маўкліва пазіраючы ўкрадкі і спадылба, ста-

раўся шторазу хутчэй выкананць гэты цяжкі абавязак. Таксама съпяшалася і Вольга Аляксееўна.

Але аднаго разу яна ня вытрывала, ёй захацелася прыўзывыць крыху завесу мінулага брата і гэтым можа аблягчыць цяжкасць патайных думак, што пачалі складвацца аб Жоржу. Сёньня на полудні ён здаўся больш звычайным і падобным на бывалешняга Жоржыка. Энаёмыя рыскі здаволенасці і дабра-душнай весялосці заўважыла яна на твары брата.

„Можа праходкі па лесе добра ўплываюць на яго“, — падумала.

Наогул, менш прыкметна было сёньня дзіўных асаблівасцяў. Яна парашыла ўсchaць гутарку і, як толькі ён паклаў паслья першага лыжку, запыталася:

— Табе добра гулялася, Жорж?

Усё так-жа ня гледзячы на яе, Жорж аднаскладова прамармытаў:

— Так... Нічога.

З яго адказам уся рашучасць роспытаў прапала ў Вольгі Аляксееўны. Яна бачыла, што нешта стаіць паміж быўшым і цяперашнім Жоржам. Жаданыне дазнацца аб гэтым, разгадаць, яшчэ раз штурхнула на спробу.

— Жорж, я не распытвала ў цябе, а сам ты ня мог расказаць па хваробе, скажы адкуль ты прышоў і як?

— З Польшчы... Перайшоў граніцу і ўсё.

Ён рашуча змоўк і ўпартая ўцяг шыю ў каўнер „талстоўкі“.

— Як табе жылося?

— Жылося...—буркнуў ён і нізка спусьціў галаву над столом, стаў нешта малываць нажом на мокрай цыраце стала.

— Жорж, чаму ты абадраны такі въявіўся і галодны,— з дрыжэннем у голасе папыталася Вольга Аляксееўна, каб выклікаць яго на адказы.

Ён нічога не адказаў і прадаўжаў маўкліва сачыць за рухам нажа.

Далейшыя выпытваньні засталіся таксама дарэмнымі. Другая страва полудню вывела Вольгу Аляксееўну з няёмкага становішча. Бяз смаку даела яна сваю талерку і вылезла з застолья.

З таго часу ёй стала гэтак-жа нудна і цяжка, як і прыжыцьці сястры. Смутак па съветлым і лёгкім не даваў ёй

спакою. Хацелася пагаварыць з чулым разумеющим чалавекам, які-б можа растлумачыў, у чым цяжкасць яе жыцьця, як унік-нуць яе. Тутэйшае інтэлігенцкае кола складалася з вясковага настаўніка, фэльчара і загадчыка народому. Але ўсе яны былі незнамы з ёю і здрёку калі браліся пры сустрэчы за казырок шапкі, як людзі, якія часта сустракаюцца, і толькі.

Тады з новай сілай пачала яе мучыць адсутнасць спа-чуваючага чалавека. Ён цярпліва выслухаў-бы ўсё, што яна сказала-б, і тонкім разумам мужчыны нараіў-бы. Успамінаўся з гэтym Леанід Рыгоравіч, яго апошнія слова на развітаныні. І гэта адсутнасць апоры, на якую можна спакласціся, цяж-кім гнётам дала балюча адчуць сябе.

4. На валоме

Усё гэта сёньня, калі сонца бястурботна глядзелася з блакітнае італійскае вышыні, прайшло тупа перад вачыма Вольгі Аляксееўны. Як-бы паглядзела яна ў цымяны калейдас-коп і нічога не знайшла ў ім для сябе, для свайго перасъп-лага жыцьця. Так ёй назольліва падказвала ўспамянутае. Але надзеі варушыліся ў глыбіні съядомасці, ледзь-ледзь съят-леючы абрыйсамі, надзеі казалі, што з гэтага маеща нейкае выйсьце, што гэта не канец і не надоўга.

Распачалася барацьба думак-успамінаў з надзеямі. Перабыталася канчаткова ў галаве. Пачуцьці захлынуліся ў моры тугі і роспачы. І Вользэ Аляксееўне ўжо здаецца, што страшнае душэўнае мора залівае ўсю яе, што ўжо няма «бавеніні», і чорныя хвалі будзённай шэрарні заўладаюць ёю назаўсёды.

— На што такія мукі? Скажы... Скажы...

Пытаецца яна, сама ня ведаючы ў каго, ня цямачы нават сэнсу запытаныня. Душэўныы боль, растраўлены балочымі думкамі, выклікаў сам бяз удзелу разуму гэтыя запытаныні. Глухое шурпаценьне слоўных гукаў аднак ня прынесла заспакаенія. І зноў сціліцае яна цяжка гарачыя скроні, намацвае збалелае сэрца і, безнадзейна ломячы рукі, азіраецца на бакі, на абкру-жающую радасць лета, на радасць жыцьця.

Раптам ёй пачуліся шагі на дарозе. Таксама раптам сціхла заречная лясная песня вясковай моладзі. На дарозе паказаўся вясковы настаўнік.

— Добры дзень!

Яна адказала на прывітаньне і натужылася скаваць съяды душэўнай буры. Нейкая няёмкасць апаноўвала з думкаю, што яе настрой будзе раскрыты чужым чалавекам, што ён да-знаецца аб яе становішчы і набудзе нейкае права без яе да-зволу заняць месца ў яе перажываньнях, у яе пачуцьцях. І яна мацавалася, каб як часам неасцярожна не паказаць нядаўнага, сілкавала выглядаць звычайнай і малазнаёмай гэтаму настаў-ніку Вольгай Аляксееўнай.

Той не асабліва ўжо і ўзіраўся, здаецца, але, відаць, нешта меў да яе. Твар выказваў просьбу. Ён падышоў зусім блізка і, кашлянуўшы лёганька ў кулачок, сказаў:

— А я к вам па справе, Вольга Аляксееўна. Можна?

— Калі ласка. Хадзецце сюды, я вынесу крэсла...

— Дзякую. Я не надоўга. Мая справа абмяжоўваецца толь-кі аднай хвілінай.

— Зусім кароценкая справа, — расчаравана нібы сказа-ла яна.

— Вось іменна, кароценкая... Гэта нават, бачыце, і не мая справа, але мне даручылі папрасіць і вас прыняць удзел у ёй.

— Мабыць, важная справа, калі так поўна людзей патра-буецца, што аж да мяне дайшлі?

Яна ўсіміхнулася весела, здаволеная, што ў ёй знахо-дзяць патрэбу і просьць прыняць удзел.

— Гледзячы як сказаць. Я-б асабова сказаў, што—важная.

— Дык што-ж за справа? Вы зусім зацікавілі мяне.

— І зусім просьценкая... Просьць вас прыняць удзел у пастаноўцы п'есы.

— У п'есе?

Нешта як-бы асьвятліла яе думкі і голасна паклікала: „Рухацца, рухацца!“ Аддацца ва ўладу гэтага голасу, усімі валаконцамі цела адчуць датыркненне жыцьця.

— А якая роля мне вызначана?

— Я, па праўдзе, сам добра ня ведаю. Але, мусіць, вы будзецце граць ролю маладое дзяўчыны-работніцы.

— Добра, я згодна.

Далей настаўнік сказаў, што першая рэпэтыцыя адбу-дзеца сёньня і ўжо зараз трэба йсьці на чытку п'есы і разъ-меркаванье роляй.

— Паміж іншым, прыехаў новы загадчык народому.

3. „Маладняк“ № 2.

Вольга Аляксееўна папрасіла настаўніка пачакаць хвіліну, а сама забегла ў дом і халоднаю вадою з рукамойніка ablіла палаўшыя скроні. Павольнае заспакаенне заступала мейсца ранейшае роспачы і рабілася лёгка так на сэрцы.

Няхуткая праходка да нардому і лёгкая гутарка аб тым-сім з настаўнікам умацавала новы настрой. Парог нардому яна пераступіла з адчувањнем душэўнага суладзьдзя, чаго ня было даўно. Гэта яе значна ўзрадавала. Толькі адна невялічкая абставіна паменшвала яе настрой: на спекталі будуць у ліку „артыстычных“ і вясковыя хлопцы, якіх яна некалі цікаўала ў лесе сабакамі, будучы малою. Але з далейшай больш сталай думкай гэта страціла сваю значнасць, і маленькая няёмкасць адляцела і не звярнулася ўжо. Нардом быў повен вясёлай вясковай моладзі. Усю яе ведала Вольга Аляксееўна. І так была заразыліва агульная весялосць, што няпрыкметна для Вольгі Аляксееўны перадалася і ёй, і яна адчула сябе як-бы дома.

Настаўнік правёў яе ў пакой гурткоў, дзе цяпер і зьбіраўліся „артысты“.

5. Прыгожы піанэр

Прачыталі п'есу і разъмеркавалі ролі. Потым прыступілі да рэпэтыцыі.

П'еса пачыналася надта агітацыйным маналёгам работніцы-камсамолкі, з якім ніяк не магла справіцца Вольга Аляксееўна. Яе ўзялік цяжка вярнуўся да розных палітычных тэрмінаў і слоў; цяжка зламаць было лёд нязручнасці да пераказвання рэвалюцыйнага палу, трохі дзіка гучэла гэта з яе вуснаў. Ей мысліўца здавалася ўзятае на сябе нейкім „святатацтвам“, вялікім праступкам у адносіне да сваіх пераконаньняў. І яна памкнулася ўжо была адмовіцца ад ролі, растлумачыць абы чым сваю адмову. Але дрыжучае жаданье нейдзе ў падсвядомым съярліла пачуцьці. Яно прымусіла Вольгу Аляксееўну застацца, прымадзьці папраўкі і паўтараць рэплікі.

Ролю маладога хлапчуга-піанэра выконваў 15-ці гадовы сын новага загадчыка нардому Сяргей. Піанэр рэпэтыраваў ролю піанэра. У чырвоным гальштуку, які выгодна адцяняў яго стромкую постаць і аздабляў квола-сакавітую сувежасть, ён быў такі прыгожы і любы. Эрок мімаволі спыняўся на ім, асабліва, калі ззвінені ў маладым захапленыні яго высокі чысты голас.

Вольга Аляксееўна ўкрадкі зазіралася на яго, любуючыся яго постацьцю, прыгожым колерам твару, яго маладым чыстым парываньнем. У антрактах паміж выхадамі на сцэну думкі яе асяроджваліся на ім. Ход рэпетыцыі зусім не кранаў яе ўвагі. Прыўзынта прыгожы настрой панаваў, здавалася ёй, ва ўсім пакойчыку, такім невялічкім і інтymным. Ужо не карожыла яе ад карузлага вымаўленыня, ад тутэйшага акцэнту „артыстых“, ёй было ўсё роўна.

Як у ружовым съне, перад ёю рухаліся людзі, размахвалі рукамі, узбурана гаманілі штось. А ў асяродзьдзі ўсяго, як ясны май, крыху саромліва, але проста трymаўся Сяргей. Некак надзвычайна хутка паддалася яна свайму выабражэнню... Яе мары намалявалі вобраз маладога пекнага хлапчука: русыя власы атуляюць мякка высокі роўны лоб; з-пад брывоў-стрэлай адкрытна і глыбінна-чыста глядзяць квола-блакітныя вочы, на верхній ружовай вусыне парос белаваты пушок, мяккі, серабрысты.

Праз увесы час рэпетыцыі стаяў перад вачыма гэты фантастычна-прыгожы, съветлы вобраз. З невялічкага хлапчука ён дзіўна хутка вырасташаў у сталага дужага мужчыну. Чамусьці ўспамінаўся з гэтым далёкі—з бывалешняга—паручык Курц і высокі стромкі Леанід Рыгоравіч. Кожны вобраз ня меў самастойнасці ў яе ўяўленыні—усе яны неяк злучаліся ў адзін і асяроджваліся цяпер у маладой і прыгожай постаці 15-цігадовага піаніста Сяргея.

Тысячы думак-мар узьнікалі ў галаве Вольгі Аляксееўны, звязваліся з бывалешнімі сцэнамі з яе жыцьця, і, нарэшце, выабражэнье варочала яе зноў сюды, к цяперашняму. У сонечным настроі трывпяталася сэрца Вольгі Аляксееўны.

Калі скончылася рэпетыцыя, яна не сьпяшалася разьвітацца. Каб ня думалі, што яна часова толькі ў народоме, пагаворыла яшчэ колькі хвілін.

Пачалі разыходзіцца. Яна разам з другімі вышла на ганак. Сяргей, прыціснуты выходзячымі „артыстымі“, ішоў блізка-блізка калі Вольгі Аляксееўны, так блізка, што яна адчувала маладую пруткасць яго съvezhага цела.

Дэнь дагараў ужо ў медзяным разыліве апошніх праўменяй сонца. Далёкі сіні лес пачаў чарнець на краявідзе ад рэдкага змроку. На блакіт неба выплылі лёгкія, як пушынкі, ледзь паружоўленыя заходным сонцам маленькія воблачкі.

Усё так прыгожа было Вользе Аляксеёне і так нова. Гэтай простай прыгожасьці яна ніколі не прымячала раней. Ніколі ня дыхалася з такой жаднасьцю жыцьця і радасьці. Яна ня стрымалася і сказала:

— Глядзі, Сярожа, які добры вечар...

І больш яна не знайшла слоў.

— Ну, бывай, мой прыгожы піанэр!

Сяргей сур'ёзна разъвітаўся.

Сэрца Вольгі Аляксеёны радасна пела. Яна йшла і не съпяшала. Так салодка было ад перабытага сёньня, так добра, што хацелася прадоўжыць яго да бесканцовасьці.

Вечаровыя птушкі перамяшалі свой шчэбет з джужукањем і гудзеньнем жукоў і камароў. Лісьце кляноў і ліп ціха шалпатала ў прысадах дарогі.

Вольга Аляксеёна йшла лесам. Яловыя галіны зьвісалі згары на съцежку так шчыльна, што ўнізе рабіўся змрок пад зялёнym шатром смалістых ігал.

У паветры стала вільгатнець. Ад гэтага пах смалістых хвой і ялін рабіўся больш чутным і эдаровым. Прырода жыла поўным сакавіта-съвежым жыцьцём.

Было прыемна і люба ў надыходзячым вечары. Адзін успамін аб бліzkім ужо дому псаваў усе сёнешнія ўражаньні. І, каб да ночы застацца з прыгожым настроем і легчы спаць спакойна і лёгка з маладым радасным сэрцам, Вольга Аляксеёна ўздумала пабадзяцца каля ракі.

Увечары нейк мякка, ня так бурліва, шумела вада перад млынам. Каля мосту Вольгу Аляксеёну сустрэў, віляючы хвастом, стары сабака „Руслан“. Па звычаю яна ўжо запусьціла пальцы ў касмачы даўгое чорнае шэрсыці сабакі, калі за мастом пачуліся галасы.

Таму, што яны былі так энаёмы, Вольга Аляксеёна ціха адапхнула „Руслана“ і скавалася за густы куст арэшніку. Галасы прадаўжалі перамаўляцца. Ёй было гэтак няпрыемна, што яна падслушвае чужую гутарку, але прычыны больш грунтоўныя, чымсь простае пачуцьцё чалавечай далікатнасьці, прымусіла ня вылазіць з-за куста.

— Пачакай. Ну, куды ты?—гаварыў грубы мужчынскі голас, і з нейкім дрыжэннем у нутрох Вольга Аляксеёна пазнала ў ім голас брата.

— Ай, Жорж, пусьцеце!.. Трэба дадому ісьці.

— Чаго дадому? Што табе там? Пачакай, Вольга, давай сядзем тут.

Голас яго з грубага стаў кволым і мяккім, наколькі да-
зволіла гэта прасылізаўшае наяўна пачуцьцё палу—агромністага,
гарачага.

— Пусьцеце, я пайду...—эноту паўтарыў просьбу жаночы
голас.

— Дурная... Чаго?..

За мостам пачулася тузыніна і праз кароткую часіну пе-
расыціхла. Потым эноў голас жанчыны з маленьнем гаварыў
трокі цішэй.

— Жоржык!.. Будзе позна... Прыдзэ Вольга Аляксееўна
і тады будзе пытацца...

— Ну, і што-ж?.. Нічога... Ну, і нічога.

— Будзе пытацца... Я не могу склусіць ёй... Съмеласьці
ня хопіць... Я ня прывыкла...

— Кінь глупства казаць. Давай лепш аб чым другім,—
рашучча загаманіў эноў Жорж.

— Жорж!.. Ой... Яна-ж адразу дагадаецца... Дзе я вочы
дзену?

Быццам іголкамі ўкалола маэгі Вольгі Аляксееўны страш-
ная здагадка.

„Чорт ведама, што такое... Што такое?“

Узбурана думала яна. Яе гонар, чэсцьць дому і бацькоў,
прозвішча будуць забруджаны. „Вось табе і загадкавасьць“. Абраханяя пачуцьці прымушалі дзейніцаць, нешта рабіць.

Яна ціха выбралася з кустоў і адышла к дому. „Руслан“,
як і першы раз, пачаў лашчыцца. Стараючыся дадаць больш
ветласьці словам, яна загаманіла з сабакам. Але гэтага па-
пярэджанья было мала. Каб добра чутна было там за мостам,
яна грукнула на ўсю сілу дэзвярыма і, счакаўшы якую хвілі-
ну, эноў вышла на вэранду і модна гукнула:

— Воль-га-а-al Во-о-о-оль-га-а-al

Калі зашіх гук уласнага голасу, яна прыслушалася. Э-за
мосту прагучэй прыдущаны голас служанкі:

— Іду!.. Іду, Вольга Аляксееўна!

6. Падрыхтоўка да генэральнай рэпетыцыі

Прайшло некалькі дзён.

Вольга Аляксееўна з таго памятнага вечару літаральна ня бачыла Жоржа. Падслуханае ўвечары прымушала яе перамовіцца з братам, але, як на зло, ніколі не траплялася выпадку: то яна сама дзе па справе, то калі дома, дык абавязковая няма тады Жоржа. Апошнімі днямі ён у поўным сэнсе ня стыкаўся дома. Яна ўжо задавала нават запытанье самой сабе—чым жыве гэтая дні Жорж, есьць ён што ці не. Нейкі вінаваты выгляд служанкі Вольгі ўзмацняў прычыну для аб'ясняньня з братам.

У першыя дні не магла ўзяцца ні за якую работу—настолькі паводзіны брата зайшлі далёка па яе цвёрдаму пераконанью. Потым, трохі скакаўшы, яна пачала забывацца на гэта. Ей ужо рабілася ўсё роўна, што брат ні робіць і што ён ні рабіў раней; загадкавасць яго мінулага ўжо ня кратала так хваравіта яе сястрынай цікавасці.

Часамі яна шукала тлумачэнья свайму такому душэўнаму стану, спрабавала падыскрыніці да яго блізка і адшукаць і разглядзець прычыны. І кожнага разу, калі зъяўлялася такое жаданье, нешта больш магутнае за яго, сіла, якое не перамагчы ніякімі сродкамі, адрывала яе ад гэтага. Тады зъяўляўся, як і ў той дзень, прыгожы настрой; любы спакой і лёгкасць на сэрцы выклікалі неаб ёмную радасць да жыцця. Тады-ж асабліва ўспамінаўся малады і не па яго ўэросту сур'ёзны Сяргей. Яна спрабавала прагнаць ад сябе яго юнацкі вобраз, сілкавала вызваліцца з-пад яго ўплыву, не падпусціць. Заўсёды ў такіх разох да яе прыходзілі думкі... Што дзень то больш і часцей бывала гэта.

Разам з тым—адначасова—загаварвала пачуцьцё самакрытыкі: „Ты ўжо старая, адзыла сваё і досыць—сядзі і ня рыпайся“. Але праз якую часіну новы голас спакусліва і ўпартая казаў сваё: „Хіба-ж я бачыла ў жыцці што сапраўды ад жыцця? Не, ня было таго“.

Перад вачыміма ўваскрасала мінулая нядзеля... Магутны ў сваёй съезжай чыстаце ўздымаўся на недасяжную вышыню вобраз... Сяргея, 15-цігадовага піанёра. І разам раптойна ахапляла яе пачуцьцё няёмкасці, вялікай і ўсесільнай. Словы дакору—чужбыя, зусім незнаёмыя, нараджаліся ў яе галаве і ўлад-

на праслісія на вусны. Але другая роўнаважная сіла на момант забівала слова дакору і запэўнівала... „Гэты вобраз... Мне не самога... Вобраз маладосьці і жыцьця, радасьці“. „І мужчынскасці, фізычнай мужнасьці мужчыны, радасьці вясёлай, бурлівай, як вясновыя хвалі“, дадаваліся да першага слова дакору. „Ён-жа малады, дзіцё, а ты“...

Натугамі волі праганяла яна ад сябе гэтыя слова няёмкасыці і гаварыла сама сабе:

„Я толькі любуюся ім... Хіба-ж прырода можа адобраць ад людзей права мілаваньня першым жыцьцём?“

Унутраная барацьба нярэдка цягнулася цэлых гадзіны і ўрэшце апошняе ўсё-ж такі пераважвала. Мыслёва яна пераапранала Сяргея ў вотратку дарослага, і з юнака ён выглядаў зусім мужным і такім любым—дужым—і так жадалася... пабыць з ім сам-на-сам...

Неўзаметку Вольга Аляксееўна прызывычалася чакаць на дыходу рэпэтыцыі. Яна стала аддаваць больш увагі сваёй пекнаце, свайму адзеніню. Для брывоў і расьніц—„хна-басмаль“, для шчок і носіка—пудра „Коці“. Каб набыць больш элегантнасці, на шоўкавыя сывідзюшчыя панчохі купіла лакіраваныя „лодкі“. Цэнгля стала ўбірацца і хадзіць са смакам, утончана, пекна. Лепшыя гарнітуры яе ўжо не валяліся па штафах, не тачыліся мольлю, а заўсёды былі на воку, так, каб ва ўсякую хвіліну можна было ўзяць і накінуць на свае прыгожыя формы.

Шмат адзнак гэтай перамены знаходзілася ў Вользе Аляксееўне. Служанка Вольга і тая заўважыла, што робіцца з яе гаспадынню. Устаноўленыя гадзіны сънеданьня, полуудню і вячэры паблыталіся, і страва пасавалася ў печы. Нярэдка яна вылівалася съвіньям. Служанка патроху становілася поўнай гаспадыніі на гаспадарцы.

Вольга Аляксееўна зусім мала ўвагі аддавала ўсім гаспадарчым дробным клопатам. Энтыпрыемнасцю яна адмахвалася рукамі ад іх і ўпаўнаважвала за сябе Вольгу. Апошнімі днямі стала забывацца і на прысутнасць у доме Жоржа, быццам ён быў зусім далёкі і чужы, так зредку толькі прыходзячы.

Сённяня Вольга Аляксееўна больш дакладна стала рыхтавацца. (На сённяня назначана была генэральная рэпэтыцыя). Як звычайна, на рэпэтыцыю яна адзелася добра, нахварбава-

лася, напудравала шчокі і шью. Каб дадаць фігуры больш інтymнасьці і жаноцкай таемнасьці, каб стварыць уладную прыватнасьць, зрабіла памодзэ зачоску, накруціла валасы і накрапілася моцным адэкалёнам „Гэліотроп“.

Ужо зусім была намерылася пайсьці, калі ўспамянула, што нечага яшчэ забылася. Ах, так! Так! У руках яе не ставала каштоўнага сярэбранага рыдыкюльчыка, аздобленага дарагім каменнямі. Вось што патрэбна было ёй.

Рыдыкюль ляжаў парожным у аднэй з шуфлядак камоду. Доўга марнеў ён бяз ужываньня і ўжо крыху пацямнеў адсталасьці гадоў. Трэ' было даць яму яго натуральны бліск.

Вольга Аляксееўна ласкова паклікала служанку.

— Вольгачка, пачысьць гэтаю мазъю рыдыкюльчык. Ды глядзі не марудзэ.

Пакуль служанка чысьціла, яна тымчасам узяла куфэр-чак з грашыма і адклала некалькі дробных сярэбраных манэт. З грудкі білетаў яна ўзяла некалькі паперак. І калі служанка Вольга прынесла блішчэўшы ясна рыдыкюль, яна агледзела пачышчанае „брывлянцікам“ серабро і не знайшла нідзе хібы.

7. Генвральная рэнэтыцыя

Рэпетыцыя прайшла вельмі ўдала. На праглядзе прысутнічалі ўсе грамадзкія працаунікі сяла, члены гурткоў пры народзе і вучнёўская моладзь. Асабліва гучна пляскалі ў ладошкі тэй сцэне, дзе Вольга Аляксееўна заставалася ўдваіх з Сяргеем. Аплёдysмэнтам, здавалася, канца-краю ня будзе. Маладыя парачкі, што, прыціснуўшыся адно к аднаму, уважліва сачылі за п'есай, вельмі горача спрададжалі гэтую сцэну. На няпрыхильнасць іх да перажываньня маладых гэроў нельга было паскардзіцца. Вольга Аляксееўна адчувала поўнасцю моцныя бакі сваёй гульні і, дзе патрабавалася, не шкадавала сілы сваіх пачуцьцяў. У самым распале дзеі п'есы яна сама запалілася жаданьнем увайсьці цалкам у ролю.

На дзіве добра граў і Сяргей. За часы сустрэч з Вольгай Аляксееўнай ён зусім абыраў. Сур'ёзнасць, з якой ён разьвітаўся першага разу, зьнікла ў наступных. Заўсёды ён сустракаў і праводзіў яе радаснай хлапечай усъмешкай. Маладую няэручнасць перамагла жаноцкая бліскучасць і заўсёды патпярэдлівае абходжанье.

Пасъля рэпэтыцыі Вольга Аляксеевна ня стала надта слу-
хаць запэўніваньні, што спектакль добра пройдзе. Яна ведала,
што добра, бо гэта залежала, галоўным чынам, ад яе і Сяргея.
А тут яна магла паручыцца, што ўсё абыдзецца ладом. Сяргей
быў досыць прывязаны к ёй, а яна... Аб гэтым і гаварыць ня
варты было.

Удзельнікі п'есы яшчэ нясьпешна дзяліліся сваімі ўра-
жаньнямі і адчуваньнямі. Відоўцы п'есы перамяшаліся з кучаю
„артыстык“. На ўсю залю разносіўся здаволены гоман аб
удала-скарыстаным часе.

Знайшоўшы патрэбную хвіліну, калі яе ніхто не займаў
гутаркай, Вольга Аляксеевна падышла к Сяргею і ўзяла яго
пад руку. У адказ на гэта ён скапіў яе пальцы і маладо па-
хлапечу падіснуў.

- Сярожа, ты згодзен прыйсьці пагуляць са мною?
- З радасыцю, Вольга Аляксеевна.
- А ты ўжо тут не патрэбен? Цябе ня будуць шукаць?
- О, не! Я зараз скажу бацьку, што пайду гуляць.
- Я пачакаю на ганку.

У сэкунду Сяргей выхапіў сваю руку з-пад яе і зашыўся
ў публіку.

Яна чакала нядоўга. Не пасьпела як сълед аблеркаваць
плян праходкі, калі Сяргей жава выбег на ганак.

— Цяпер можам ісьці. Ніхто мяне ня будзе шукаць.
Я пытаўся і пра цябе...

- Навошта?
- Чаму?—зьдзілена паглядзеў на яе Сяргей.—Сказалі,
што больш нічога ня будзе,—цішэй ужо дадаў ён.
- Ладна. Ведаеш, што я надумалася, Сярожа? Не? Мы
зойдзем зараз у кааператыв і купім чаго-небудзь. Ты згодзен?
- Чаго?
- Чаго-б ты хацеў купіць? Я думаю чаго з смачнейшага.
- Арэхаў...
- Любіш арэхі? Давай арэхаў... А можа і яшчэ чаго.
Наогул, там паглядзім.
- Толькі ў мяне грошай няма,—крыху саромліва пра-
казаў Сяргей.

— Ну, вось яшчэ знайшоў аб чым турбавацца. Я закладаі за цябе, пазычу табе, у мяне грошай хопіць. Ты выбірай толькі што купляць.

— Я табе пасъля аддам. Мне бацька дасьць, як я скажу яму, што пазычыў. Вядома поўна ня дасьць,—у раздуме дадаў ён:

— Кінь... Гэта ня важна і ня цікава. А вось па дарозе нам трэба ўмовіцца, куды пайсьці. Я не надумала.

— Аб гэтым мы дагаворымся. Я ведаю такую прыгожую мядзведзінку ў лесе,—узрадавана пасъпяшыў паведаміць малады падарожнік Вольга Аляксееўны.

Са сваім натхненьнем маладой радасьці ён літаральна захапляў яе. Часамі ёй здавалася, што яна—пятнаццацігадовая дзяўчынка, і ёй хацелася бегаць і вяселіцца наўсю. Пасъля яна лавіла сябе на гэтым і, разабраўшыся стала, знаходзіла на мейсцы зьнікшага дзяявочага жаданьня больш вызначаныя жаноўскія пачуцьці. Каб хутчэй купіць што і выйсьці за сяло,—застацца ўдвох без нагляду цікавых старонініх воч, яна за съпяшалася. Сяргею прышлося наддаць кроку.

У каапэратыве арэхаў не знайшлося, але за тое былі добрыя шакаладныя цукеркі, і Вольга Аляксееўна, ня пытаючыся ў Сяргея, колькі-б ён узяў, запатрабавала цэлае кіл. Калі каапэратор адлічваў ужо рэшту з пяцёх рублёў, у Вольгі Аляксееўны прасьлізнула раптоўна блазная думка: яна папрасіла каапэратора даць пачак цыгарак „Наша марка“ вышэйшага гатунку і запалак.

Сяргей зьдзіўлена зірнуў на яе і ўжо расчыніў рот запытацца—няўжо яна курыць, як яна паднесла палец к вуснам і дала знак, што нельга гаварыць. Сяргей замаўчаў. Вольга Аляксееўна тымчасам забрала купленае і схавала ў рыдыкюль рэшту.

За каапэратывам яна папрасіла Сяргея ўзяць цыгаркі і схаваць у кішэню, бо ёй нязручна несьці. За сялом яна сказала.

— Ты—недагадлівы, Сярожа. Добра, што я папярэдзіла, а то на ўсё сяло раззванілі-б, як я купляла з табою цыгаркі. Пагалоска-то яшчэ нічога, але каб дазнаўся твой бацька,—было-б няпрыемна.

— Даўк ты не сабе купіла іх?—падзяцінаму наіўна запытаяўся Сяргей.

— А ты як думаеш? Угадай.

— Я думаю, што так для некага.

— Вось і не ўгадаў. Э якое радасьці я буду купляць абы-каму цыгаркі. Я купіла іх для нас абаіх: цябе і сябе.

— ?!

— Не глядзі так зъдзіўлена, але, для цябе і сябе... Я думаю завучцаца курыць. А каб гэта было лягчэй і весялей, дык ты пасобіш мне. Бачыш, аднаму заўсёды рабіць абышто нудна. Ты не адмовіш мне ў гэтым? Сярожа!..

— Я ня куру ды й піанэрам ня можна курыць, але калі неабходна... для цябе... я буду,—зачырванеўшыся, сказаў Сяргей.

— Ого! Ты і камплімэнты ўмееш казаць, ды яшчэ й якія. Які ты мілы!..

Вольга Аляксееўна палкімі вачыма бегла агледзела з галавы да ног усю постась Сяргея.

„Сапраўды, мілы... І ня зусім маленікі—па плячу мне. Э ім гэтак забаўна“.

Яны ішлі берагам ракі. Густая трава кучаравілася залёным блішчастым шоўкам. Моцна пахлі цвіўшыя поўным цьветам прырэчныя краскі. У рацэ плюскаліся белавата-серабрыстыя плоткі. Блішчастыя бакі і стракатыя матылі круціліся панад поплавам і ракою. А ў блакітнай вышыні, у моры сонца з вясёлым піскам купаліся плоймы ластавак, ды недзе далёка па-над полем чуцен быў заліўчаты жаўранак.

Так люба на ўлоніні прыроды!

Жаноўская кволасьць распукалася пякнейшым бутонам у сэрцы Вольгі Аляксееўны. Хаделася моцна абняць усю прыроду, а ідулага ўпоруч прыгожанькага хлопчыка да болю съціснуць у абдымках і ад яго атрымаць у адказ тое-ж самае. Мімаволі рука яе съціскала ғуку Сяргея, прыцягваючы яго бліжэй і бліжэй.

Было па полуудні. Тамліва пералівалася шызым дымочкам паветра на краявідзе палёў. Сонна цякла рэчка ўмяккіх аксамітавых берагох.

Якія вялікія прасторы ў прыродзе і як квola і радасна на зялёной волі!

Хутка поплаў заканчваўся лесам. Карчакаватныя старыя дубы моцнымі вартайнікамі стаялі на коі лесу, быцдам ахоўваючы яго старадаўны сівы спакой. Бліжэй да рэчкі алешнік і дробны хмызьняк склаў з сябе нягусты жывы загарад. А

далей на ўзгорках зелянеў задуменна тумлівы хвойнік і лапчатаe ельнік.

Пасьля некаторае маўчанкі Сяргей загаманіў. Столкі захапленняня сьвіцілася ў яго сьветлым поглядзе і столкі ба-гатай уражнасьці ў міміцы твару і рухах усяго цела. Ён рас-казаў, што ведае ў лесе—недалёка ад рэчкі—невялічкую пра-галінку, наўкол абстаўленую высокім зграбным арэшнікам, а пазаду стромкімі гладкімі хвоямі.

— Я спадзяюся, што гэтая мясьцінка, якую я аблюбасціў, спадабаецца табе.

— О, я зусім давяраю табе, мой любы рыцар, і цалкам спакладаюся на твой смак у выбары.

— Ты, ня съмейся, Вольга Аляксееўна,—вось як убачыш, дык згодзішся са мною.

— Я й на ўвязе ня мела съмяяцца, мой добры, мой лю-бы Сяроха,—сур'ёзна і шчыра адказала яна.—Я казала тое, што думала.

— Прыгожае мейсца,—натхненна і крыху голасна пра-казаў Сяргей.

— Улаўне веру... Але што-ж гэта мы няsem свае пакупкі, усё роўна, як на сковань. Сяроха, даручаю табе зараз несьці і цукеркі, з тай умовай толькі, што-б ты не забываў часцей зазіраць у мяшок. Я першай пачну—так і быць.

Вольга Аляксееўна сунула ў мяшок руку і, захапіўши жменю, пачала зьнішчаць саладосьць. Сяргей нясьмела па-съледваў яе прыкладу.

Не перастаючи гутарыць і разгортваць цукеркі, яны ўсё паглыбляліся ў лес, пакуль не падышлі к Сяргеевай прагалі-не. Ён, ідучы папераду, першы ўбачыў і весела крыкнуў. Па накірунку яго выстаўленае рукі зараз угледзела яе і Вольга Аляксееўна. Ціха захрабусцела сухое гальлё, што валялася вакол, і яны прабіліся праз гушчарны арэшнік у сярэдзіну.

— Аказваецца зусім правільна, Сяроха. Я табе давяра-ла і ніколькі не памылілася. Я нават не падазравала аб такой прыгожасці і так недалёка ад свайго дому.

Яна ў захапленыні спынілася на сярэдзіне ярка-зя-лёнага дывану і прагна аглядала які час злучаньне прыроднай пекнатаe з добрым інтymным прытулкам. Арэшнік наўкол быў як-бы жывым вагарадам, а крыху воддарль за ім хвоі—мо' ве-

кавыя—уздымаліся магутнай съцяною, пакідаючы ўгары невялічкі кавалачак кволага блакіту.

Ледэй прыкметны ўзых вылящеў з грудзей Вольгі Аляксееўны. Ці яна шкадавала, што лес з такімі цудоўнымі місьцінкамі ўжо больш не яе, ці яна зайдросьціла прыродзе, такой усясільнай, ці можа яшчэ што—больш глыбокае і магутнае—кратала яе сэрца. Яна адарвалася, нарэшце, ад сузірання і прыгожа апусьцілася на мяккую высокую траву. Сяргей сеў каля яе.

— Ведаеш, Сярожа, я так даўно была ў лесе, хоць і жыву ў ім. Яшчэ будучы маленъкаю-маленъкаю дзяўчынкаю я ведала ў ім усе закуткі, нават магла сказаць, дзе якое дрэва расьце, дзе ягады, а дзе грыбы, дзе поўна арэхаў, а дзе птушныя гнязьдзечкі. Даўно была ў лесе.

— Чаму-ж ты не хадзіла?—наіўна запытаўся Сяргей.

— Хто яго ведае... Можа каб гэтак як сёньня вось з табою... Ат кінем. Лепш давай... закурым. Ня бойся, тут ніхто ня ўбачыць. Мяне-ж ты ня будзеш сароміца, бо я і сама буду курыць.

Замест адказу Сяргей выцяг цыгаркі і запалкі.

— Ну, распакоўвай і частуй сваю даму,—жартліва азвалася Вольга Аляксееўна.

Пальцы Сяргея ня спрытна хадзілі каля пачка. Вольга Аляксееўна сама ўзялася, і ў яе спрытных руках ён хутка расчыніўся. Адну цыгарку яна ўзяла сабе, а другую з вясёлым рогатам убіла ў зубы Сяргею. Той і сам зарагатаў, калі праз рот і нос Вольгі Аляксееўны паваліў дым.

— Вось і ня ўмееш курыць, ня ўмееш,—весела закры чаў Сяргей, убачыўши, як яна закашляла з першым дымам і як на вачох яе выступілі сълёзы.

— Няпраўда твая, Сярожа... А ты ўмееш?—у сваю чаргу заўважыла яна сълёзы на яго вачох.—Нічога, гэта толькі першая зацияшка. Там будзе гэтак добра.

— Горка,—сказаў праста Сяргей.

— А калі кажуць горка, дык трэба цалавацца.

Яна адкінула на бок цыгарку і, ухапіўши за галаву—нічога ня цяміўшага, у чым справа—Сяргея, моцна-моцна пачалавала ў вусны.

— Цалуй-жа, цалуй і ты.

У адказ Сяргей ціха пацалаваў.

З шалёна гогату Вольгі Аляксееўны задрыжэў, здаецца, вакольны хмызьняк. Твар Сяргея выглядаў такім няёмкім, відаць, ён адчуваў сябе не ў сваёй талерцы. Вольга Аляксееўна палічыла доўгам растлумачыць.

— На кожным вясельлі прысутныя крываць маладым „горка“. Яны тады павінны цалавацца. Дык вось і мы... як на вясельлі, толькі бяз прысутных. Але ты цалуеш не, як малады... Машней трэба, гарачэй!

Вочы блішчэлі ў яе радасцю і яшчэ нейчым...

— Зараз давай ізноў курыцу.

І яна ўзяла патухшую цыгарку і прыпаліла. Выпусціўшы клубок дыму, зірнула ўгару.

Высока-высока плылі лёганькія белыя воблачкі. Вольга Аляксееўна прасачыла за іх плынню і спусціла вочы.

У галаве прыемна дурманіла і трошкі кружыла. Яна зацягнулася яшчэ колькі разоў, прыганяючы Сяргея рабіць тое-ж.

Кружэнне ў галаве быццам зачароўвала. Здрадніцкі румянец выступіў на шчокі. Яна адчувала гэта, але так хацелася аддацца пад уладу гэтага дурману, што, кінуўшы адну, яна закурыла другую цыгарку. Прыйкурыўшы і трэцюю, дала яе Сяргею.

— Я п'янею, Вольга Аляксееўна.

— П'янееш? — гарэзьліва зарагатала яна і скілілася к яго галаве. — Гэта добра.

Частымі і глыбокімі зацяжкамі выкурыла яна ўсю цыгарку і адкінула недакурак.

— І я п'янею... Сярожа!.. Патрымай мяне... Так закружылася галава... Я ўпаду! Трымай, Сярожа!..

У нейкім бажэственным экстазе яна хутка праказвала слоўы, а галава хілілася на грудзі к Сяргею, і гарачыя рукі спляталіся вакол яго шыі, казыталі яе квола і зазыўна. Трацілася адплывала кудысь недарэчна астатнія часткі съядомасці. Гарачы пал разъліваўся вялізным полымем па ўсім целе. Чароўна-прывабныя кросны ткалі смаглыя мары — цягнула спакусіцца. І яна паўтарала бяссэнсава, але з маленінем у голасе:

— Трымай, Сярожа... Трымай!..

Потым яна абхапіла яго палка моцнымі рукамі і пажаночу прыцягла парыўчата к сваім вуснам. Круглая высокія грудзі

ўзымаліся жадана і парывіста; сэрца быццам выскачыць хацела. Сяргей не адсоўваўся—у яго таксама, мабыць, закружилася галава.

Тады яна раптам адкінулася дагары і рэзка прыціснула яго к сваім грудзям. Ружовыя кругі пайшлі перад вачыма... Рукі дрыжуча шалесталі па яго вонратцы, заблыталіся ў ёй, шукалі чагось...

Аднекуль з-за кустоў прыляцела і гулка пракацілася ў звонкіх соснах працяжнае „ау“. Можа яно дайшло да вушэй Вольгі Аляксееўны, ці можа што іншае зявілася прычынай перашкоды, толькі яна ўраз адапхнула Сяргея і ўсхапілася. Рэзкім рухам паправіла адзеньне, адкінула з ілба памакрэўшыя валасы. І раптам заплакала—ціха і моцна.

Колькі хвілін прайшло так. Сяргей сядзеў у tym пала жэныні, у якое яго адкінулі рукі Вольгі Аляксееўны, і з жаласьлівасцю пазіраў на плакаўшую. Потым, быццам съязміўшы, што ў яе нейкае гора, паволі паклаў ёй на галаву рукі.

Як ад агню ўскочыла яна. Заплаканымі вачымі паглядзела міма Сяргея і, просічы прабачэння, ціха сказала:

— Ня злуй на мяне, Сяргей. Я такая нягодная і няшчасная.

І, не пацалаваўшы на разьвітаныні, як можа хацелася-б, яна хутка выбегла з прагаліны і скавалася за маўклівым арэшнікам.

(Працяг у наступным нумары).

А. Вечар

* * *

Слава тым, хто на зямлі ідзе
Да вядомых і далёкіх станцый!
У змаганыні за агні і дзень
Атамана страцілі паўстанцы.
Зьняжывелага нясьлі адтуль,
Дзе чудён быў кулямётны лёскат.
Многа, многа падалі ад куль
Пазрыванымі пялёсткамі!
Палажылі ў садзе на траву—
Хай апошні раз вясну абдыме.
Нахіліла вёска галаву,
Занудзіла камінамі ў дыме.
Паміраў паўстанец. Перад ім
Дні мінулага мільгнулі.
Адзьвінелі съветлыя рады,
Адзьвінелі, як у полі кулі.
Не адно ўжо сэрца жаль адзеў,
Не адна журбы на думках пляма.
Многа згіне залатых надзей,
Ды нямнога іх пяройдзе ў лямант.
І чырвоная раса ўпадзе
Шчэ ня раз на землю ў змрочным танцу...
Слава тым, хто па зямлі ідзе
Да вядомых і далёкіх станцый!

М. Нікановіч

Сълёзы веснавыя

I

Ужо з самай раніцы п'е Якім і прапівае апошнюю пяцёрку. За доўгім брудным, не пакрытым аніякім абрусам, сталом, залітым душна-горкай самагонкай і раскіданымі, перад кожным з шасьцірых кампаньёнаў, кавалкамі сълізкага селядца, жараных тараноў і мокрага хлеба,—яшчэ з учарашняга вечара, прадаўши суседняму гандляру-яўрэю сваю цялушки, раскашэліўся Якім.

Гідка й надзвычайна прыкра ўбіраць у грудзі мутны туман адгону, які разам з удушлівым дымам самасейным плавае ў хаце...

І дым і туман гэты затапіў сабою: і чыстае вясновае паветра, і соўнечна-яркі сьвет, і песнью птушыну, што скупаўлівалася сюды...

І яшчэ ад гамонкі зьбіваючайся, неразборлівай і глухой—тлум стаяў, ды пробаваў выкачывацца па-за шчыльныя маленькія вокны гэтага вясковага, патаеннага шынка...

Акрамя бруднай лаянкі, зыкаў ад сълюнавых пацалункаў, пагроз і проста так п'янага мармытання,—Якім, падпёршы абедзівюма чорнымі, заскарузлымі далонямі свае даўно нябрывыя, шаршавыя шчокі і раскудзеліўши па іх сівия, мокрыя ад выпітай толькі што самагонкі, густыя вусы ды хваравіта зацлюснуўши свае, у запаленыні ад доўгага п'янства, вочы, кашаючыся з боку на бок, ніzkім тэнарам пеў:

„Вяду бяду, ой вяду бяду,
Ой бяда не вядзецца;
Пад вішняю, пад чарэшняю
Бяда спаці кладзецца...
Ой ляж, бяда, ой засыні, бяда,
Ды на ўсю ночку спаці,
А и молада, маладзенечка
Пайду мілага шукаці”...

Гэтай песьні гукі п'янныя давілі чорныя пракопчаныя съцены і з свайго цёмнага кутка строга пазіралі на гуляючых чорна-замызганыя „багі“. Ня лезла нешта ўсё гэта мне ў галаву, і адначасна ня думалася нічога... Прыпёршыся к вушаку дэвяэрэй, я ціха стаяў і нічога неразумеючымі вачымі глядзеў, што рабілася перада мною, і адчуваў, як нешта востра-балючае ныла ў грудзёх...

Раптам кінуў Якім съпяваць, аbvёў сваім ціхім паглëдам усіх і, заўважыўши мяне,—усьміхнуўся, узрадаваўся, падняўся і працягнуў ка мне рукі.

Я адчуваў і нават гэта бачыў, як яго мутна-чырвоныя вочы затуманіліся съяззою, поўнымі яны наліліся, па ўсім твары сумлен'ня чалавечага чырвань разылілася...

— Мікола!.. Міколка... друг неацэнны... Нічога не кажы... не кажы мне... Вінават я, сабака!..

Эмоўкі ўсе на момант, а Якім сеў, наліў чарку жоўтай катлянкі й дрыжачаю рукою падаў мне цераз стол.

— На, вазьмі... За маё здароўе.. За дэяцей маіх... Ня судзі мяне басяка-п'яніцу... Тут ня я віновен...

Мне да болі шкода стала Якіма; я ведаў, што цяпер я нічым яму не дапамагу, не адцягну ад стала, і, узяўши важкую чарку я вышаў моўчкі на двор і з усяго маху трэснуў ею аб вуглавы хатні камень...

II

Якім—сусед мой, спрадвечны батрак і мой самы лепшы таварыш. Яму цяпер за 65 гадоў пераваліла, а помню яго з моманту, калі стаў помніць усё наўкола сябе... На яго руках я гадаваўся. Таму ён і родны мне,—бліжэй, як таварыш...

Ганяючы разам з ім летам у поле панскіх кароў—ён на-вучыў мяне грамаце. Паслья я сам яму чытаў свае творы, і ён першы з усіх... Але што гаварыць!.. Ен тады, у ту ю навек для мяне памятную раніцу, абняў мяне, пацалаваў і з съязэмі ўвачох глядзеў у вочы мае ўрачыстыя, плакаў съязэмі радасці, захліпаючыся, гаварыў:

— Сынок мой дарагі... уцеха мая...

І вечарам піў тады.

Піў ён заўсёды ў самыя ўрачыстыя, радасна-хвалючыя мінuty.

А пачаў піць з таго часу, як я яшчэ малым быў і падпаскам служыў у яго, а яму, помню, амаль ня кожны дзень жонка Алена полуудзень у поле прыносіла. Высокая яна была, поўная, жыцьцярадасная, з такім добрым, прыгожым тварам...

Асабліва душа мая млела ад воч і ўсьмешкі большай дачкі Якіма—Волькі...

Вочы яе я раўняў заўсёды з незабудкамі рачнымі, а ўсьмешку—з ѿсьмешкаю сонца ранішняга... Таму і засталося на ўсё жыцьцё маё вяліка-радаснае, што я так і люблю заўсёды і нязъмена,—гэта вясну з яе майскімі раніцамі незабудкамі, бо любіў страсна вочы і ѿсьмешку Волькі...

Тады яшчэ ня піў Якім...

... Вясною было. Пасучы статак ля бору, я з Якімам плялі лазовыя кашы, седзячы над рэчкаю. Смачна каровы прыпалі к сьвежа-сакавітай прырэчнай траве, а каля смуглага бору—жменькамі рассыпаліся авечкі...

Ціш.

Сонца млела над намі, жартавала рачушка, кланялася нам недасьпелае жыта з таго берагу... Мы паволі гаварылі, Якім чакаў, калі жонка прынясе полуудзень...

— Сынок мой!.. (Так заўсёды ён мяне зваў). Ты яшчэ слаба ведаеш... слаба...

Кінуў Якім пераплятаць кош і з вялікім натхненнем у вачох абвёў вельмі прыгожы, жывы куток прыроды, дзе мы сядзелі...

— ...Каб ты ведаў, як прыгожа ўсё!.. Як жыць радасна!..

— Ведаю, Якім!..—махінальна і ня думаючи, адказаў я, углядзеўшыся на дэвісныя пералівы ракі.

Якім глядзеў на мяне і сабіраўся ўжо нешта сказаць, як раптам шуснулі к нам авечкі, зараўлі каровы і, згрудзіўшыся ў кучу, сунулі ў кусты, і яшчэ ня ўспелі мы апамятавацца, а Якім скапіць сваю стрэльбу-паядышку, як пачулі, зусім блізка нас—немы, разъздзіраючы сэрца жаночы крык...

Да болі крануў гэты крык маё сэрца, а Якім, зьбялеўшы, як палатно, увесь скалануўшыся, ціха прасіпеў:

— Што-ж гэта такое?!. Каго?! Сынок, уцякай!!!

Ня помню, як было, але белкай я ўжо сядзеў на алешыне, што пагражаяча скінулася над гутарліваю ракою...

Яшчэ больш перапалохаўся і здрыгнуўся я, калі нада мною праэрэзьліва-коратка, з нейкім дробным водгульлем у лесе, лопнула Якімава паядынка, і ён сам, дзіка крыкнуўши,—кінуўся ў рэчку й шпарка паплыў на той бераг...

Зусім пада мною круціўся, скіголячы ад злосці ѹ ляскавучы зубамі ды ablіваючыся крою, вялікі шэры воўк. Дальш за кустамі, як быў на зямлі, тады мне ня відна было, ляжала, распласташыся, у бясчуласці, гэтак сама акрываўленая, Алена...

З вёскі беглі людзі з каламі, крыкам і лямантам...

III

Пасьля гэтага здарэння па жыцьцёвай рацэ пралыло некалькі тыдняў. І на вёсцы людзі, як у звон білі, што воўк гэты шалёны, і Алена ашалее, калі радачкі ёй ніякай не дадуць...

Сумны, як лес у буру, хадзіу Якім і маўчаў,—не хацеў гаварыць са мною, а я нудзіўся, трymаўся асабняком і ўсё думай аб жудасна-крыбавым здарэнні...

У вачох маіх стаяў гэты раптойна выбухнуўши малюнак, у сэрцы—сълёзы Волькі над бясчулаю мацер'ю, галашэнні, пахмурная злосць Якіма, і ў думках—нейкая нямая, але востра-глыбокая апаска, палыном атруціўшая маю радасць і гульні...

Тады яшчэ, падоўгу седзячы над абрывам ракі і забыўшыся аб сваіх недаплеценых кошыках, у мяне, у глыбіні пачуцьцяў, ішла нейкая добра нівызначеная мною барацьба, ішоў глухі бунт, падыходзіў ён к граніцам маіх думак і пераліваўся ў гнеўна-нездаволенас... А потым, як сціхала ўсё гэта—тады ціха, але настойна падымалася напаверх радасць і ўяўляліся слова Якіма:

— Ты, братка, яшчэ ня ведаеш, як гэта жыць радасна!..

Тады яшчэ ня піў Якім...

IV

Яшчэ больш прад намі мятнулася часу ў вечнасьць, і здавалася, што мы з Якімам пачалі ўжо трохі забывацца аб мінулы—радзей успаміналі, і Якім пачаў уваходзіць у сваю засягдашнюю жыцьцёвую каліяну... Толькі як калі прыходзіла к нам у поле Алена, і як толькі мне кідаўся ў очы яе скалечаны твар і пажованая рука—тады ў памяці маёй усплываў з глыбіні забыцьця жудасны малюнак, і я глядзеў у яе очы...

Але дзіўная рэч—чым больш я глядзеў у гэтых некалісъ прыгожыя васільковыя вочы,—тым больш я заўважваў у гэтых вачох нейкі востра-шырокі, час-ад-часу ўсхліпываючы, ліхаманкавы бляск.. Гэты дзікі бляск выбіваўся з вачэй жудасным холадам, ледзяніў чужую душу, і я стараўся і сіліўся ўспомніць гэты погляд, які бачыў я дзесяці, але ўжо забыўся дзе... І потым, неяк само-сабою ў памяці праждага маляваўся шалёны погляд канаючага зывера —і тады мне становілася страшна і балюча, і я далёка адходзіў ад Алена...

І вось адзін раз, калі я моўкі і з большлю ў сэрцы глядзеў так на яе—Алена, неяк пакутна ўсьміхнуўшыся, ад чаго на нудным яе твары выявілася яшчэ большая душэўная боль і журба, і, узяўшы аднёю рукою мяне за шию,—прыцягнула к сабе на грудзі і, гладзячы шурпатаю, запрацаванаю, мазалістаю далоньню мае вялікія, доўга-нястрыжаныя валасы, пяшчотна-ласкава нахінулася нада мною:

— Чаму ты, Міколка, заўсёды глядзіш на мяне так сумна і ціха?!

Чаму заўсёды на вачох тваіх я віджу сълёзы?!. Дзе твая ранейшая радасць дзелася, сынок мой!?. Сірацінка ты мая адзінокая!..

Гэтая ад душы першая нада мною жаночая ласка, ласка чалавека хворага, працтага душэўной больлю—мяне расчуліла да сълёз... Уткнуўшы свой чорна-загарэлы, патуплены ад непагоды і съпёкі сонца, твар у яе калені,—я горка наўзрыд заплакаў..

Сълёз было шмат, і яны ўжо даўно прасіліся іх выліць, каб гэтым самым спаласкать свае пачуцьці й затушыць імі пякучыя мае думкі, распаленыя даўнейшым здарэннем і пакутай у вачох Алены...

Калі пашла Алена,—Якім, разам са мною адварачываючы кароў ад шкоды, ціха, пасьвістываючы ў паветры пугаю, запытаў:

— І праўда!.. Чаму ты заўсёды такі маўклівы, асабліва, як прыходзіць к нам Алена?..

— Якім?.. Ты нічога ня бачыш?..

— А што?..—трохі спуджана запытаў ён у мяне.

— Неяк, хто яго ведае чаму, вочы ў Алены зусім іншыя сталі... Трохі страшкаватыя... Як-бы вельмі-ж у яе што баліцы!..

Патупіўшыся і трохі памаўчаўшы, ён глыбока зірнуў на мяне, узноў ціха і нібы раздумываючы кожнае слова, падаў:

— А што ты думаеш?.. Бачу, братка, і я гэта!..

І ўжо потым цэлы дзень са мною нічога не гаварыў.

V

— Ведаеш што, Мікола?!—вечаром, гонячы дамоў з поля статак, звярнуўся да мяне Якім.—Заўтра я паеду ў Менск, а ты папасеш, пакуль я адтуль вярнуся, статак... На нейкі час к табе ў дапамогу падойдзе Волька, а можа пан-аканом каго другога дасьць... А мне трэба...

— А чаго табе аж у Менск?..—увесь час уяўляючы Менск недасягаемым для нас мужыкоў горадам, дзе толькі жывудь адны паны, зьдзіўлёна й баязьліва я запытаў у Якіма.

— З Аленаі, як я запрыкмячу, нешта драны!... Баюся вельмі... Ды й то, каб хаяць позна ня было!..—цяжка ідучы, з нейкім абурэннем казаў Якім.

— Ну, дык трэба было раней!..

— Раней, раней!.. Вучыш ты ўжо!.. Сам ведаю... А па-пытаўся, ці адпусьціў мяне пан раней?..—пырскаючы злосцю, гаварыў Якім.

— Да і то адпусьціў мяне аднаго...

Я маўчаў і думаў аб хворай Алене, аб злосным з каменным сэрцам пану, аб прыгожай Вольцы, якая заўтра будзе разам са мною пасьвіць кароў...

А назаўтрае, сабраўшы за ўвесь час у двор службы ўсёй сям'ёй заробленыя капейкі,—пашоў Якім у Менск к доктару купіць для сваёй жонкі Алены лякарства...

Ужо трэці дзень, як я пасу адзін без Якіма, з малым хлапчуком, паставленым аканомам мне ў падмогу. Бралася к паўдню. Каровы панаяддаліся, і некаторыя, вяла перажоўваючы жвачку, ляжалі ў цяньку пад кустамі... Затрубіўшы ў трубу—мы пагналі іх у двор...

Яшчэ эдалёку мы пачулі, як каля парабковых хат нехта крычаў, галасіў, прыдущаным гулам раскачывалася па полю грамада людзей... Пачуўшы гэтых трывожна-вострыя, працятыя небясьпекай, нейкім жахам і съяротным сполахам, крыкі—у мяне моцна сціснулася і закацілася сэрца, потым пацямнела ўвачу, а ў галаве цэлым роем думкі-дагадкі сыпнулі, напе-

рабой адна перад другой съпяшаліся заніць сапраўднае зда-
рэньню мейсца... А з цэлага хаоса афармлялася нешта адно,
што азначала думку:

— Пажар — ні пажар!.. Значыць съмерць... забіваюць
адзін аднаго... А мо' гэта... Алена?!—трывожна шавяльнулася
ў мэзгох, і тады ўзноў задрыжэлі перад вачыма малюнкі ка-
наючага воўка і вочы Алены...

— Братка, гані ты адзін і запры, а я зараз!..—на бягу
кінуў я падпасавічу і машынай паймчаяўся к пасёлку...

Яшчэ эдалёку я ўгледзеў вялізную стракатую чароду
мужчын і баб, якая нешта гула, махала рукамі, перабягала з
месца на месца, крычала, і, сярод гэтага крыку, я чуў плач,
галашэнныні, і гэты плач мне да болі напамінаў знаёмае, нават
роднае... І толькі яшчэ бліжэй падбегшы—я бяз думак спазнаў
што гэта плача—Волька... І тады яшчэ мацней абцугамі са-
шчаміла маё сэрца: крӯда, боль і жаласьць...

VI

Вакол Якімавай хаты гуў, працяты страхам, натоўп па-
рабкоў і сялян, прыбегшых з суседній вёскі...

Чорна-карэвия ад старасьці дэзверы ў сенцы былі наўскос
забітые дошкай і спырсканы яшчэ сувежаю крывёю, у хату
зераў вокны лаёлі людзі, вылаёлі, абыходзілі вакол хаты,
спрачаліся, разважалі...

У сенцах—жудасна, аж валасы на галаве становіліся, го-
ласам прыбітага канючага зывера нешта пішчэла, раўло, скі-
голіла, потым мякка біла нечым аб съцены...

— Што гэта тут такое?..—трохі смутна, сам ужо дагады-
ваючыся, баязьліва я папытаў у вялікай, худой і зусім старой
ужо бабы... Тая кінула на мяне сваімі падсылепаватымі вачы-
ма, яшчэ бліжэй ка мне нахінулася і, шапляючы, выцадзіла:

— Няшчасьце, каласок мой!.. Алена ашалела!..

— Што вы кажаце?..—ні то зьдзівіўся, ні то спужаўся я.

— Але, але!.. Ды каб яшчэ толькі гэта?!.. А то і дачок
пакусала сваіх... рукі ім пагрызла... твар... Ах, божа мой, божа!..—
і пачала праціскацца наперад...

Мне ўсё стала ясна. І, праціснуўшыся бліжэй к дэзвярам,—
убачыў я, як, мурзаючыся ў цёмна-чырвоную сваю кроў—жа-
ласна плакала Волька і прычытывала, як над нябожчыкам,
Ганна (меншая дачка Якіма), ды раз-па-разу нешта мяккае,

але моцна білася з крыкам у съцены сянец... Як патым я да-
ведаўся—гэта галавою білася аб съцены Алены...

І тут-ж я ўгледзеў самае жудаснае, што востра й не-
съярпіма-балюча рэзнула мяне па сэрцу й сълед той, нявы-
казанага людзкога гора і пакуты, аставіла аж па сёнешні
дзень страшна-незажываочым рубцом...

Цераз поле, праста нацянькі, бег проставалосы, шэры,
абветраны і запылены чалавек... Бег ён моўчкі, спатыкаючыся,
але ўжо значна аслабеўшы. Шмат хто ўгледзеў яго, і, пакрыў-
шы вочы ад сонца далонямі, пачалі ўглядцаца на незнамца,
які, путаючыся ў ярыне, съпяшаўся к натоўпу... Ніхто не апаз-
наваў яго, і толькі як падбег ён бліжэй—Волька сарвалася з
месца і рынулася насустрach...

— Татачка!.. Даражэнькі мой!..—загаласіла яна, будзячы
свайм крыкам засмагла-палкае й гарачае паветра...

Усе зжахнуліся й расступіліся, а Якім, ні на крок ня су-
німаючыся, падбег моўчкі да дэзвярэй і з сілай, наколькі яна
яму дазваляла, пачаў рваць ад дэзвярэй нідаўна прыбітую
дошку...

А гэтym часам за съцяною, як нарочна, заціхалі стогны
і ўдары жывога чалавечага дела аб сухія бярвеныні бу-
дыніны...

Паддалася дошка і востра-візгіва крыкнулі съвежыя
цвякі, вылазячы з вушакоў; у гэты час пірэдня з натоўпу
шуснулі назад, а заднія іх ня пускалі, і ў свой чарод пёрлі
наперад паглядзець, што будзе рабіць гэты дзіўны чалавек...

Ня ўсьпей Якім адпёрці дэзверы, як к яму, з чорнага
роту сянец, кінулася напоўголая, у крыві, растррапаная, з разь-
бітай, скалечанай галавою—жанчына.. Якім спачатку падаўся
назад, а потым, наставіўшы к ёй рукі, з дрыжэньнем у голасе,
праз сълёзы пазваў:

— Аленай!. Аленка?!. Ты пазнала мяне?!

Адзін толькі момант нярухома пастаяла Алены перад
Якімам і зусім так, як калісь, ласкава-пяшчотна сказала:

— Якімка мой!. Ты бачыш, якая я?!.—і, ашчапіўшы сваімі
чырвонымі ад крыві й съвежа-разьбітага мяса рукамі яго шыю,
яна павалілася і—абцяжарыўшы яго постаць—прыгнула на
калені...

Ен моўчкі трymаў яе, а яна, затарнаваўшыся ў яго руках,
пачала канаць...

Плакаў Якім, плакалі яго дзеци, плакаў натоўп, і ў гэты-ж
час съвежай крывёю плакала маё сэрца й пачуцьці...

Нешта тыдні два, ці нават тры, пабылі ў вёсцы Волька
з Ганнаю паслья съмерці мацеры, а потым пан загадаў іх
некуды вывезыці, і колькі ні маліў, ні прасіў Якім у пана,
каб так ня было,—не згадзіўся пан, і церазnoch астаўся Якім
бабыль-бабылём...

Як і ня было вакол яго сям'і!..

А цераз месяцы паўтара—пан ужо сам паведаміў Якіма,
што яго дочки памёрлі дэсьці ў Вілейцы, і пахавалі іх там,
як нікога так ня будуць хаваць з мужыкоў...

А назаўтрае пан даў загад аканому павялічыць андына-
рыю Якіму...

Не здаволіла, відаць, Якіма ні добрае пахаванье яго
дачок дэсьці ў вялікім горадзе, ні павялічаная андынарыя—
цэлы месяц хадзіў сумным, маўклівым, людзей дзічаўся, уця-
каў ад іх... Гледзячы на яго—самі сълёзы цяклі, а ў мяне
ад усяго перажытага нейкая надэвычайная пашана зьявілася
к Якіму, любоў, жаласьць...

З таго часу ён мне даражэй усіх стаў: як тып, як ха-
рактар, як чалавек...

З таго-ж моманту і піць пачаў Якім...

У некаторыя дні, пад асобы на тое настрой, калі мы
разам выганялі ў поле скаціну,—апавядадаў мне Якім свае думкі,
пачуцьці...

Я слухаў іх, баючыся парушыць сваімі словамі й заўва-
гамі, і стараўся па іх, як па съцежцы, далей зайдыці ў душу
Якіма, разгледзець яго скрытыя ад усіх жаданьні, імкненіні...
Разгледзець там тую накіп неchalавечай болі, якая толькі ня-
даўна асела, але ўжо дала сябе адчуць Якіму, асмуглішы
гэтым яго характар...

— Ты ведаеш, што такое гора?!—ня гледзячы на мяне,
казаў Якім, седзячы над ракою, якраз на тым самым месцы,
дзе мы сядзелі ў той памятны для нас, жудасны дзень.—Ты

ведаеш, што гэта за яно?.. Га?!. Ого!.. Гэта вялікі смоўж, чарвяк, які высмоктывае з чалавека ўсю кроў, здароўе нават, браток мой, думкі!.. Вол!.. І калі гэты чарвяк залез у мае грудзі, вот сюды, вот... сюды!..—тыкаючы сябе пальцам у грудзі, казаў Якім.—Калі пачаў тачыць мяне... я радачкі не знаходзіў!.. Думаў ужо ўтапіцца... Ды адчаю таго няма, храбрасьці ці чорт яго бацьку ведае, як гэта там завуць той момант, калі чалавек закручвае на шыю сабе вяроўку—і ні скаланецца!?

— Ну, што ты, Якім!..—міжвольна перабіў я яго.

— Так, так... так!.. Ты маўчы, бо блазан яшчэ, ня ведаеш нічога, і калі гавару з табой, як з роўніцай, дык толькі таму, што паважаю цябе, як усёж-ткі разумнага хлапца... Вот!.. Ну, я і знайшоў сабе ўцеху... Чарку закінеш — лягчэй тады на душы... Ты, разумееш, Мікола,—лягчэй, як стопудовы камень з сэрца далоў... На гора забываеш, на пакуту...

Эмоўк Якім, і больш мне ні слова, а я тады яшчэ шмат думаў, меркаваў, прыглядаўся к яго жыцьцю, каб як палегчыць яму яго гора, зрабіць яго яму нязначным, мала прыкметным... І, нічога не знайшоўши такога, я часта плакаў адзін над рэчкаю, калі Якім астаўляў мяне аднаго пасьвіць каровы— сам ішоў на цэлую ноч у карчму...

VII

Дрыжэў цёплы вясноўскі вечар...

Млела прырода пад пацалункамі залатай соўнечнай павуціны, і лашчылася на гарбатым даляглядзе сыравата-прэлая зямля к васільковаму небу.

Зьвінелі жаваранкі, над рэчкаю кукавала зязюля, а там, дальш за ёю—нястройным хорам гукалі вясну, радасныя, на сваіх родных загонах, усялякія птушкі...

Моцна пахла сьвежа-сакавітаю травою, і нежна-сярэбранымі эваночкамі-ландышамі... А за ракою і сырымі берагамі—празрыстыя далі, зъбягаючыся з далячыні,—рабіліся блізкімі, яскрава-соўнечнымі, незабудковымі...

Лазілі каровы па берагу ракі й выбіралі сярод пажоў-клай леташнія травы сёлетнью, маладую, чвякалі капытамі ў крыніцах, шукалі спажыўных месца... А я гэтым часам чытаў узятую ў вясковай школе кніжку, разъбіраў яе, стараўся паміж радкоў прачытаць прапушчаную аўтарам думку... А, чы-

таючы, я забываўся аб усім, што вакол мяне існуе, і яно рабілася тады для мяне мізэрным, прыдущаным...

Адно, што я жалеў—гэта ня было каля мяне Якіма. Ён піў.

А калі зусім зьвячарэла і недзэе далёка-далёка ад мяне, за ракою, тоненькім струменем палілася песня дзяячая—раптам зъявіўся каля мяне Якім, п'янаваты, узбуджаны, але радасны... Ён, шырока размахнуўшыся, зъдзеў з сваіх худаватых плячэй шэрую, падзёртую каля кішэняў і на рукавох, сывітку, разаслаў каля мяне і з крэктам цяжка расцягнуўся на ёй... Трохі памаўчаўшы, гледзячы мне ў очы, ён, падняўшыся на локаць, сказаў:

— Што ты робіш?..
— Бачыш, кніжку чытаю!..

— Кніжку чытаеш—гэта добра; у кнізе шмат чаго ёсьць разумнага... У кнізе вялікія чалавечыя законы, якіх мы ящэ з табой ня ведаем... Так!.. Законы, як жыць.. Як жыць, каб гора ня знаць...

І, памаўчаўшы ды падумаўшы, аглядаючы вечар, ён ужо ўсухвалявана кінуў:

— А ты бачыш, які вечар?.. Ты гэта калі думаў над тым, колькі тут харства, жыцьця?!.. Думаў?!.. А гэта вот самая мудрая кніга!.. Колькі ужо я чуў розных кніг—а вот усяго таго, што бачу я перад сваім вачыма—нідзе не напісана, нідзе ня сказана... Ящэ не радзіўся той, хто гэта як сълед зямлю апіша!.. А вось я чамусьці шмат бачу харства ў зямлі, ой, шмат, і таму-ж жыць радасна, і хочацца жыць!..

Я быў зъдзіўлен. Гаварыў аб гэтым Якім так разумна і стала і адначасна сілком губіў у сабе і радасць жыцьцёвую, і ўсялякую ахвоту к жыцьцю...

— Якім, чаму ты піць ня кінеш?!. Ты-ж губіш сябе!.. Ты-ж і сам гэта ўсё добра бачыш!..—не ўцярпеў я.

— Кіну, братачка, кіну!.. Дзень толькі такі трэба, разучы кейкі, важны... Кіну!.. Сабакам назавеш!..—і калі мы ўсталі гнаць дамоў, ён, як-бы ачнуўшыся ці забыўшыся, дабавіў:

— Для гэтага сълёзы трэба... Сълёзы, тады можа й кіну!..
Я на гэта і не зъвярнуў вялікай ужо ўвагі, бо родную зямлю ўжо мякка ахінала аксамітная ў залатых дзірках чорная дзяяруга, і салавей грымнуў першай песняю...

VIII

З таго часу, як я кінуў ганяць на паству і пашоў у горад здабываць магутную сілу навукі, каб яе назад з сабою прынесьці ў цёмную і трухлявую вёску і зъмяніць гэтай вялікай сілай пракаветачныя цъвярдыні закасцянеласьці сялянскай, з таго часу—прайшло шмат год...

А вёска жыла сваім ціхім аднастайным жыцьцём, паволі боўтаючыся ў сваіх старых непарушаных берагох, як уноны ў бруднай заплясьнелай саджалцы... Так і рэволюцыя прайшла, як нешта страшнае для іх, ды зусім ня іхняя, ня крэўнае і таму як—чужая, непатрэбная... Чырвоны Каstryчнік спаласнуў загоны сялянскія моцным, бурным шквалам, і тады толькі пачалі прачынацца заспаныя, ісьці на дзіўныя сходкі, слухаць дзіўных людзей...

— Ня будзе вайны... Зямля ўся сялянам... Ня будзе паноў... Свабода вялікая... Усё гэта было незразумела, а потым—і сам разум падказываў, што рабіць далей...

І Якім прачынуся. Накіп злосьці ён пастараўся зараз-жа садраць; і ў вадну цёмную, даждлівую васеннюю ноц—усе бліжэйшыя к маёнтку вёскі й хутары асьвяціліся барвіста-крыватым і злавесным водблескам...

Гарэў панскі маёнтак.

Гэта так адплаціў Якім пану за сям'ю сваю, за пастаянныя штурхачы і насымешкі над ім, за службу сваю верную і дарэмную. І назаўтра піў...

Калі прыехаў я на адпачынак у сваю вёску—мяне першым сустрэў Якім... За нейкі дзесятак год маёй тут адсутнай, ён на першы погляд паказаўся мне старым, згорбленым, моцна скавяраным горкім жыцьцём... Толькі ўсьмешка, вочы глыбока-разумныя, яго мілія рысы твару—настойна казалі, што гэта—ён добры, чулы, ранейшы пастух—Якім...

Ён плакаў чыстымі съязьмі радасьці, калі ціснуў у першую сустрачу ў сваёй шырокай мазолістай руцэ маю руку... Шмат гаварыў ён і гаварыў аб вялікім у яго горы, аб адплаце пану, аб знайдзенай цяпер ім праўдзе, аб харастве ў прыродзе і непадробленай радасьці жыцьця...

Я глядаеў на гэтую бедна-апранутую постаць і думаў:

— Колькі жыватворчага агня заложана ў сэрцы нашага селяніна, колькі там гэтай вялікай, бальшавідской праўды, колькі дарагой радасьці... І мусіць таму так весела й слайона жывецца, бо жывуць яны аднымі толькі слайонымі днямі!..

І потым я даведаўся ад суседзяў, што Якім на радасьцях са мной сустрэчы прадаў гандляру сваю цялушки, каб як найлепш пачаставаць мяне, але ня змог утрымацца ад навалы яго „друзей“, і вось цэлы дзень ужо сядзіць у вясковым шынку і пратывае гэтых гроши...

У той момант, як вышаў я з шынка, дзе піў Якім,—мне ад цяжкасці й велічыні думак, здавалася, ня было месца, і востра-балюча перажываючы мінулае, цесна звязанае з жыцьцём Якіма, і мяшаючы яго з гэтакім-ж востра-шырокім пачуцьцямі ад успрыманья маладога ў прыродзе, вясення—я проста бязмэтна пашоў за вёску, к маладому гаю, за якім па адзін бок цягнулася цяпер чорна-халоднае балота, летам-жа—добрая луг, а з другога—бег сухадольны луг, які ўсёж-ткі зьліваўся з шэра-сінеючым лесам...

Акрамя ўсяго гэтага, мне адна думка не давала пакою:

— Трэба ратаваць чалавека, бо вялікая віна будзе за мною, калі я не змагу зрабіць гэтага!..

Было трохі росна ад пацярсіўшага зранку дажджа, але ісьці было весела і мала-па-малу сучаснае, вот тое, што перад вачыма, заняло ўсё месца ў думках і памалу выціснула ранейшае, балючае... Я астанавіўся ў сырым рэдкім кустарніку і прыслухаўся... Недзе зусім блізка мяне па каплі хлопала вада і як-бы, здаецца, яна паволі капала ў нешта мяккае і сырое... Потым гэтыя дробныя зыкі зъмянілі песні птушак... І вот, на бліжэйшай алешине пеў усё моцна, крачаў сваёй песній дрозд, і да тых часоў, пакуль к яму не падляцела самка,—тады змоўкла песня й замяніў яе ціхі шчэбет—цэпт іх абаіх.

Наперабой пелі лясныя жаваранкі, сьвісталі шпакі, трымкалі нейкія маленькія птушачкі, а з імі разам пела лазовая жалейка пастушкоў...

У паветры было зусім ціха і к таму неяк урачыста-важна, пахла сырымі купінамі, неабсохшым лугам з толькі-што праўіваўшайся травою, ды поўнымі цёмна-зялёной вады лужком, у якім за аголенымі кустамі зредку нешта ціха боўталася,

бурболіла, а потым я пачуў, як зусім каля мяне ў сухім леташнім перагнівшым лісці нешта зашастала. Калі я аглянуўся—я ўбачыў, як шэрсы, укачаны ў сухія лісці і жоўты мох, худы і, як мне здалося, зусім кволы,—выбег аднекуль вожык і, востра нюхаючи паветра, высока падняўши свой маленькі лыч, ён асьцярожна і падазронна мяне абыходзіў...

Прыемнай музыкай гуў чмель, прыгожай вясёлкай трапыхаўся над пралескаю матылёнк...

А малады, здаровы лес маніў к сабе далей.

Управа ад мяне—пасьвілі дзеци авечкі з каровамі, за імі людзі баранавалі сваё поле, а яшчэ дальш, па дарозе,—цэлым абозам, ступою, змораныя бяскорміцай узімку, везьлі худыя коні съветла-празрыстыя, пахнучыя смалою, бярвеныні...

Я дагадаўся, што гэта сяляне з суседняе вёскі вязуць лес на пабудову новай школы.

Мне хацелася ўсё ісьці ды ісьці ўпярод, яшчэ больш і вастрэй адчуць гэтай вясновай радасьці, яшчэ глыбей і мацней увабраць у сваё сэрца тое, што бачу я перад сабою...

І падумалаася мне:

— Гэта-ж тут, у адным толькі маленькім куточку столькі жыцьця і буйнай слайнасці, а калі ўэяць шырэй межы?!. Эх, яшчэ многа нясходжана съдзяжак, яшчэ шмат нязьведана радасьця!.. А ўсё-ж гэта на кожным кроку, на кожным месцы..

І ўявілася тады:

— Жыцьцё вясны ў прыродзе—вельмі-ж сувежае, дэіцячарадаснае, бязьмежна-слаўнае, толькі цаніць мы яго ня ўмеем!..

З гэтымі думкамі й пачуццямі, з слайным эдавальненнем свайго існаваньня—я той-жа дарогаю, усё любуючыся і глыбока ўбіраючи ў душу, што толькі можна было забраць ад прыроды,—пашоў у вёску.

Млеў вечар, і ўжо хісталася над вёскаю п'янай, усыпаная дыямантамі,noch... На кучаравым бары смуглела неба ды пераходзіла яно ў прыгожы васількова-ружовы адценак, а крыху вышэй усяго гэтага, на фоне рачной вады—дрыжэў маладзік...

Ідучы па сырой дарозе, у мяне ізноў выразна адбіўся ў памяці проста жудасны малюнак сёняншнай гулянкі Якіма...

Калі я падыходзіў к шынку, дзе аставіў Якіма з яго сябрамі,—ужо зусім цямнела, і, хутчэй крутнуўши закрутку, ды

рыпнуўшы дэвярыма,—я ўпоўз у чорна-эмрочны, да нявытрыманасьці чадны ад разылітай самагонкі, пакой...

Якім, як мне здалося, ужо трохі працьверазіўся, і калі запалі газынічку—ён выглядаў—быцдам хворым, яшчэ больш пастарэўшым, нудным. Ён усё маўчаў, вінавата кідаў на мяне паглёды і нэрвова кудлачыў свае сівия, даўно нячэсаныя валасы...

Я сеў з ім побач. У Якіма хутка і моцна заходзілі сківіцы... Было відаць, што Якім вельмі нэрвуецца... Усе неяк міжволына маўчалі, і ад гэтага рабілася напружнае, да немагчымасьці нацягнутае становішча. Трэба было парваць гэтую маўчанку, і Якім зрабіў гэта першым:

— Мо' ты вып'еш, Міколка?!

І хоць глуха, як нямоцны ўдар абуха ў сырое бервяно, выкінуў гэта Якім, аднак усё зъмянілася і пачалі наперабой, ня слухаючы адзін аднаго, гаварыць эмрочныя твары за столом, ды калыхацца ў бакі гарбатымі постаяцямі...

— Браток мой, Якім!..—ухапіўшы яго за мокры рукаў сівіткі, ня помню, але, здаецца, з жаласцю зъвярнуўся я к яму,— Кінь піць!.. Прашу цябе...

— Чаму?..— і заходзілі сківіцы.

— Ты ня ведаеш, як прыгожа і слайна жыцьцё навокала!.. Асабліва наша з табою!.. Ці ты забыўся, як сам-жа мне казаў, што як радасна жыць і як гэта хочацца жыць!..

— Гаварыў!.. А жыць было трудна, немагчыма...—панура ня гледзячы на мяне, буркнуў Якім.—Узноў усе змоўклі.

— Ну вот, ты гаварыў... І тады, праўда, было трудна!.. А цяпер ужо ў нас другое, ня тыя часы, і жыцьцё наша ў нашых-жа руках!.. Якім, мы будзем патрэбны жыцьцю!..

Я гаварыў шмат і аб усім, успомніў яму мінулае, яго помсту, яго цяперашнія, бяз твару чалавечага, дні, гаварыў аб прыгожым у жыцьці, і як толькі я ўзноў сказаў яму:

— ...І так, Якім, жыцьцё прыгожа і трэба жыць і радасна жыць, але не такім съмярдзючым і гідкім, як ты цяпер!.. Кінь, Якім, ня пі!.. Братка, паслухай мяне хаця ў памяць сям'і тваей...

І дэйна!

Нявыцерпела мяккае і чулае сэрца Якіма—і ён, абхапіўшы маю шыю ды палажыўшы сваю сівую галаву мне на грудзі,— прарваўся нясутрыманай жальбай, цэлым выбухам сълёз...

Калаціліся плечы старога, уздрыгівала кудлатая галава, і скроль патоку сълёз, перарываючым голасам, Якім кляўся, прысягаў, што:

— Чалавекам буду... Сумленьне і так ужо даўно ад болі мәнчыла!..

Усе зацята-напружана маўчалі, ахопленыя нейкім сполахам, дзівам, а мо' і ў іх пачуцьцях яшчэ першы раз у жыцьці распаўзлася сягоньня чорная шалупаіна, хмарай агарнуўшая сумленыні, і бліснула яно, гэта чыстае чалавечасе сумленьне, прыгожа-яскравым золатам, як чыстым золатам блішчэй у маленькае мурзатае вакно з неба маладзік...

Плакаў Якім, і гэтыя першыя яго сълёзы былі вясеніні мі съязьмі, і рашучымі, бо вось ужо трэці год, як Якім кінуў піць і служыць для сялян—іх старшынёй камітэту ўзаемадапамогі...

Красавік—ліпень 1927 г.

в. Клянік.

Я. Івашын

У сэрцы радасьць расквітнела...

У сэрцы радасьць расквітнела
буйна-зорным агняцьветам,
бо ў палёх ужо ня бела,
і зямля жыцьцём дыхнула,
сонцаеем абагрэта,—
засьмиялась песняй-гулам.

Быццам срэбныя званочки,
звоняць-граюць ручачкі,
баяць сэрцу дзівы-казкі.

А вясна ўжо сыпле краскі:
каля лесу сінь-праlesкі
усыміхнулася сонцаблеску...
Уздрыгнуўся дол бадзёра,—
веснаход гуляе з ветрам.
Песьні-музыка ў паветры
узвіхорылі прасторы.

А жар-сонца каля гаю
вясьне коску заплятае...

П. Галавач

Дасужая

I

Усё перажытае чалавекам пакідае ў ім сълед свой, малы
ді глыбокі, і робіцца для яго дарагім, блізкім, і чым глыбей
сълед перажытага, тым радней, тым бліжэй яно, тым прыем-
ней аб ім успаміны. Мо' таму гэта так, што ўсё, што было,
больш ніколі ня будзе, што ўсё, што бывае, бывае толькі
адзін раз, і як само жыцьцё, і каханье, і радасць. Ня ведаю.
Ведаю толькі, што ўсё праходзяць і застаюцца пра ўсё былое
толькі успаміны.

Чалавечас жыцьцё мае сваю вясну, поўную радасці на-
раджэння, росквіту, сваё лета, поўнае сіл і бадзёрасці жыць-
цёвай, сваю восень шэрую, хмурую і сваю съцюдзённую, лю-
тую зіму, з надыходам якой пачынае паміраць жыцьцё.

Прыемна ў восень мокрую успамінаць пра поўную сонца
вясну, прыемна старому успамінаць дні маладосьці, дні юнац-
кія. Як толькі-толькі што адыйшоўши, толькі што перажы-
тыя, паўстаюць яны ў памяці і захапляюць сабой, вабяць ха-
раством сваім, прыгожасцю. Успамінаючы гэтыя дні, чалавек
нібы нанава перажывае іх, ён адчувае іх тады ўсёй сваёй
істотай. І таму аб днёх сваёй маладосьці чалавек любіць рас-
казаць не адзін раз і не аднаму, аб днёх, калі пачаў ён жыцьцё.

Аб такіх днёх расказаў мне лес, расказала поле, раска-
заў горад. Аб такіх днёх сваіх раскажа ні адна Надзяя.

Успамінае Надзяя.

Быў дзень, была хмурая восень.

Было... як-бы толькі-толькі што.

Старыя высокія алешины хісталіся верхавінамі пазалочанымі, адпявалі вясну і лета сваё, пелі пра тое, як убіраліся
ўвесну, як красавалі лета зялёнаю вонраткай, пелі, а съвет-
лая пазалота казала аб надыходзячай съмерці.

Гуло ў гары, у гольлях, стагнаў лес. Мо' ад холаду стагнаў, мо' ад таго і плакаў і капаў на зямлю вогненымі съязьмі. Надзя скурчышыся на купіне пад елкай сядзела, руکі за пазуху сабе пахавала і дыхала за каўнер, каб цяплей было. Недалёка ад яе грызылі пажаўцелую мураву каровы.

Неба было ўзлахмочана ўжо цэлыя тыдні і лахмоцьцям шызым, запыленым, што жабрак Саўка, трасло, а з лахмоцьця сыпалася съмецьця—дожджык часты, дробны. Сыпаў і мачыў. Мачыў і халодна ад таго было Надзі, каровам, дрэвам, а яшчэ халадней, як думала Надзя, было небу, апранутаму ў рызык, дык яно дрыжэла ад холаду і сыпала дажджом.

Гуло ў гары. Шумеў, стагнаў альховы лес. Гэта кроплі частыя, дробныя дажджу аб лісьце церліся і шумелі, гэта лісьце шапталася ласкова з гольлейкам, прашчалася з ім навекі, навекі, бо налета вырасьце другое лісьця, а апаўшае на зямлі згніе, зъмяшаецца з зямлём і алешины карэнням будуць смактаць з зямлі гной той і карміць ім будуць галінкі, гадаваць будуць новае лісьце, а пра лісьце мінулага лета можна будзе толькі ўспомніць таму, што іх сілай узрасьце і будзе красаваць новае.

Слухала гоман лясны Надзя і пазірала ў гару на алешину. Лісьцік жоўценкі, што агоньчык съветлы адарваўся ад галінкі, палятаў ля яе трохі, як-бы жадаючы затрымацца, зъвярнуцца назад да сваёй маткі-гадіны, потым захістаўся ў бакі і паціху паляцеў на зямлю. Упаў, заслаў шырынёй сваёй лапінку чорнай зямлі, а на яго зверху ўпала буйная кропля вады.

„Мо' съязза матчына, а мо' кропля крыві ад сучка, ад якога адарвалі лісьцік вятры дажджавыя“,—думала Надзя і поглядам плавала ў залатым лісьцёвым моры. Наўкола хісталися алешины, наўкола адзін за другім паціху ападалі залачонымі кроплямі лісьцейкі, наўкола падалі за лісьцем буйныя кроплі, ні то сълёзы матчыны, ні то кроплі крывавыя.

Трасло лахмоцьцям неба. Гуляў вецер над полем, над лесам. Стагнаў лес, дрыжэў ад холаду, абсыпаў сваю залачоную вопратку, усыцілаў лісьцем зямлю, пісаў па ёй лісьцем узорамі рознымі ціхія казкі аб перажытых, поўных зелені лісьцёвай вясыні і леце. Вясна і лета недзе далёка, а ў гомане лесу чуўся ўжо цяжкі крок зімы: доўгай, лютай, марозьцівай

Уяўляла Надзяя, як прыдзе зіма, вытрасе зусім к таму часу неба рызьзе сваё, апранецца ў новую, шызу ѿвратку і пачне на зямлі ўсьцілаць белым пухам дарогі зімовыя. Будзе цесна тады і халодна. І боязна Надзі было, што блізка зіма, і хацелася, каб хутчэй прыйшла яна, бо з зімой той павінна было пачацца жыцьцё яе.

Успамінае Надзяя...

Летам яшчэ прасіла бацьку, каб паслаў вучыцца. Адказаў бацька: „як нападае сънег, кінеш статак ганяць і йдзі сабе ў вучылішча“.

Пасучы кароў паслья гэтага з затоенай радасцю слухала Надзяя пужлівы гоман лесу і чакала першага сънегу. А як убачыла, што пацімнела неба ад найшоўшай густой хмары і паміж галін пачалі лётаць матылькі белыя і асядаць на зямлю, тады счула яна, што радасна забілася сэрца, ускочыла з купіны і разам з съняжынкамі закружылася ў іх карагодзе.

Хутка пабялела зямля. Дрыжачыя, пацягнуліся дамоў каравы. Надзяя апошні раз, у тым годзе, стаяла ў лесе моўчкі, доўга, сумная. Шкода было пакідаць лес, хацелася, каб як мага глыбей застаўся ён у памяці, у пачуцьцях.

А назаўтра раненка сплёў бацька прыгожыя, новыя лапці. Маці з кубла дастала сарочку белую кужэльную, паношаную, выдrala з рукавоў дэ́зве анучкі і, абу́шыся, пайшла Надзяя з бацькам першы раз у вучылішча.

У вучылішчы ня было ёй прастору ляснога. Чыстыя пабеленыя съцены ціснулі яе. Зынікла съмеласць, гульлівасць дамашняя. Стаяла з бацькам у калідоры і слухала, як за дэ́звярыма, што шмялі, гудзелі дзеці. Слухала, не разумеючи, як бацька доўга паціху нешта гаварыў настаўніку, які той слухаючы чысьціў сярнічкай зубы і, здаецца, думаў аб чымсь другім, а ні аб тым, аб чым гаварыў бацька. Скончыў бацька, пакланіўся нізка настаўніку, а той узяў Надзю за руку і павёў у клясу. У клясе разьбегліся вочы Надзіны ў галоўках съветларусых, згубіліся думкі ў гомане дзіцячым, згубілася ѹ сама. Усё наўкола, і съцены, і дзеці, і дашка чорная, і настаўнік, усё расло, расло і расплывалася ў шыркі; і захапляла сабой яе. Гэта было ў першы дзень. А потым беглі ўперагонку кароткія дні, утапалі ў радасці дзіцячай, у радасці пачатага

жыцьця, шырыліся і плылі ўсё ўперад і ўперад, у далёкі, невядомы тады ящэ, але прыгожы, вабны па ўяўленъю, горад.

II

— Ітту! Ітту! А божухна, бацюхна мой, у каго яна толькі ўдалася! Вось вырадак нейкі! Усюды лезе, усюды ёй трэба. Не пажывеш ты, Надзечка, доўга, скруціш галаву сваю звар'яцелую, скруціш... А матачкі мае, галубачкі, што з яе будзе такі?.. Гэта-ж бач рукі ў крыві і шчака. Дзе гэта ты, кажы?!

Надзя, утупіўши ў зямлю вочы, слухала папрокі мацеры і маўчала. Са шчакі ля вуха сачылася кроў, кроў была на рудэ.

— Хадзі сюды я завяжу руку. Вось коршык, вось драчун вырасьце, капцюрамі сваімі гатова горла перадраць усім. Мо' білася з кім, а?

— Не.

— А дзе, як? Кажы, а то бісь буду!

— Я не вінавата.

— Дзе абадралася, кажы!

— Аб елку.

— Аб елку, як гэта?

— З кургана, дзе елкі, стрэхі нейкія відаць, а я хацела бачыць ўсё, далёка і палезла...

— Ну?..

Надзя глянула на мацеру, на съмяхотлівы твар суседкі і ціха праказала.

— Я ўпала.

— З елкі?

— Ну.

— А божачка-ж ты мой, ай, ай, ай! Мо' ўдарылася, баліць?

— Не.

— Што з яе будзе, што будзе толькі? Вось ужо ліха ўрадзілася на маю галаву. Маленькая была, усюды лезла, так і сачы за ёй, а не, дык на печ узълезе ды грымнецца адтуль, то з плоту. А вырасла, дык ящэ горай, так і пільнуйся з ёй. Ой дам, Надзя, дам, калі будзеш ящэ лазіцы! Прападзеш ты нізвашта гэтак, прападзеш... Бяжы ў хату, памыйся.

Надзя глянула на мацеру і, упэўненая, што яе больш тут ня трэба, пабегла да раўчука.

— Во, бач як бяжыць. Куды, ты! Я табе!

— Спрытная дзеўка, маладзец. А то вунь у Палашкі нейкі цяльпух удаўся, дык ні павернецца, людзей баіцца. Ужо лепш дасужае мець, чым такое.

— Ды яно верна. Удалая дзеўка, мо' выйдэе што, але-ж баюся я, баюся, што не дарасьце яна да тae пары, чуе нешта маё сэрцайка.

І пачала маці апавядыць суседцы пра Надзю.

— ...І гэтак-жа кожны дзень, кожны дзень. Ты ёй гэта скажы, гэта пакажы... А то ў лес съцягненцца вечарам адна, сядзе там і слухае, а потым пытае: „чаго, мама, лес так жалобна гудзэ? Чаго ноччу птушкі ў лесе паціху пераклікаюцца?“— А адзін раз ля лесу на поплаве прыклала вуха да зямлі, слухала так доўга-доўга, потым прыбегла да мяне і кажа:—„слухала я, мамачка, зямлю ля лесу, стогне зямля, як хворы чалавек, цяжка стогне“.—А то, і грэх мо' казаць, як пачну я маліцца, дык запытае:—„а цi бачыла ты, мамачка, съвятых, чаму ты ім гаворыш, гаворыш, а яны ані слова табе, усё маўчаць?“— А летась-жа чуць ні ўтапілася. Каб ня Цімох, дык і ня было-б дзеўкі. Убачыла нейкую краску ў рэчцы і палезла за ёй, каша—ня бачыла я такой краскі нідзе раней... Хто яе ведае, кумачка, што з ёй такое. Я і зарок тройцы давала, і на старцоў...

— Дасужая дзеўка, надта ўжо дасужая.

І ківае галавой суседка.

— Дасужая, гора з ёй мне.

— Затое, як вырасьце, не прападзэ, усюды знайдэ сваю съцежку.

— Цi-ж вырасьце? Хіба выжыве такое? Кажуць-жа людзі, што ўсе дзеўці разумныя ды дасужыя такія на съмерць толькі бываюць, ня доўга жывуць яны.

— Крый божа, мала што кажуць людзі.

— Ды так, але-ж хто яго ведае, цi-ж угледзіш за ёй такою, цi-ж утрымаеш дома.

Яшчэ доўга стаялі суседкі, гаварылі пра Надзю, а яна сядзела на купінے ля раўчуга, пазірала на пазалочаны край сіней хмары, на заходзячае чырвонае сонца і жмурыла вочы, каб рассыпаць у іх сонца тысячамі іскраў маленкіх, пазалациць імі палявыя прасторы і лавіць іх рукамі, прыгаршчамі зьбіраць пазалоту румянью.

III

Цемра, цемра. Беспрасьветная ноч. У цемры ночы губіцца па аднаму днямі жыцьцё „Мачульскае“. Э днёў складаюцца тыдні, тыдні плятуць паску месяцаў, гадоў і год за годам зынікаюць у бяздоннасці цёмнай, зынікае нікому непатрэбнае жыцьцё мачулянцаў.

Губіцца. Колькі загублена ўжо, а колькі яшчэ загубіцца? Хіба пробаваў хто калі кольвеч нетры „Мачульскія“, хіба мерай каштоўнасць іх?

Сотні год стаяць на гэтым мейсцы хаты. Адны зынікаюць, зьяўляюцца новыя. У хатах сотні год жывуць людзі і так са- ма адны зынікаюць, і таксама зьяўляюцца новыя. Колькі іх нарадзілася, колькі ўмерла? Хто ведае, колькі сярод іх талентаў, геніяў, колькі было ў іх творчай сілы, што зрабілі-быны, каб іх адшукаць, каб даць ім прастор?

Якое каму дзела да Мачулак? Ці-ж адны Мачулцы на съве-це? Ой, багата іх. І ў кожных гэтак і ня год і ня два, а сотні год гэтак і ніхто ня прышоў, не прыглядзеўся, каб зъяніць што, перарабіць. А мачулянцы самі ня ведаюць як зрабіць лепшым жыцьцё сваё, бо такое яно было і ў прадзедаў і ў дзядоў іхных, бо такім-жа жыцьцём жывуць і Пятровічы, і Каменка, і Старцы і скро́зь цемра і скро́зь ноч беспрасьветная.

Жыцьцё мачульскаяе цемрай захована. Хаты мачульскаяе сънегам занесены, не пратоптаны да іх съдзекі, не праежданы дарогі. Думаюць недзе далёкія людзі, што ў Мачулках жывуць людзі не разумныя, без таленту, створаныя толькі для таго, каб рабіць і рабіць.

І жыцьцё ішло па старому.

Зімнім вечарам выцяг Панас з пад банькі ліст ад сына з далёку, з войску царскага, і ў хустачку завязаўшы яго павёз у мястэчка прачытаць, а вечарам другім у Язэпа ў хаце сядзеў, расказваў пра ліст, які ў руцэ тримаў і мутнымі сумнымі вачмі пазіраў на невядомыя рыскі чорныя, у якіх была захавана радасць недалёкага спаткання сына і бацькі.

— Як съляпы я вось шчупаю паперу, а што ў ёй—ня ведаю. Трэба, Язэп, паслаць Надзю ў школу, мо' мелі-б хоць, каб лісты хто чытаў. Ой як цяжка няпісьменнаму, а йшчэ на чужой краіне.

Цяжка.

Язэп жыў як і другія. Розыніца хіба толькі ў тым, што дзяцей у яго было багата, было каму пасьвіць сьвініней і кароў. Па гэтай прычыне Язэп паслаў у вучылішча Надзю.

— Статак ё каму даглядаць, хай павучыцца.

І адўёу бацька Надзю ў вучылішча.

Першыя дні цесна было Надзі ў вучылішчы, малымі ёй здаваліся прасторы школьнія, пасъля лясных. А на трэйцяй зіме наведала Надзя шафу настаўніцы, пазналася блізка з кнігамі і маленъкімі крокамі-старонкамі, пайшла ў новыя далі, што расчышніліся перад ёю недасяжныя, вабныя.

У Пятровіцкай школе можна было вучыцца Надзі толькі троі зімы. На чацвертай сінягі замялі ўсе дарогі і ўсё далей і далей адпльывала міргнуўшая здалёку будучына. На чацвертай зіме плакала Надзя вечарамі за прасынідай, бацьку прасіла адве́зыці ў Глуск, у вучылішча, а на пятай зіме прыбірала пакоі настаўніцы, мыла, чысьціла і за гэта вучылася.

Глуск—мястэчка вялікае. У Глуску ў сярэдзіне цэркви, вучылішча, воласць, манаполька, крамы, домікі, а па ўскраінах густа маленъкія хаткі. У Глуску жывудзь: поп, дзяк, вураднік, пісар, судзьдзя, манапольшчык, паштальён, крамнікі. Ува ўсіх дзеце ёсьць, усе вучацца і сярод іх Надзя, парабчанка настаўніцы.

Цяжка было. Але што цяжкасць у параўнаньні з тым, што пазнала, што пазнае яшчэ ў школе. І за ўсім, і за цяжкай работай, і за насымешкамі другіх дзяцей над сабой бачыла Надзя далі прыгожыя, да якіх з дзён цяжкіх масыцілася шчасливая дарожка.

IV

Надзеі, мары! Колькі часу аддае ім чалавек у сваім жыцьці. Жыцьцё чалавечое—гэта вечныя надзеі, мары; гэта імкненія ўперад і ўперад, ад учарайшага да заўтрашняга, ад старога да новага, ад горшага да лепшага. Надзеі, звязаныя з ажыццяўленнем мэты, да якой імкненіца чалавек, прымушаюць яго пагрудзіць усе сілы, усю энэргію, каб зрабіць так, як яму хочацца. Надзеі! Як цяжка жыць з разьбітымі надзеямі!

Язэп прадаў цялушки, завязаў новенькія паперкі ў ражок хустачкі і павёз у горад за сорак вёрст Надзю, каб аддаць вучыцца ў настаўніцкую семінарыю. Больш некуды. Хтосьці скажаў, што ў семінарыю прымуць, што там будуць вучыць на кошт

казны. Надзя везла з сабой у семінарыю ліст ад настаўнікаў Глускай школы з прозьбай прыняць яе. Ехала спадзяючыся што прымуць, што будзе вучыцца.

У семінары ў Надзі зарадзілася нейкая трывога. Пахадзіла, паглядзела наўкола, на людзей і нешта нядобрае пачало гаварыць сэрца.

З ранняня на другі дзень прыезду ў пакойчыку яе аглядае доктар, а ў поўдзень трэба было трymаць залікі.

Невядлікі пакой з съценамі абвешанымі партрэтамі сьвятых і цароў, людзі за столом хораша прыбранныя, увешаныя мэдалямі,—усё гэта адразу няпрыветліва спаткала Надзю, зьдзівілася ёй, пакрывілася зьдзіўлена і тады надзея, учора яшчэ зусім яскрава бачаная, сёньня начала хавацца за туманамі, вось-вось зьнікне.

Доўга стаяла ля стала, доўга распытвалі, экзаменавалі. Пыталі пра веды кніжныя і пыталі аб tym, што робіць бацька, колькі зямлі мае, ці плоціць подаді спраўна. Доўга глядзеў поп з крыжам залатым і мэдалямі, паперы яе, ліст настаўніцкі.

За Надзяй у пакой заходзілі другія. Яна да вечара хадзіла ў калідоры, чакала што скажуць. Эноў была ўспыла надзея, прыгожая і павяла яе ў марах за собой. Чакала яшчэ дзень. Потым зноў пазвалі ў пакой і той-жа поп з мэдалямі, угледзіўшыся ў яе, праказаў.

— Вы ня прыняты, ня можаце быць прыняты, бо ў вас... што ў яе, доктар?

Доктар парыўся ў паперах.

— Малакроўе ў яе, айцец.

— Та-ак. У вас малакроўе, а мы эдаровых прыймаем.

Едзьце.

Як цяжка жыць з разьбітымі надзеямі.

Бывае так.

Атрымаеце вы ліст ад блізага, любімага чалавека, у якім ён піша, што зусім эдаровы і просіць вас прыехаць да яго. Вы едзедце. Вы ўпэўнены, што ўбачыце чалавека якога любіце, спатканыя з якім так доўга чакалі. Вы ўяўляеце яго твар, яго погляд, усмешку, рухі, ён як жывы прад вамі, а потым на мейсцы вас сустракае другая вестка, што гэты чалавек нечакана захварэў, памёр. Гэта съмерць—факт, але вам ня хочацца верыць у сапраўднасць гэтага факту, вы ня мо-

жаце ўявіць сабе мёртвым чалавека, аб спатканыні з якім толькі-толькі што марылі, вы ня можаце зразумець такога ка- прысу жыщца, ня хочаце прымірыца з ім.

Надзя ехала ў горад упёуненая, што яе прымуць у се- мінарью. За яе настаўнікі Глускія, за яе пасьпаховасць аса- бістая, за яе жаданыне вучыцца. А тут гэтыя слова,— „вы не прыняты“. Яна ні паверыла адразу словам, перапытала. Ёй ні адказалі і, стоячы на мейсцы, аслупяняела на момант, а перад вачмі ўсё задрыжэла, пачало расплывацца туманам.

„Ехаць назад? Як-же гэта? Бяз нічога назад і толькі таму што доктар сказаў, што ў мяне малакроўе. А мо' й ня толькі таму? Але як-же назад, чаму няма дарогі ўперад? Што-ж дома скажуць, тата-ж цялушки прадаў“.

Няма дарогі далей, а перад вачмі прорва бяздонная, цёмная. Па дарозе да дому адна думка без перапынку завіва- лася ў клубок, усё цяжэйшы й цяжэйшы.

„Назад, больш няма ходу мне, усё прапала дарэмна“. Дома ўсё па старому. Толькі бацька маўклівей зрабіўся і ха- дзіў ціхі, смутны. Маці вечарамі за прасыніцай ціха плакала аб праданай цялушки, аб нешчасльівой долі дачкі.

Дома діха чудзь-чуць краталася жыщцё. Прапаўзалі адзін за другім вечары зімовыя, з імі між пальцаў бегла бяз конца нітка кужэльная, наматвалася радкамі на шпулю, а вакол сэр- ца наматваўся смутак ціхі, нікому нівыказаны, балючы. Думкі роіліся ў галаве, краталі сэрца пачуцьцямі рознымі, жадань- нямі, шукалі выйсьця жаданыні і, не знаходзячы, большю ціснулі сэрца.

За вокнамі вечарамі зімовымі плакалі мяцеліцы, ня ві- даць было за сънегавымі хмарамі съцежак, дарог. Нехта злосны, страшны хадзіў у полі, па вуліцы, слухаў пад вокнамі, браскаў трывожна вакеніцамі. І здавалася, што ніколі-ніколі ня будзе канца зіме, мяцеліцы.

Надзя слухала мяцеліцу, слухала думы свае, выглядала, а мо' блісніе промені надзеі, і ня бачыла.

Плакалі мяцеліцы, густа сыпалі сънегам, засыпалі нізень- кія хаткі Мачульскія. Нараджаліся ў Надзі думкі адна за дру- гой і зьнікалі. Праходзілі паскай дні ғапоўненыя марамі, жа- даньнямі, падзеямі і ў агуле складалі, павялічвалі суму міну- лага, перажытага.

V

Больші сотні год стаяць Мачулкі ў адным мейсцы, не мянялі яго і ні мяняўся зъмест жыцьця мачулянцаў, ні разу ня бачылі мачулянцы дзён такіх, ня чулі нават такіх дзіўных. Мачулкі жылі па свойму: хлебам, зямлём, работай, подацямі. І ўсе думкі іх, усе гутаркі, усе надзеі іх, усе жаданьні былі пераплецены з разуменнямі хлеб, зямля, работа, подаці. І цераз хлеб, цераз зямлю, цераз работу і подаці былі яны трохі звязаны з другім жыцьцем, з гарадзкім. Але горад жыў па свойму, а Мачулкі па свойму, здавалася адно другіх надта мала цікавіць. А недзе праз хлеб, праз зямлю, праз работу, праз подаці каваўся моцны ланцуг, небачаны, але звязваючы ўсё мадней і мадней Мачулкі з горадам.

У адну, з шмат перажытых, восень пачулі мачулянцы новыя словаць, убачылі новых людзей і па новаму, і зусім па другому загаварылі пра хлеб, пра зямлю, пра работу, пра подаці. Гукнуў па новаму горад і на гэта рэхам адгукнуліся загубленыя ў полі, сярод лясоў Мачулкі.

Пачалося нешта другое ў жыцьці Мачулак.

Праходзілі дні, тыдні, месяцы. Кожны дзень нёс новыя словаць, новыя весткі. Прагналі цара, скончылася вайна, пачалася вайна другая, новая, пачаліся ў горадзе дні жорсткія, галодныя. Горад з далёку заклікаў на дапамогу, прасіў, патрабаваў, браў дапамогу. У Мачулках—адны адгукнуўшыся пашлі за горадам, другія напуджаныя чакалі што будзе, трэція з хат выйшлі ў лес, у кусты зялёныя прыдарожныя, пільнаваць пачалі людзей новых.

„Не парушай таго, што вякамі збудавана“,—шаптала ў кустох нешта страшнае і паўзло па лесе, кроюю съяды свае замывалася.

Надзея з першых дзён, як дайшлі да Мачулак словаць гораду, счула ў іх сваё роднае, блізкае Мачулкам, і пачала жыць новым, прынесеным з гораду людзьмі ў шынэлях, з віントоўкамі. Хаваючыся ад бацькоў стала разам з другімі ў мястэчку комсамолкай і пачала гарэць новым, дагэтуль невядомым ёй.

— А божа-ж мой, божа-ж мой, што толькі яна сабе думае гэтая дзеўка, што толькі думае. Наўкола бандайты, прайсьці ня можна, а яна дзень-у-дзень у мястэчка ляціць, у такую далі нічога ня кажа. Хоць-бы-ж спытаў ты яе, хоць-бы-ж пакрычаў на яе.

— Крычы, яна мо' вучыцца надумалася, вунь-жа кажуць што зараз вучыць дарам будуць.

— Куды вучыцца? Чаму-ж слова ніводнага ня скажа? Тады гэта хацела ў горад паехаць, праз яе страціліся, дык мусіць і ня хоча зараз казаць нічога... Ходзіць, кніжкі нейкія носіць, газэты, хто яе ведае. Ды ў такую пору, па такой да-розе! Гэта-ж зъмецяць, дык ведае бог адзін што могуць зрабіць з ёй за газэты. Хіба мала пабілі?. Як малая была, такой і цяпер засталася. Усё ёй цесна, усё ёй мала, усё чагось хocha. Вось сядзела-б дома, як равесніцы ды і ўсё. Хіба можна аб чым у такія часы думаць, аб вучэнні. Хто ведае, што шчэ з гэтага будзе ўсяго... Б'юць, рэжуць, страляюць. Есьці людзям няма чаго, бульбачы рады. Дзе ўжо тут шукаць лепшага. Чакай пакуль пярэйдзе ліха гэтае, тады ўжо... А яна, сама ня ведаю, што за дзеўка. Маўклівая зрабілася, не загаворыць ні аб чым. У поле пойдзе, дык песьняй заліваецца, а ў хаце эноў маўчыць... Я ўжо і людзей пытала і да Ўліткі хадзіла і ў самой, мо' хворая, ці што. Гэта-ж вазьмі равесніц яе, дык дзеўкі як дзеўкі, а яна вырадак нейкі, а ня дзеўка выдалася.

І з трывожнымі думамі мацярынскімі ішла за сяло на дарогу, каб сустрэць Надзю.

„Што будзе з яе толькі, чаго яна шукае сабе, чаму ня ўрымсціцца дома, чаго ёй трэба? Каб жа работы ня ўмела рабіць, ці каб хворая, а то золата-рукі, агнём работа гарыць, а вось ні хапае нечага ёй, шукае чагось...“

VI

Гады пражытыя, што дарогі пройдзеныя, што гасцінцы праеханыя, цяжкія і лёгкія.

Надзяя вечарамі раз у тыдзень пасьля цяжкай работы ішла ў мястэчка на сход комсамольскі, мацеры гаварыла, што да таварышак на гулянкі ходзіць. У нядзелю кожную з самага ранняня да позніне ночы праводзіла час у вёсках і жыла гарачымі словамі аб тым, што патрэбна хлеба фронту, галадаючым. З хаты да хаты ў чужых незнаёмых вёсках хадзіла з мяшком і ў мяшок пасьля слоў яе, пасьля агоньчыку, які загардваўся ў вачох, калі пачынала гаварыць Надзяя, сыпалі бабы вясковыя гарцамі жыта, ячмень, бульбу. Хадзіла па хатах і з жартамі зъбірала ў сялян для фронту цэлыя вязкі лап-

цей. Э непатухающим ніколі ў вачох аганьком гаварыла на сходах сялянскіх аб разьвёрстцы, слухала крыкі злосныя мужчын ад разьвёрстак частых, крычала сама так каб перакрычаць іх і разьвёрстку зьбіралі. Ад хаты да хаты хадзіла, перапісвала коняй, калёсы і ўпрашвала, выганяла сялян у лес па дровы, каб падvezыці да станцыі ў трохтыднёвік паліва па трэбныя дровы.

І непрыкметна ў рабоце праходзілі дні, непрыкметна засталіся ў перажытым два з паловай гады. У жыцьці зноў пачыналася новае, жыцьцё пражытых гадоў дапаўнялася новым і захаделася Надзі самой пачаць жыць па новаму.

Да гэтага—кожны дзень Мачулкі, мястэчка. У мястэчку густа налепленыя, лапленыя хаткі, нахіленыя на бок, з абросшымі мохам стрэхамі. У хатах шыбы вакон назабіваты лубкамі, дошчачкамі, пазапіханы рызёём якім, а то і цэлыя вонкі забіты дошкамі. Над дэзвярыма хат аблезлыя, паржавеўшыя шыльды на адным гвазду вісяць, ад ветру хістаюцца і жалобна іржава зьвіняць, стукаючы аб съцену.

Дзе манаполька была—рамы выламлены ў вокнах, нехта зьнёс на лучыну іх, а ў сярэдзіне прылавак aberнуты, абломленыя паліцы. Крамы ўсе з забітымі вокнамі, пахмурнелыя, маўклівыя, а з вакон незабітых, з кватэр, на вуліцу на праходзячых пазіраюць пужліва пары вачэй, рукі трывожна нэрвова перабіраюць пальцамі валасы барод.

Быўшая калісь баня папова цяпер на хату перароблена і жыве ў ёй поп сам, высялілі яго комсамольцы з пакояў у банию, а ў пакоях разьмісьцілася школа, (стала цесна школе ў былым будынку). І тут ваконныя шыбы дзе-ні-дзе лубком забіты, абарваныя вакеніцы на іржавых завесах пішчаць, пахілілася на бок дзіравая загарадзь. Побач быўшае „волостное правление“, зараз валасны выканком. На выканкоме палінілы чырвоны сцяг. Выканком і школа аддзялілі папа ад цэркви і цэрква, засароміўшыся нібы, прынізілася за тапалямі і бярозамі, скавала аблезлыя тры купалы свае.

У папоўскім быўшым доме пакой комсамольскай ячэйкі. Самы жывы, вечна гаманлівы. Небагата комсамольцаў у ячэйцы, троі дзяўчыны, да сямёра хлапцоў. Надзяя сакратаром ячэйкі.

У пакой ячэйкі за столом невялікім пяць чалавек. Надзяя расхваляваная, у вачох агоньчык знаёмы.

— Укамол пасылае ў рабфак мянэ, вучыцца. Дома я пра-
сіць ня буду ў бацькоў ні капейкі, а паехаць няма як. Хоць бы
на чыгунку, а да гораду я й пеша дайду.

— Вучыцца, а ячэйка як?

— А ў ячэйцы Хведзька сакратаром будзе.

— Трэба як кольвеч сабрацца ды памагчы. Надзя ў нас
з першых камсамолка, ячэйку організоўвала і вучыцца ёй
першай трэба.

— Дык як-жа зрабіць?

— Дык як хочаце зрабецце. Я адно толькі кажу: пакуль
хавалася ад бацькоў, пакуль няведалі што ў камсамоле я, да-
туль ціха было, а потым сэрца пачалі праядаць, кпіны, па-
прокі, лаянка. Як праведаюць, што дом кінуць хачу, зусім за-
грызуць. Мне яны й капейкі не дадуць, самі гэта ведаеце і
прасіць у іх я ня буду. Дапаможаце чым, добра, а не, дык
пяхатой пайду і да Менску, ног хопіць можа.

— Пяхатой ня пойдзеш, сабяром гроши. Спектакль, хлоп-
цы, паставім і будуць на дарогу гроши.

— Спектакль, а інакш ні зъбярэш. Усе мы багатыя надта.

— Спектаклем зъбяром, а ты з дому толькі вырвіся.

— Вырвуся, не затрымаюць, ня іх справа.

І ўся Надзя была зараз адно жаданьне, адно імкненіе
пайсьді ў новыя далі, уперад, аб чым марыла каліс. Вусны ў
тахту з стукам сэрца шапталі такія зразумелыя зараз слова:
„Гэй наперад, покі сэрца б'еща, рвецца на прастор! Гэй да
сонца, гэй да зор!“ І перад вачмі ўсплывалі яскрава акре-
сльные прасторы недалёкае будучыны, асьветленай сонцам навукі,
вабячы манілі міганьнем цудоўныя далёкія зоры.

-- Паеду.

— Вырвіся, а мы падтрымаем.

І як завалакло зъмярканье mestачковую вуліцу шэрань-
ню цёмнай, выйшла Надзя з ячэйковага пакою і забыўшыся пра
блізкую ноч і пра бандытаў, доўга стаяла ў лесе зачарованая
гоманам хвойным, слухала яго нібы ў апошні ўжо раз і пад го-
ман гэты пра сябе пела, нейкую новую для самой, песнью. На-
раджалася і расло жаданьне зъліцца з гоманам хвойным і разам
з ветрам, што гамоніць ў верхавінах хвойных, імкнуцца і імк-
нуцца без канца туды, дзе няведамыя яшчэ новы горад, рабфак.

(Канец у наступным нумары).

Г. Лёнгфэлло

Гайавата і Мэджэківіс *)

Прамінулі дні дзеянства—
Стай мужчынай Гайавата.
Вырас лоўкім паляўнічым,
Зьведаў ўсю старых науку,
Усе юнацкія забавы,
Усе мужчынскія работы.
Шпарка бегаў Гайавата,
Даганяў стралу, што з лука
Выпускаў рукою лоўкай;
Дужы вырас Гайавата;
Мог ён больш як дзесяць стрэлаў
З лука выпусциць так хутка,
Што дзесятая цяціва
Пакідала, пакуль тыя
Дасягнуць зямлі пасьпелю.
Меў ён эробленыя з скуры
Рукавіцы Мінджэкэгван
З дзіўнай сілаю чароўнай,
І калі ён апранаў іх,
Ен меў сілу скалы трушчыць,
Разъбіваць у пыл дазванья.
Моккасіны з скур ялена
Зачарованыя меў ён,
І калі сабе на ногі
Вакол лытак іх прывязваў
Э кожным крокам мераў мілю.
Часта ён пытаў Нокоміс:
— Хто мой бацька Мэджэківіс?

*) „Hiawatha and Mudjekeewis“ from „The Song of Hiawatha“ by Henry Longfellow.

І старая рассказала
 Яму тайну ракавую
 Пра прыгожасць яго маткі
 І пра бацькаў зман і зраду,—
 І ў грудзёх яго палала
 Сэрца, як чырвоны вугаль.

Ён сказаў старой нарэшце:
 — „К Мэджэківісу пайду я,
 Пагляджу я, што там з бацькам
 Ля дзівярэй заходніх ветру
 Ля заходняй брамы сонца!“

Апрануўшыся ў камашы
 І яленевую сьвітку,
 Увабраную у вампум
 І аздобленую пер'ем,
 Ўзяўшы ўбёр з арловых пер'яў,
 Пояс з вампуму прыгожы,
 Ўзяўшы лук свой ясенёвы
 З цяцівою з жыл ялена
 І калчан дубовых стрэлаў,
 Стрэлаў з ясьпісам і пер'ем,—
 Ў рукавіцах Міндэжэгван
 У чароўных моккасінах
 З хаты вышаў Гайавата.

Асьцярожная Нокоміс
 Гаварыла:—„Гайавата,
 Не хадзі туды на Захад,
 Дэе пануе Мэджэківіс,
 Каб цябе ён не скалечыў,
 Не забіў сваім вядзьмарствам!“
 Але съмелы Гайавата
 Не зважаў на прасьцярогу,—
 Шпарка ў лес глухі пусьціўся
 І ў чароўных моккасінах.
 З кожным крокам мераў мілю.
 Хмурна неба выглядала
 І зямля здавалась хмурнай,
 І здавалась Гайаваце,

Што ў паветры вар насіўся,
Мгла гарачая вісела,
Нібы лес ці стэп гарэла,—
Бо ў грудзёх яго палала
Сэрца, як чырвоны вугаль.

Ўсё на заход, ўсё на заход
Ен ішоў шпарчэй ялена,
Антылёніа і бізона,
Пераплыў ён цераз хвалі
Рэчкі стромкай Эсконаўбо
І магутнай Micicini,
Перайшоў праз горы Прэрый,
Праз зямлю варон і лісаў,
Праз пасёлкі Чорнаногіх
І прыйшоў да Гор Скалістых,
Дзе жыве Заходні Вечер,
Дзе на ўзвышши навальнічным
Жыў старэнкі Мэджэківіс,
Кіраунік вятроў нябескіх.

І зжахнуўся Гайавата,
Як убачыў свайго бацьку.
Валасы паўсталі й дзіка
Разъявіваліся ў паветры;
Як глыбокі сънег блішчэлі
Яго хвалістыя пасмы,
Так як Ішкуда комета
Зорка з агнявым валосьцем.

Узрадаваўся Мэджэківіс,
Як зірнуў на Гайавату,
Бо на твары Гайаваты
Маладосьць сваю убачыў,
Перад ім краса Вэнона
Ад магілы зноў паўстала.

С т а я н

Пародыі

Алесь Дудар

Кажуць людзі, што я страціў розум,
Па завулках ганяў сабак.
Быў п'яны я і нецьвярозы,
Думаў, што гэта—няўзнак.
Мне пляваць на сьвятых і на бога.
Мне—скакаць над бяздоњнем вякоў—
Толькі вось, каб паспаць мне ня доўга—
Хоць адну тысячонку гадоў.
А прачнуся—у іншым съвеце—
Ня мільёны пудоў у гадох—
Па дэкрэту адменяць вецер,
Дзень павесяць на правадох.
І заляскае гулкім топатам
Залаціста-сталёвая вуліца,
І замосьцяць яе коўкімі строфамі
І Купала, і Колас, і Бядуля:
Мне прысыніца адменены вецер,
Не захочу мазгоў завінцыць—
Буду я шчасльівейшым у съвеце,
Шыбы буду каменянямі біць.
Тады гілі за мною рынуць,
Будуць дзеци ад мяне уцякаць,
А, злавіўшы, пасадзяць у зьвярынец
І напішуць—„рукамі не чапаць“.

Уладзімер Дубоўка

* * *

О, Беларусы! Мая шыпшына!
Галовы нізка хілім—ой!
У ветры дзікім—не загінем,
Таварыш любы, браце мой!
Даволі рабства ўжо—даволі!
Бо крыва мала, многа слоў—
Ішоў-бы далей, ды на ўлоныні
На съцежках дываны з лістоў.
Варожасць шляху—не зачыніць.
Вам адшукаў,—знайду й сабе...
О, Беларусы! Мая шыпшына,
Мая Комуна і Савет!

B. Сташэўскі

* * *

... Гу!..

Вайна!
Семнаццаты!
І трэснулі калёсы...
І неяк вырас, вырас чалавек.
Народ бярэ сам лёс свой,
Яму і дзесятнаццатае лета—
Тырэ—20 век.
Расеюшка!
Адечаства гарыцы!
Прамовы тронныя
Ў гісторыю ўнясём мы.
Пастаў Хрыстову
Веру дагары,
Семнаццаты і дваццаць сёмы—
Гул..

Іл. Барашка

Уладар мастацкага слова

(Да стагодзьдзя са дню нараджэння расійскага клясыка
Льва Мікалаевіча Талстога).

1828—1928

Спаўніцца стагодзьдзя са дню нараджэння славутага клясыка расійскай літаратуры—пісьменьніка Льва Мікалаевіча Талстога. Некалькі эпох зъмянілася за гэты час, аднак тая мастацкая спадчына, што пакінуў паслья сябе пісьменьнік, засталася і яшчэ доўга будзе заставацца вялічэзным укладам у гісторыю культуры і літаратуры чалавецтва. Нязылічная колькасць вучоных з'яўмалася і з'яўміцца вывучэннем спадчыны, пакінутай Талстым. Мастак, дасканала ўладаючы словам, назіраўшы жыцьцё ў яго біолёгічных, радавых, агульначалавечых праявах, з выключнай яснасцю,—стварыў такое літаратурнае багацьце, якое перарасло ўласнасць аднае клясы, аднае нацыі і стала багацьцем усяго чалавецтва.

Якраз таму усе гэроі твораў Талстога жывуць і цяпер жывым жыцьцём, а культура, што стала для нас учарайшай, у творах Талстога паўстает перад намі ў створаных пісьменьнікам, жывых вобразах.

* * *

28 жніўня 1828 г. ў сям'і расійскіх графаў Талстых, у матчыным маёнтку „Ясная Паляна“ нарадзіўся будучы вялікі пісьменьнік Леў Мікалаевіч Талстой. Калі Льву Мікалаевічу было ўсяго трох гадоў—памірае ягоная маці, і, выхаваныем яго, а таксама братоў і сясьцёр, занялася сваячка Талстых Яргольская. Пад яе апекай праходзяць дзіцячыя гады Льва Мікалаевіча.

Леў Мікалаевіч, як зазначаюць біографы, быў вельмі нэрвовы хлапчук. Жартайніцтва ў ім ужывалася побач з задум-

ленасьцю, цікавасьць—побач з няўстойлівасьцю. У будучыні Леў Мікалаевіч выявіў усю нясталасьць сваёй дзіцячай псыхолёгіі ў гэроі свайго „Детства”—Міколенъке Ірченьеве.

У 1840 годзе пачынаецца новы пэрыяд жыцьця Льва Мікалаевіча. З яснапалянскай глушы ён трапляе ў горад,—да сваёй ёткі Н. Ю. Юшковай, у Казань.

Пятнаццацігадовым хлапчуком Леў Мікалаевіч паступае ў Казанскі ўніверситет на факультэт усходніх моў. Выпадкова абранны факультэт мала цікавіць Льва Мікалаевіча. Праз год—ён пераводзіцца на юрыдычны факультэт, аднак і гэта ня цікавіць яго. Такое становішча рэчаў адбіваецца на съядомасьці будучага пісьменьnika. Ён пачынае адчуваць пустату свайго жыцьця. Ні ўніверситетская наука, ні студэнцкая папойкі не здавальнялі яго. У працівагу ўроджанаму панству пачынаюць нараджацца новыя жаданыні—імкненіне да разумнага і карыснага жыцьця. І вось, ён знаходзіць, што дзеля таго, каб жыць карысна і разумна,—трэба адмовіцца ад панскіх звычаяў і ўзыцца за „служэньне народу“. У 1847 г. жаданыні свае Леў Мікалаевіч спраўджае, кідае няскончаным ўніверситет і едзе ў Ясную Паліну, дзе жыве 4 гады. „Я выходжу з ўніверситету, пісаў Талстой, каб ахвяраваць сябе жыцьцю ў вёсцы, бо адчуваю, што народжаны для яе. Галоўнае зло якраз у тым бядацкім цяжкім становішчы мужыкоў і эло гэткае, якое можна справіць працай і цярплівасцю. Ці-ж ня мой прости і съяты абавязак клапаціцца аб лёсе гэтых сямісот чалавек, за якіх я павінен буду адказваць прад богам. Пашто шукаць у іншых галінах выпадкаў быць карысным і рабіць добро, калі перада мною стаіць бліскучы і найблізшы абавязак. Я пашоў па зусім асабліваму шляху, але які добры і я адчуваю, прывядзе ён мяне да шчасльця“. Зразумела, гэткае разуменіне „абавязкаў“ перад народам, зъяўляецца прыродным для ўладара сотак сялян з уроджанай псыхолёгіяй „пана“.

Аднак і „карыснае“ жыцьцё ў Ясной Паліне не здаволіла 20-ці гадовага юнака. У 1851 г. ён едзе на Каўказ, да брата афіцэра, а ўрэшце і сам паступае юнкерам у войска. Жыцьцё захапляе яго: ён прымае ўдзел у цэлым шэрагу бояк з горцамі, што апісаны ў апавяданьнях „Набег“, „Казаки“, „Рубка леса“. Э гэтага-ж часу ён пачынае сур'ёзна займацца літаратурнай працай. У 1852 г. Талстой адсылае ў часопіс „Совре-

менник” — што рэдагаваўся поэтай Някрасавым — свой першы твор „Детство”. Першы твор надрукованы.

Жыцьцё на Каўказе дало магчымасць Талстому азнаё-
міцца з народам і бліжэй падыйсьці да яго, чым у Яснай
Паліяне, дзе гэтamu перашкаджалі памешчыцка-сляянскія адно-
сіны. Як толькі пачалася севастопальская кампанія — Л. М.
Талстой пераводзіцца ў армію, прымае ўдзел у бойках. І
тут, на вайне, Талстой не пакідае раздумываць і філёзоф-
стваць.

У канцы 1855 г. Л. М. Талстой трапляе ў тагочасны
Пецярбург; энаёміцца амаль што з усімі расійскімі літарата-
рамі 50-х гадоў — Тургеневым, Някрасавым, Ганчаровым, Грыга-
ровічам, Астроўскім і інш. Літаратары сустракаюць Талстога
як таленавітага, з вялікімі надзеямі, пісьменьніка, тады ўжо
аўтара „Детства“, „Отрочства“, „Юности“. Паступова Талстой
пачынае ўцягвацца ў пісьменьніцкае жыцьцё, аднак у той-же
час, ахопліваючы яго сваім філёзофскім розумам, ён робіць
свае вывады, падобныя на вывады яго юнацтва: з аднаго боку,
ён жыве, карыстаючыся ўсімі благамі жыцьця, з другога — хоча
жыць неяк іначай. А для заспакаення самага сябе звяртаецца
да бoga і да народа. Гэткія настроі ўзмадніяцца пазней, імі
характэрэзуецца апошні пэрыяд яго жыцьця. У адзін з такіх
момантаў Л. М. Талстой зноў уцякае на „улонъне прыроды“,
у Ясную Паліяну, але, неўзабаве едзе заграніцу. Съмерць брата
прымушае яго звярнуцца ў Расію. Л. М. Талстой пачынае
сваю пэдагогічную дзейнасць. Праца зацікавіла Талстога, ён
едзе зноў заграніцу — вывучае школьнью справу ў Эўропе.
А з 1861 г. займаецца навучаньнем сляянскіх дзяцей у сваёй
Паліяне па вольнаму мэтаду выкладаньня. У гэты пэрыяд ён
выдае пэдагогічную часопіс „Ясная Паліяна“, якая прыцягвае
да сябе ўвагу шырокіх колаў навізною думак.

Умовы, створаныя клапатлівай рукой жонкі пісьменьніка,
Зофіі Андрэеўны, далі магчымасць Талстому сур'ёзна і ўваж-
ліва заняцца працай над сваімі раманамі. Аднак на фоне гэтага
спакойнага жыцьця вырастает і паглыбляецца трагедыя падва-
еныня Талстога. Рэлігійна-філёзофскія пытаныні бяруць верх,
іхні аскетычны ўхіл урэзваецца ў спакойнае жыцьцё пісьмень-
ніка-раманіста, а ўрэшце прыводзяць да таго, што Леў Мікала-
евіч уцякае ад гэтага жыцьця.

У 1880—1900 г. г. Л. М. Талстой узмацнёна займаецца пропаведзьдзю сваёй рэлігійнай філёзофіі. „Калі табе зробяць зло, а ты адкажаш дабром, дык чалавек, зрабіўши зло, убачыўши веліч твае душы, раскаецца. І перастане быць злым і пачне рабіць добро“,—казаў Талстой. Свае погляды ён выказвае праз артыкулы і, памастацку напісаныя, тэндэнцыйныя апавяданыні. Ствараецца нават секта „талстоўцаў“. У гэты час Талстой адгукваецца на ўсе выпадкі прымусу і несправядлівасці сучаснай яму грамады. Протэст супроць балячак капіталістычнай цывілізацыі робіць імя Талстога популярным сярод усіх дэмократычных әлементаў усяе зямное кулі.

А ў 1910 г. 82-х гадовы старац, Леў Мікалаевіч Талстой, пакінуўши ліст жонцы, з мяшком за плячыма пакідае Ясную Паліяну з намерам пачаць жыць жыцьцём простага селяніна. Аднак тут, у дарозе да новага жыцьця, съмерць абрывае думкі Льва Мікалаевіча.

Так скончыў сваё жыцьцё гэты гэніяльны чалавек, бязутомны ў сваіх шуканьнях, заблытаўши сябе ў іх.

Вялічэзная мастацкая спадчына, пакінутая Л. М. Талстым, шчыльна звязана з яго жыцьцём, якая якраз таму і ўяўляе сабой вялікую цікавасць для вывучэння. Гэроі яго твораў зъмяшчаюць у сабе ўсе стады фізычнага і духоўнага разьвіцьця Талстога, пачынаючы з дзіцячых гадоў і аж да старасці пісьменніка.

Перажываныні дэіцяці, юнака, з надзвычайнай псыхолёгічнай праўдай адбіліся ў славутых „Детстве“, „Отрочестве“ і „Юности“. Моманты шуканьняў Льва Мікалаевіча, яго імкненіні да набліжэння з народам стварылі Няхлюдава ў „Утре помесника“, а пазней Левіна ў „Анне Каренине“, пэрыяд жыцьця Талстога на Каўказе даў матар'ял для цэлага шэрагу каўказскіх апавяданьняў: „Казаки“, „Набег“, „Рубка леса“, „Кавказскій пленник“; удзел Льва Мікалаевіча ў севастопальскай кампаніі даў „Севастопальскія апавяданыні“; а ў лепшым па мастацкаму выкананью рамане Талстога „Вайна і мир“ няма ніводнае асобы, якая-б ня была съпісана з жывых асоб, акольваўшых Талстога, альбо існаваўшых у гісторыі.

Але, акрамя аўтабіографічнасці, мастацкія Творы Талстога маюць яшчэ іншыя рысы, дзякуючы якім яны сталі багацьцем усяго чалавецтва. Творчасць Талстога, як твор-

часьць кожнага мастака, зъявілася продуктам пэўнай грамадзкай эпохі, і, зъяўляючыся глыбока клясавай па пахаджэнню, яна адбіла рысы тае клясы, з якой быў звязаны Л. М. Талстой. А з другога боку, у творчасці Талстога, як у творчасці геніяльнага мастака, занатованы такія рысы і бакі чалавецкай прыроды, якія ўласны людзям усіх краін і ўсіх клясаў, і гэта робіць яго творы агульначалавечымі, агульнаразумелымі, аднак апошняе не дазваляе яшчэ гаварыць аб Талстым як аб мастаку „надклясавым“, паколькі тое агульначалавечае—„фізыолёгічны“ зъявы ў жыцці чалавека, займаўшы ў жыцці талстоўскіх герояў пераважнае месца, зъяўляеца вынікам культывізацыі таго асяродзьдзя, з якога вышаў сам мастак, а менавіта—багатай шляхты.

Талстой—мастак і філёзоф мінулага панска-мужыцкага, напалову фэодальнага сьвету вёскі, багаты духоўным і фізычным здароўем гэлага прымітыўнага жыцця, мудры яго разуменьнем прыроды і фізыолёгічнага і біолёгічнага ў чалавеку, але абліжаваны яго „ідыётызамам“ у адносінах соцыяльнага змагання сучаснасці,— так ахарактарызуваў Ул. І. Ленін Л. М. Талстога, прызнаючы яго за аднаго з буйнейшых мастакоў расійскай літаратуры.

Л. М. Талстой быў сапраўдным уладаром мастацкага слова.

* * *

Над падрыхтоўкай да выдання поўнага збору твораў Л. М. Талстога праводзілася праца на працягу 30-40 гадоў. Толькі цяпер, пры дапамозе ўраду СССР, пачынаеца выданне поўнага збору твораў Льва Мікалаевіча, які павінен будзе складацца з 84—90 тамоў і ахопіць у сабе творы, дзеньнікі і лісты пісьменьніка.

П. Р.

Барацьба за якасьць

— Читатель—подлец,—кака ў адным лісіце Чэхаў,—ему нужно сразу дать по морде,—радзіць ён далей, даводзячы гэтымі словамі думку аб неабходнасці адразу ўразіць чытача чым-небудзь вельмі цікавым.

У гэтых дасціпных словах, бяспрэчна, шмат праўды. Якія-бы цікавыя і глыбокія ідэі не зъмяшчаў-бы ў сабе твор, але ён мала будзе варты, калі гэтая ідэі падаюцца чытачу ў нуднай форме. Як добры кіно-рэжысэр, так і пісьменнік павінен пільна сачыць, каб чытач ні разу не пазіхнуў, каб не занудзіўся бадай на адну хвіліну. Новым, орыгінальным шляхам павінен развязвацца сюжэт (дакладней аб тэматацы спадзяёмся пагутарыць у бліжэйшы раз), каб чытач ніколі не дагадваўся, што-ж будзе далей, але ня менш важнай умовай жышцёвасці твору з'яўляецца такжа сувежая, яскравая мова, бо слова, можа, нават яшчэ хутчай сціраецца, хутчэй лінае. Як зазначаюць мовазнаўцы, ніякае слова ня ўжываецца ў другі раз з такім самым сэнсам і пачуцьцём, як у першы раз. Апошнія прычынай і абумоўліваецца імкненне пісьменнікаў асвяжыць сваю мову, даць пабольш новых слоўных вобразаў. І нярэдка здараецца, што, захапіўшыся клопатамі аб знадворным баку, аб слоўных формах, пісьменнікі даходзяць да працілеглых крайнасцей, даходзяць да „слоўнага гафтанання“, як кажа украінскі пролетарскі крытык В. Коряк (гл. „Гарт“ № 1 за 1927 г., стар. 89 і наст.). „Стріхами впали брови“ — толькі так, іначай нельга сказаць. Бывае і горшае. У пісьменніка ня хопіць неабходнай талентасці, а тут трэба авбавязкова пісаць нейкай асаблівай мовай, не такой, якую ён ужывае штодня,—вось ён і хапаецца за першы вобраз, які памяць яму падсуне; але гэткім чынам звычайна, ён толькі псуе сваю мову катахрэзамі¹⁾ і рознымі іншымі няпрыгожымі зваротамі.

1) Аб катахрэзах гл. ходзь-бы ў Тамашэўскага. Теория литературы, 3 выд., ст. 33, ув.

Вось у межах гэтых двух практэглых канцавосьсяў і вядзенца па большасці літаратурная дыскусусяя паміж прадстаўнікамі розных літаратурных уgrpаванняў, розных літаратурных партый; падобныя спрэчкі знайшлі месца ў апошні час і на старонках беларускіх часапісаў і газет у артыкулах некалькіх асобаў—Тодара Глыбоцкага, У. Ж., П. Шукайла, якія, дарэчы сказаць, здаецца, самі зъяўляюцца адначасна і поэтамі. Апошнюю акалічнасць асабліва падкрэсліваю. Бо калі крытыку спэцыялістаму, які сам не „грашыць вершамі“, вельмі цяжка бывае вытрымаць бесстороннасць, калі Бялінскі нават у значнай меры ўславіўся сваімі памылкамі, даўшы клясычныя прыклады неразуменяня і ідэйнага і мастацкага бакоў некаторых геніяльных пісьменнікаў (пар. яго адносіны да Шэўчэнкі, Щцоголева, Грыбаедава), калі крытыкі часта больш патрабуюць самыя крытыкі, чымсі тყя пісьменнікі, якіх яны крытыкуюць¹⁾, чаго-ж тады вымагаць ад аматарскай крытыкі маладых поэтаў. Ясна, што яны маюць ня менш праў рабіць памылкі ў сваіх ацэнках. Іх яны і робяць.

Бяспрэчна, што нямала знайдзем у іх артыкулах і спрэвядлівых, цывярозых заўважанняў. Цалкам можна згадацьца, напр., з тым, што кажа Тодар Глыбоцкі аб бяспенснасці вобразаў Кляшторнага, або аб каляровай сълепаце Труса, гл. „Савецкая Беларусь“ № 226 за прошлы год, але ў тым самым нумары знаходзім артыкул другога крытыка (У. Ж. „Літаратурнае Полымя“), мэтоды крытычнага аналізу якога вельмі зъдзіўляюць. Адшукаўшы ў розных супрацоўнікаў „Полымя“ паўтараючыся слова (*блакіт*, *воркі*), скргі зоіл прыходзіць да сумнага выводу: „поэтаў многа, але вобразаў мала“. Вывад, можа, правільны, ня ведаю, але мэтод ва ўсякім разе даволі хітры і слухняны; з яго дапамогай лёгка можна давесці тое, чаго хоча крытык. Ужыць яго можна ў адносінах да любога пісьменніка, якога трэба сцерці ў порах. Калі У. Ж. перагледзіць творы славутых пісьменнікаў, ён знайдзе ў іх к свайму жаху такія „затасканыя“ слова, як *вада*, *зямля*, *неба* і гат. дал., бо *вада*, *бачыце*, *заўсёды* застаецца *вадой*, і тады нават, калі гэрою апавядання хочацца піць. Амаль заўсёды застанецца блакітным і крымскae неба, блакітнае ў Крыму і

¹⁾ Такую крытыку расійскіх крытыкаў становіць вядомая книга Валынскага (Флексера).

мора, і паветра і вось з гэтай прычыны аўтар гэтых радкоў, прачытаўшы артыкул У. Ж., не пабаяўся ўсё-ткі ў сваім вершы „У Крыму“ заявіць, што там Чатыр-даг „цалуеца з праменем, падпірае блакіт нябес“. Ужты У. Ж. мэтод дае нам павад успомніць аб tym, што Хвілёвага абвінавачваюць, што ён ужывае такі трафарэт, як „вуха йому горіли і в скронях стукало“ (гл. В. Коряк, Гарт. № 1 за 1927 г., ст. 101). Хіба гэта ня гучыць як горкая гіронія? Вінаваціць у трафарэтнасьці таго, каго лічаць галоўным прадстаўніком таго літаратурнага кірунку, які толькі і клапаціцца аб „слоўным гафтаванні“. Ясна, што ва ўсіх падобных заяўленнях ёсьць нейкае непараразуменне: відавочна, вобразнасць трэба вымяраць нейкім іншымі способамі.

Аналізуючы стыль пісьменніка, нельга, па-першае, выхапляць паасобныя слова. Вобраз вельмі рэдка выказваецца паасобным словам. Тропы (мэтафоры і мэтонімі) часцей за ўсё становяцца злучэнныні слоў і нават цэлыя сказы, паасобнае-ж слова становіцца насіцелем вобразнасці па большасці толькі тады, калі гэта эпітэт. Але ад эпітэтаў нельга вымагаць, каб ён заўсёды быў-бы новым і орыгінальным. У поэтыцы ёсьць нават цэлая катэгорыя гэтах званых заўсёдных эпітэтаў. Апроч таго, у кожнага пісьменніка можа быць нахіл да ўжывання сваіх улюблёных эпітэтаў. Так, у Чэхава пераважае эпітэт *тихий*, у Тютчэва—*роковой*, у Фэта—*безумный* (гл. Рыбнікавой „Изучение родного языка“, 1921, ст. 82). Нахіл да пэўных эпітэтаў можна зазначаць і ў беларускіх пісьменнікаў. Такім улюблёным эпітэтам у Зарэцкага з'яўляецца *гарэзны* або *гарэзълівы*; і наогул, можна казаць, што ў гэтага пісьменніка пераважаюць псыхолёгічныя эпітэты. У Дудара часцей спацькаюцца зрочныя эпітэты: *сіні, залаты і інш.*¹⁾.

Тое, што мы сказаі аб эпітэтах, у значнай меры датычыцца і іншых тыпуў вобразнасці. Вобраз у поэзіі можна парашунаць з ісцінай у навуцы. Як вучоны адкрывае пэўную ісціну, так адшукоўвае новы вобраз і поэт. Зрабіўши такую вынаходку, поэт, падобна вучонаму, мае права атрымаць патэнт на яе, дзеяя чаго даводзіцца часам „популярызаваць“ свой вобраз, паўтарыць яго і другі, і трэйci раз, каб звараціць на яго ўвагу чытача. Але часта гэта паўтарэнне вобра-

¹⁾ Гл. П. Бузука „Увагі аб мове і стылю маладнякоўцаў“, Маладняк за 1926 г., № 5, стар. 70—71.

зай тлумачыцца тым агульным законам, які называеца законы ашчады псыхічных сіл. І цікава, што падобныя паўтарэнныі або, іначай кажучы, аўторэмінісцэнцыі можна знайсці нават у такога мастака слова, як Пушкін. „Он (г.эн. Пушкін), кажа В. Хадасевіч у кніжцы „Поэтическое хозяйство Пушкина“ (і прысьвежанай якраз гэтаму пытанню), был иногда до мелочей экономен в своем поэтическом хозяйстве. Иногда одну строчку, интонацию, прием берег по-долгу--и умел-таки использовать” (ст. 16). Успамінаюць свае вобразы і украінскія пісьменынікі—Шэўчэнка, Франко і інш., бяспрэчна, паўтараюць сябе нярэдка і беларускія пісьменыні; амаль аб кожным пісьменыніку можна было-б напісаць такую кніжку, якую напісаў Хадасевіч аб Пушкіне, а цяпер, каб ня быць гласлоўным, выпішу хоць некалькі прыкладаў з твораў нашага волата—Янкі Купалы: *думку снаваць* (Песьня мая, зб. тв. II), *песьню вечную снаваць* (там-жа, Грайце, песьні), *пасмы радасці снаваці* (там-жа, Не прасьпі). А вось якім вобразам у вершах, прысьвеченых роднай старонцы, поэта малюе яе адраджэнне: „*Скінь лахманец непазорны*” (Песьня-байка); „*скінь лахманы, што доўгія векі ты валачыла з кастры, з палыну*” (там-жа, Выйдзі). Энаходзім часам паўтарэнныне вобразаў і ў М. Багдановіча; жыцьцё пісьменыніка ён парапоўвае (два ці тры разы) з зынічкай або мэтэрам.

Зусім іншая справа—паўтарэнныне адноўкавых вобразаў у творах розных пісьменынікаў. Тут міжвольна паўстае пытанье: што-ж гэта такое—выпадкове супадзенне ці штосьці горшэй? Рашуча запэўняць, што гэта іменна літаратурны крадзеж, мы ня маєм права. У творах прыблізна адначасных ужываныне падобных вобразаў сапраўды можа быць выпадковым супадзеннем падобна таму, як часам і ў навуцы розныя вучоныя незалежна друг ад друга прыходзяць да адноўкавай вынаходкі. Не памятаю цяпер добра, у каго і ў якіх іменна творах, але ведаю добра, што ў некалькіх расійскіх пісьменынікаў я калісьці зазначыў такую думку: „болезнь и смерть, когда к нам не приходят, всегда приходят слишком рано”. Але нярэдка мы маєм у такіх выпадках справу са звычайным літаратурным „запазычаннем”. Асабліва зручна і даволі-такі бяспечна (бо ня так скора даведаюцца) „запазычаць” вобразы з іншых літаратур. Нядайна ў аднаго расійскага пісьменыніка (у месцы, дзе апі-

ваецца руйнаванье губернатарскага будынку ў 1917 г.) я спаткаў вельмі знаёмыя вобразы; парыўся ў памяці і пазнаў: шмат гэтых вобразаў, як аказалася, супадае з вобразамі украінскага вядомага мастака слова М. Коцюбінскага, якія ён даў у аповесці „Fata Morgana“, прысьвежанай рэволюцыі 1905 г. А як любяць пісьменнікі розных народаў СССР пераймаць у Есеніна; здаецца, у гэтых адносінах небязгрэшны і некаторыя з маладых беларускіх пісьменнікаў.

Але наогул справа з высьвітленнем правоў аўтараў на той ці іншы вобраз стаіць даволі безнадзейна; я думаю, што ніколі ня будзе утворана гістарычна поэтыка, якая замацавала-бы за кожным пісьменнікам належнасць яму пэўных вобразаў. Ускладняецца, нарэшце, справа яшчэ і тым, што супадзенне або запазычанье можа быць частковым. Так, напр., М. Зарэцкаму цемра здаецца нейкай мякацьцю: *нясецца поезд, рэжацца ў чорную мякаць ночнае цемры* („Сцежкі дарожкі“), З. Бядулі-ж яна напамінае вату: *эмрокі ўрываліся ў хатку і запойнілі яе цямрыстай ватай* (Салавей). А сколькі на нашых ужо вачох зьліняла прыгожых удатных вобразаў у беларускай, украінскай і расійскай літаратурах: хто толькі не рассыпаў се рабрыстага съмеху дзяўчыны, а хто не ўвасабляў толькі ўсьмешкі (або ўхмылкі): яна і „грае“ і „гуляе“ на твары, а потым „тае“ на ім, „спаўзае“ з яго і застаецца ад яе толькі „тоненькі хвосцік“. І не заўсёды, яшчэ раз падкрэсліваю, можна вінаваці пісьменнікаў у тым, што яны ўжываюць такія на палову съцёртыя вобразы: яны могуць толькі няясна адчуваць, што недзе штосьці падобнае сустракалі, але калі ў іх ня хопіць широкай эрудыцы, цвёрдай пэўнасці ў іх ня будзе: а магчыма, падумае адзін, другі з іх, што гэты вобраз калісьці зарадзіўся іменна ў маёй съядомасці.

Цяпер хачу падзяліцца думкамі сваімі адносна якасці вобразу. Ужо з того, што мы дагэтуль сказаі, у значайнай меры магло зрабіцца відавочным, што ня трэба на кожным кроку ганіцца за вобразнасцю толькі дзеля вобразнасці паасобнага. Вобразы, збудаваныя, галоўным чынам, на законах асоцыяцыі па падабенству, можа, лепш зьбіраць да пісаньня твору, назіраючы, як жыцьцё знадворнае, так і ўнутранае. І, бязумоўна, значна лепш будзе, калі вобраз будзе пабудаваны не на аддаленым падабенстве, а на такім, якое прызнае большасць людзей. Адсюль выцякае другая ўмова—вобраз павінен быць простым

і добра зразумелым. Хто з расійскіх пісьменнікаў не маляваў навальніцы, але давялося дадзь малюнак навальніцы (якая толькі набліжаецца) Чехову, і ў некалькіх сказах ён даў сівежы новы вобраз які і цытую па памяці: „кто-то чиркнул спичкой... и через несколько минут прошелся по железной крыше. И очевидно, прошелся босиком, потому что железо заворчало глухо и сердито“. Не ганяеца за вобразамі Якуб Колас, і таму якія прости, але ў той самы час якія ўдатныя яны ў яго выходзяць. Сколько іх знойдзэм у „Сымоне Музыцы“ і ў „Новай зямлі“. А вось побач два вобразы ў урыўку з новай поэмы „На шляху волі“. „Правёў пярун па дубе шрам. А пад рачулкаю бліскучай цягнуўся верб купчаты вал“. Адным словам, з вобразам зусім так як з „калумбавым яйцом“¹). Вельмі проста і лёгка, аднак, раней ніхто да гэтага не дадумаўся.

Гэта далкам справядлівае вымаганье ад вобразу, каб ён быў лёгкім і зразумелым, знаходзіць сабе тлумачэнне ў сучаснай рэфлексолёгіі. „Моўная рэакцыя“, якая ўласна становіць адзін з відаў умоўных рэфлексаў вышэйшай катэгорыі—гэта званых супэррэфлексаў, у псыхіцы нормальнага чалавека выявляеца ў пэўных асоцыяціях, у шэрагу процесаў замыкання, і працяжнасць гэтага процесу рэакцыі на слова ў здаровага чалавека павінна быць даволі кароткай²).

Дапасоўваючы рэфлексолёгічны пункт гледжанья да пытання аб вобразе, мы добра зразумеем, якім ён павінен быць. Ен павінен выклікаць шэраг асоцыяцій ці замыкання, па магчымасці падобных да тых, якімі было выкліканы ўтварэнне данага вобраза ў пісьменніка; чым больш гэтых замыкання, тым лепш, але, з другога боку, гэтая замыканы павінны адбывацца чыста рэфлектарным шляхам на працягу таго кароткага часу, які звычайна ў нашай псыхіцы траціцца на „моўную

¹⁾ Шмат іх у Купалы, у Бядулю, у Ц. Гартнага, у Эарэцкага, Дудара, Чарота (гл. арт. Бузука ў V № Маладняка за 1927 г.). Трапляюцца яны і ў Мурашкі: жывава так і пераклікаюцца два малаты... малаты моцналобыя (Стрэл начны ў лесе).

²⁾ Цікавы досьледы па вывучэнню моўных рэфлексаў былі зроблены нашым проф. Ленцам, які зьяўляеца адным з вучняў акад. Паўлова. Між іншым, у сваіх працах проф. Ленц пакаваў, што псыхічна-хворыя на слова адпавядаюць мэханічна пайтарэннем гэтага-ж слова у той час, як здаровыя людзі на дане слова адказваюць іншым словам, якое знаходзіцца ў асоцыяцыйнай сувязі са словам-раздражальнікам.

рэакцыю". Калі-ж вобраз ия ўспрымаецца рэфлекторным шляхам, калі чытачу даводзіцца напружваць сваю ўвагу і траціць значна большы час на зразуменіе вобразу, тады, звычайна, даны вобраз не выкліча эмоцыянальнага адчуваньня яго прыгожасці. Гэта можна сказаць аб вобразах футурыстаў; грашаць гэтым нярэдка і нашы маладыя поэты.

Як-бы ні было, ясна, што ў справе з вобразнасцю пачаў нейкі пералом. І цалкам магчыма, што прынамсі ў галіне бэлетрыстыкі пачнецца рэакцыя супроты слоўнага гаftаваньня (яна ўжо выявілася ў дыскусіі украінскіх літаратурных партый), бо, урэшце, ёсьць-жа магчымасць даць цудоўны і вельмі праўдападобны вобраз з реальнага жыцьця, але без офицыйных вобразаў. Пабольш непадмечаных раней драбніц, выклікаць пабольш асоцыяцыйных шляхоў у мазгу, каб настроіць чытача ў унісон аўтару. У гэрага вялікае няшчасце, а ў гэты самы момант ён несвядома лічыць гузікі на пінжаку лекара. Але абавязкова, падкрэсліваю, новыя, непадмечаныя раней драбніцы, бо дакладнае апісаныне кватэры гэрага, яго вонраткі, вуліцы, прыроды будзе ўсё-ткі нудным, калі тут няма „вынаходкі“ новых рысак жыцьця, таксама нудным, як і пратокольная справа здача аб тым, а якой гадзіне гэрага прышоў дамоў, а якой сеў вячэраль, як яго маці запытала, ці ня будзе ён больш есьці, і як адказаў: не, ня буду больш.

Ня трэба маўчаць аб тым, што ў літаратурных спрэчках на нашых франтох захоўваецца яшчэ адзін момант—гэта несвядомая конкурэнцыя, якая ў выніку яго прывядзе да палепшаньня продукцыі. На адным літаратурным дыспуце украінскі пісьменнік Рильські сказаў: „біда в тому, що багато пісьменніків, а не в тому, що іх мало“. У гэтым ёсьць часціна праўды. Спрыяючыя ўмовы, якія дала савецкая ўлада для раззвіцця літаратуры, павялічыла колькасць пісьменнікаў. Ясна, што ўсім не зъмісціца ў мазгох чытачоў—вось і пачалася барацьба за месца. І гэта цалкам трэба вітаць, бо вынікам яе павінна быць палепшаныне якасці. Але для таго, каб адбыўся адбор лепшых літаратурных сіл, неабходна, па-перш, чэсна весці гэтую барацьбу, па-другое-ж, неабходна, каб была дадзена шырокая магчымасць выказацца ўсім, ня толькі тым, хто можа карыстацца блізкасцю да рэдакцый. Галоўнейшую-ж ролю тут павінен адыграць чытач—працаўнік, селянін і працоўны інтэлігент.

Ул. Каліноўскі

К суду над Б.С.-Р. Грамадою

I

Мы ўсе ведаем, а шмат хто і на сваёй скуры адчуў той польскі шовінізм, якому нават некаторыя, больш радыкальныя польскія колы далі назву „зьвярыны“.

Аднак Заходняя Беларусь прыгнечваецца ня толькі гэтым адным „зьвярыным“ шовінізмам, які тлуміць усё нацыянальнае, беларускае.

Заходні беларус у пераважнай колькасці—гэта бедны малазямельны альбо безъземельны селянін і, у пэўнай колькасці,—гарадэскі рабочы. Як той, так і другі адчуваюць ня толькі нацыянальны ўціск, але і страшэнны клясавы прыгон, адчуваюць і клясавую істоту панскае Польскае Рэспублікі, гінучь ад самаволі і ўціску польскіх абшарнікаў.

Калі, паводле слоў У. І. Леніна, нацыянальнае раскрэпашчэнне магчыма толькі адначасна з раскрэпашчэннем клясавым, то гэтая думка будзе правільнай і ў адваротным сэнсе, а іменна, што нацыянальны ўціск зьяўляецца адным з сродкаў падтрымання капиталістычнага ладу і эксплётатацыі працоўных.

Польскі нацыянальны і клясавы ўціск шчыльна спляліся ў Заходній Беларусі. Насельніцтва гэтай злыбеднай краіны стогне і шукае ратунку; шукае шляху да абароны сваіх чалавечых правоў.

Выявіцелем вось, гэтага імкнення працоўных Заходній Беларусі да абароны сваіх правоў і была Беларуская Сялянска-Рабочая Грамада, якая заснавалася ў пачатку 2-ой паловы 1925 году. У польскім Сойме прадстаўнікамі гэтай партыі былі дэпутаты: Тарашкевіч Браніслаў, Рак-Міхайлоўскі Сымон, Мятла Пётра, Валошын Павал. Пазней—у палове 1926 году ў Б. С.-Р. Грамаду ўвайшоў дэпутат Сабалеўскі Юры, які

7. „Маладзік“ № 2.

пасъля арышту дэпутатаў Грамады эдрадзіў працоўным Заходнім Беларусі і перайшоў у лягер іхніх ворагаў.

Грамада была масавай рабоча-сляянскай організацыяй, якая сапрауды змагалася супроць політычнага бясправя, нацыянальнага ўціску і страшэннага эканамічнага становішча рабочых і сляян Заходнім Беларусі.

Грамада ня была організацыяй комуністычнай, але па сваёй дзейнасьці, па сваіх лёзунгах яна была блізкай да шырокіх мас рабочых і сляян.

Адміністрацыйны праізвол і тэрор польскае ўлады, нацыянальны ўціск з асаблівай сілай абаваліся на насельніцтва Зах. Беларусі пасъля фашисцкага перавароту мінулага году. Зачыненые беларускіх школ, прасьледванье роднае мовы і культуры, гвалтоўная колёнізацыя, насаджэнніе польскіх вайсковых перасяленцаў, безвзяmelльне штурханулі шырочайшыя масы рабочых і сляян Зах. Беларусі на барацьбу за сваё вызваленіе.

Грамада выразіла гэтая імкненіі насельніцтва да вызваленія і ў гэтым была яе сіла.

II

У палове студзеня месяца 1927 г. ўсю Польшчу і ўесь сьвет наогул аблядела вестка аб арышце ў Польшчы цалком усёй фракцыі Польскага Парляманту, а іменна фракцыі Б.С.-Р. Грамады.

Эдарэныне гэтае пэўне-ж нельга было абыйсьці неяк моўчкі. Як прад арыштам, так і пасъля арышту польская шовіністычная прэса ўсіх напрамкаў з сіл выбівалася, каб апрадаваць т. зв. грамадзкую думку ў пажаданым для ўраду сэнсе.

Польскія газэты за 16, 17 дні студзеня 1927 г. былі поўны ілжывымі апісанынямі аб акалічнасцях арышту беларускіх дэпутатаў. У рэчавістасці Тарашкевіч быў арыштаваны ў ноч з 14 на 15 студзеня ў сябе на кватэры ў Вільні; яго скапілі ўпрост з ложка ад сну.

Пры такіх-ж акалічнасцях быў з ложка ад сну ў гэтую-ж ноч сквачаны і арыштаваны і дэпутат Валошын, які спаў у сакратарыяце Грамады ў Вільні, дзе яму, як нясталому жыхару Вільні, заўсёды давалі пакойчык падчас яго побыту ў Вільні.

Рак-Міхайлоўскі быў арыштаваны таксама ў тую-ж нач на вакзале ў Вільні, калі ён ад'яжджаў у цягніку ў Варшаву.

Мятла быў арыштаваны ў адным з паветаў Віленшчыны, калі ён з'явіўся на поліцэйскі пастарунак, каб заявіць аб tym, што ім, Мятлою, дэпутатам Сойму, будзе скліканы сход сялян. Галавач — дэпутат Незалежнай Сялянскай Партыі быў арыштаваны таксама ў сябе на бацькаўшчыне.

Польскія буржуазныя газэты съвядома перакруцілі ўсе факты і акалічнасцьці арыштаў. Пра Рак-Міхайлоўскага пісалі, быццам яго арыштавалі ў цягніку, падчас падарожжа да СССР, а Мятлу дык быццам затрымалі каля самай савецкай граніцы.

Яшчэ больш фантастычныя сэнсацыйныя весткі падавалі польскія газэты аб іншых падрабязнасцях арышту дэпутатаў.

Возьмем, напрыклад, газэту „Rzecz Pospolita“ за 16/I—27 г. № 15 і паглядзім, што яна піша аб акалічнасцях арышту...

„падчас арышту ў руکі ўлады дасталіся доказы, якія сэнсацыйна ўпрост удаводнілі тое, што дзейнасць арыштаваных кіравалася і аплачувалася аднай з суседніх дзяржаваў. Знойдзена шмат корэспондэнцыі і ў tym ліку лісты да арыштаваных дэпутатаў з інструкцыямі. З лісту вынікала, што організацыя атрымоўвала значныя грошовыя сумы. Знойдзена нават ведамасць выплаты жалаванья... знойдзен ключ да шыфру... супрацоўнікі організацыі атрымоўвалі ад 100 да 400 даляраў у месяц, мелі билеты першай клясы для язdy па чыгунках і квартальныя трамвайнія билеты“.

Усе газэты паведамлялі, быццам падчас вобыску ў портфэлі Тарашкевіча знойдзена сума ў некалькі дзесяткаў тысяч доляраў, а ў Валошына сьпіс і інструкцыі баявой організацыі.

Гэтага сорту паведамленнямі былі поўны ўсе польскія газэты. Аднак у сапраўднасці нічога гэтага ня было. Усе паведамленыні польскай буржуазнай прэсы былі сфермаваны з мэтаю ўтварыць, як гавораць, „спрыяючую грамадскую думку“ вакол арышту беспадстаўнага і беззаконнага нават з пункту погляду польскіх законаў. Сучасныя заправілы ў Польшчы баяліся, што праўдзівае паведамленыне аб арыштах беларускіх дэпутатаў выкліча сярод часткі польскага грамадзянства, у якой захавалася ходзь з гарчычнае зернятка сумлення і справядлівасці,—па меншай меры, няпрыемнае ўражанье, а некаторым нават расчыніць очы на агіднасць нацыянальнай політыкі ў сучаснай Польшчы.

Праз некалькі дзён пасъля шумлівых вестак, якія друкаваліся на відным месцы аграмаднымі літарамі і якія перадрукуюваліся ўсёй чужаземнай капіталістычна-буржуазнай прэсай, пачалі зьяўляцца ў польскіх газетах у кутках надрукаваныя пэтытам (дробненькімі літарамі) спраставаньні некаторых шумлівых падрабязнасцяў арышту. Так, напрыклад, некаторыя з газетаў, якія паведамлялі аб вялізной суме грошай, знайдзеных у Тарашкевіча, пазьней скромна ў кутку на 3—4 старонках паведамлялі:

„як цяпер высьветлілася, папаўшыя ў друк весткі аб tym, быццам у дэпутата Сойму — Тарашкевіча падчас вобыску і арышту была знайдзена аграмадная сума грошай у чужаземнай валюце — не адпавядаюць сапраўднасці“.

Такім парадкам, праз пару дзён аб усіх „выкрытых“ польскай прэсай довадах злачынства арыштаваных беларускіх дэпутатаў — нічога не засталося. Засталіся толькі за кратамі беларускія дэпутаты, а гэта толькі і патрэбна было польскому ўраду.

На адным голым арышце беларускіх дэпутатаў аднак нельга было спыніцца, хоць былі арыштаваны і беларусы, але ўсё-ж яны былі дэпутатамі Сойму. Трэба было справу з гэтага боку неяк аформіць. Гэтая частка працы была ўжо ня так трудная, як першая — арышт. Цяпер трэба было толькі атрымаць згоду на арышт з боку Сойму, што рэшта зрабіць было нятрудна, бо ў апошнім польскім Сойме польская буржуазія і яе лёкаі мелі вельмі значную большасць галасоў.

23 студзеня 1927 г. Міністр Юстыцыі Мэйштовіч злажыў у Сойме запатрабаванье аб выдачы Соймам арыштаваных дэпутатаў Суду.

У запатрабаваньні арыштаваным высочваліся абвінавачваньні: Тарашкевічу — нібы ён у ліпені 1925 г. атрымаў ад чужаземнае дзяржавы даручэнне ўтварыць Грамаду і гроши на організацыю і абавязаўся аказваць гэтай чужаземнай дзяржаве дыверсыйную дапамогу. Абвінавачвалі організацыю, утвораную Тарашкевічам, Рак-Міхайлоўскім, Валошыным і Мятлою ў шпіёнстве на карысць аднай з суседніх дзяржаў. Выстаўлялася абвінавачванье ў організацыі „баёвай“ (Мятла) і „дыверсыйных банд“ (Галавач).

Каб апраўдаць арышт дэпутатаў Сойму, польскі ўрад прыдумаў ім шэраг абвінавачваньняў і падзёў іх пад адпаведныя артыкулы констытуцыі.

16 лістападу 1926 году на паседжаньні Сойму дэпутат Браніслаў Тарашкевіч—старшыня соймавае фракцыі Б. С.-Р. Грамады ў прамове ў сувязі з провокацыямі і лаянкай, якія абурыліся на Грамаду, сказаў:

„Паслухайдзе, паны! Вось ужо два месяцы, як па польскай буржуазнай прэсе лятаюць трывожныя чуткі аб тым, што на Заходніяй Беларусі падымаюца нейкія страшэнныя „бальшавіцкія“ грамады...

... А запраўды і больш за ёсё страшыць Вас, што народ збудзіўся да грамадзкага жыцьця, паказаў сваю актыўнасць...

Гэта эдарылася таму, што ў панскаяй Польшчы:

„перад законам быццам роўнасць, на паперы „абывацельскія вольнасці“, а запраўды на практицы ў жыцьці... абарона прывілеяў сільнага і багатага, бяспраўнасць слабага і беднага, крыўда і зьдзек з усіх людзкіх правоў...

І хочаце, паны,—пытаў Тарашкевіч,—каб народ у такім палажэнні сядзеў ціха і... каб ня шукаў дзе-кольвецы і якой-кольвецы сілы для абароны ня толькі сваіх правоў, а проста свайго жыцьця?“

Тарашкевіч у гэтай прамове растлумачыў і давёў усю беспадстаўнасць провокацыйных закідаў ураду супроць Грамады. Прадбачыў ён тады ўжо і арышты, якія ў хуткім часе абурыліся на Грамаду.

Запатрабаваныне аб выдачы дэпутатаў было здана спачатку для абгаварэння ў Соймавую Камісію дэпутацкай недатыкальнасці.

Гэта камісія, як і трэба было чакаць, пастанавіла арыштаваных дэпутатаў суду выдаць. Справа перайшла на пленум Сойму. Вынікі галасаваньня Сойму ўжо былі вядомы. Выдачу суду можна было лічыць пэўнай.

Гэта акалічнасць дала магчымасць т. зв. левіцоўцам прыніць позу абаронцаў права і справядлівасці. Лідэр П. П. С. Лібэрман на пленуме Сойму ў справе выдачы арыштаваных беларускіх дэпутатаў сказаў, між іншым, наступнае:

„На падставе брошур, паказаньняў неякіхсь невядомых, нязнаных съведкаў і г. д. тут вывучаецца пытаньне аб належ-

насьці абвінавачаных дэпутатаў да комуністычнае партыі. Я падыходзею да гэтага пытання з папярэдлівасцю, бо чытаў у друку, што арыштаваныя дэпутаты абвінавачваюцца ў шпіёнажы і атрыманыні грошай ад суседніх дзяржавы... Аднак на зачыненым паседжанні камісіі прокурор заявіў, што сваё абвінавачванье ў шпіёнажы ён угронтуоўвае толькі на нейкіх „лёгічных вывадах“, а міністр Юстыцыі заявіў, што абвінавачваныя дзейнічалі ў шпіёнскай атмосфære...

Іншая была-б справа, калі-б абвінавачванье было падмацавана хоць якімі-небудзь фактамі адносна да кожнага дэпутата; калі-б быў хоць ценъ даказацельства. „Я і мая партыя,— закончыў Ліберман,—на падставе такога нікчэмнага матар'ялу я можам галасаваць за выдачу дэпутатаў“.

Супроць выдачы галасавалі на пленуме Сойму комуністычнае фракцыя, незалежная сялянская партыя, усе нацыянальныя меншасці, частка „Вызваленія“, дэпутаты Тугут і Хомінскі, якія выступілі з урадавае „партыі працы“, П. П. С. Утрымалася ад галасаванья партыя Брыля—„Сялянскі Саюз“, частка „Вызваленія“. Усе іншыя польскія партыі галасавалі за выдачу.

Справа выдачы беларускіх дэпутатаў адазвалася і на больш сумленных лібэральных польскіх дэпутатах. Так, дэпутат партыі Працы—Хомінскі напісаў у сваю фракцыю ліст наступнага зъместу:

„Я выступіў з клубу Працы, бо клуб не хацеў даць мне магчымасці не галасаваць за выдачу пяцёх' паслоў—хоць-бы падаць белую картачку.

Я ня мог супроць свайго сумленыя галасаваць за выдачу дэпутатаў *без даказу віны*, а толькі на падставе разважанні, будаваных у атмосфære *клясавых разрахункаў*—бо гэта было-б *засярдженыне—зламаныя ўрадам констытуцыі*“.

Так-жа, як дэпутат Хомінскі, зрабіў і другі дэпутат з партыі Працы—вядомы адвокат па політычных справах—Сымяроўскі.

Польская прэса з першых-жа дзён пасъля арышту беларускіх дэпутатаў амаль усе свае хлусьліва-привокацыйныя артыкулы, паведамленыні аб Грамадзе—заканчывала, як па закону,— зазначэннем, што ўсе рэпредзіі супроць Грамады не зьяўляюцца нацыянальным уціскам, накіраваным супроць беларускага руху.

Але паводле пасловіцы, што „на воры шапка гарыць“—гэтыя ўпэўненіні лішні яшчэ раз падкрэсліваюць іменна момант нацыянальнага ўціску ў рэпрэсіях супрэць Грамады.

III

У капіталістычных буржуазных краінах ажыцьцяўляеца дыктатура капіталу над працай. Э з гэтым сёньня ніхто з політычна съядомых людзей спрачаца ня будзе, бо ўсім гэта вядома.

Пярэчыць гэтаму будзе толькі буржуазія і съядома ілжывая яе дапаможнікі.

Гэтага сорту людзі, пяречачы існаванью буржуазна-капіталістычнай дыктатуры, заўсёды пазываюцца на законы, якія быццам зъяўляюцца той меркаю, якая аднолькава мерыць усім, як багатым, так і бедным, як працадаўцам, так і працоўным і г. д. Пасълядоўцы буржуазна-капіталістычнага ўстрою гаворяць, што буржуазныя судовыя законы гэта—аполітычныя праўлы жыцьця, якія стасуюцца да людзей аполітычным незалежным судом, і што няпраўды суд ніколькі не пакрые.

Буржуазія, як гаворыцца, фэтышызіруе свае законы і свой суд, умаўляючы ў масы нейкую непаграшымасць гэтага органу свае ўлады. І вось прыклад арыштаў і абвінавачвання беларускіх дэпутатаў у Польшчы яшчэ адзін раз яскрава съведчыць, што суд „незалежны“ на словах—ня толькі залежны, але ўпаўне падпарадкованы клясавай істоце буржуазных краін. Гэты суд зъяўляецца аднай з прыладаў трывманья працоўных пад прыгонам. Гэты суд, калі гэта будзе патрэбна буржуазіі і ў звязку з тэй ці іншай комбінацыяй, літаральна можа зрабіць з чорнага—белае і—наадварот,—як гэтага пажадае яго мосьць—капітал.

Магчыма, што ў пэўных выпадках буржуазныя законадаўцы і надаюць сваім законам форму як-быццам і „незалежніцкую“, але ў істоце гэтая форма так і пазастаеца формай. За адзін і той-жа ўчынак буржуазны суд, паслухмяны ўладзе, можа аднаго засудзіць, а другога апраўдаць. Аднак гэтага мала. Справа беларускіх паслоў съведчыць аб tym, што калі ўладзе патрэбна, то „на падставе законаў“ магчыма зусім бязьвіннага чалавека зрабіць страшэнным злачынцам; можна цвердзіць, што, арыштоўваючы чалавека ў ложку падчас сну, робіцца арышт

„на гарачым учынку“ на месцы злачынства—шпіёнажу і пакүшэння—въменышць тэрыторыю дзяржавы.

Уся віна арыштаваных паслоў палягае на тым, што яны думалі, быццам і сапраўды ў межах закону можна бараніць свае права, забываючы, што ліберальныя, на погляд, законы і суд гэта—толькі аздоба таго час-ад-часу сільнейшага ўціску і зьдзеку над правам і справядлівасцю, які адносна працоўнага народу стасуе ва ўсіх краінах буржуазіі, дзе яна яшчэ мае сілу і ўладу.

Вось ужо больш году як сядзяць у Пазнанская турме ва Уронках беларускія дэпутаты. Сядзяць за тое, што баранілі перад уладай насельніцтва Заходній Беларусі ад экспленацый, ад крыўд, зьдзекаў, ад прымусовае, дзікае шовіністычнае поленізацыі. Супроць гэтых дэпутатаў сфабрикаваны злачынствы і перакручаны ліха ведае як нават буржуазныя польскія законы. Можна быць пэўным, што польскі суд засудзіць гэтых дэпутатаў—лепших сыноў Заходній Беларусі—на доўгія гады катаржнай турмы толькі за тое, што яны ў Польшчы думалі, што ў сучасны век існаваньня „найліберальнейшай“ констытуцыі ня трэба ўжо стасавацца да сапраўднай, з часоў няволі яшчэ паговоркі: „скачы, уража, як пан кажа“.

Ва ўсім сьвеце ідзе цяпер барацьба двух клясаў, двух лягераў—барацьба працоўных супроць эксплётатарапі, рабочых і сялян—супроць абшарнікаў і капиталістых. Гэтая барацьба асабліва яскрава выяўлена і ў Польшчы, дзе гэтае змаганье двух клясаў звязана з нацыянальным вызваленінем працоўных прыгнечаных нацый.

У гісторычным ужо цяпер мінулым 1915 годзе царскі ўрад мог дазволіць сабе роскаш пасадзіць у турму за краты ўсю соцыял-дэмократычную фракцыю Дзяржаўной Думы. Польскі „Дэмократычны“ Ўрад Пілсудзкага арыштам і адвінаваньнем беларускіх дэпутатаў яскрава паказаў, што ён ня толькі можа спрачацца з б. царскім урадам Расіі за пальму пяршынства ў зьдзеках, гвалтах і бязглаздай цынічнасці, але мае ўсе адзнакі „тэхнічнай удасканаленасці“ гэтых сродкаў і формаў прыгону. Суд у Польшчы над Беларускай Сялянскай Рабочай Грамадой гэта—суд над працоўнымі Заходній Беларусі.

Кнігапіс

3. Бядуля „Танзілія“, новэлі.
Выданьне „Ўзвышиша“. Менск,
1927 г., стар. 75, цана 50 кап.

У апошні год на нашым кніжным рынку пачынае з'яўляцца новы жанр эпічнай поэзіі—новэлі. Гэты жанр у сусветнай літаратуре ня новы, варта ўспомніць, напр., арабскія казкі, але ў нашай беларускай літаратуре гэта навінка, якую трэба вітаць.

Разгледзім нядаўна выдадзеная „новэлі“ З. Бядуля. Па зъместу магчыма, іх падзяліць на дзьве часткі: апавяданьні рэалістычныя, як, напр., „Танзілія“ і інш., і да другой належыць „Музыка“, напісаны ў романтычна-сымболічным напрамку.

У „Танзілії“ пісьменык імкнецца даць малюнак жыцьця прыгнечанай мужам татаркі Танзілі. Танзілія ведае, што гэтак не павінна быць, трэба пажаліцца ў сельсавет, але ж яна так і не дашла да сельсавету. Канчаецца апавяданьне крывавай драмай, якая разыгралася паміж ёю і Мунькай за прыжытая дэйцё.

Апавяданьне напісаны ў рэалістичных танох, але рэалізм нейкі жорсткі; па сваёй жорсткасці падобны да апавяданьня „Ашчасльвіла“. Апавяданьне „Дзе твой сын?“ па тэме нічога новага ў беларускую літаратуру

ня ўносіць З'яўртае на сябе ўвагу тып бацькі паўстанца, дзедка Барташука. Ні бізун, ні шпількі пад ногді, нішто ня прымушала сказаць, дзе яго сын.

„У гарах“ і „Іслам-Бэй“ гэта каўкаскія новэлі.

З боку мастацкага З. Бядуля ў гэтых апавяданьнях нічога новага не дае. Мы сустракаем тут тыпізацыю прыроды; тое, што можам знайсьці ў любым з апавяданьняў.

Імкненъне даць псыхолёгію гэрояў удаеца, але адсюль як вынік тое, што пісьменык шмат увагі ўдзяляе: паперша—апісанью прыроды, падругое—пераражываньням гэрояў (Танзілія, старая Утта—„У гарах“, дзядок Барташук „*Powiedź dzie jest twoj syn?*“) і на другі плян адсоўвае разъвіцьцё дзея. Зусім іншае мы бачым у сапраўднай новэлі. Новэля ня імкнецца да тыпізацыі,—уся ўвага чытача ў новэлі з'яўртаецца да сітуацыі, да нечаканых паваротаў, падзеі; гэта ўсё адсутнічае ў новэлях З. Бядуля, іх лепей называць апавяданьнямі; апошняя „новэля“—„Музыка“, як я ўжо адзначаў, гэта романтычна-сымболічная казка. Пісьменык апавядае, як „Музыка“, сын сінягрывага Нёмна, вандраваў па роднай зямлі“ Музыка гэта самы мастацкі твор

у гэтым зборніку, Музыка гэта вязанка мастацкіх вобразаў, эпі-тэгай, парайнаўняй.

Мова яго мастацка і зразумела.

Прысьвячаецца казка Коласу. Сымбаль „Музыкі“ гэта Колас, які вандраваў у працягу год „па новай зямлі“, не адзін, а з дзіцём сваёй скрыпкі „Музыкай“. Гэта, паўтараю, самы мастацкі твор з усяго зборніку.

І. В.

Міхайла Грамыка. „Дзівые поэмы“. Выданыне Беларускага Дзяржаўн. Выдавецтва. Менск, 1927 г., 65 кап., стар. 136.

Пад гэтым загалоўкам надрукаваны поэмы: „Крылан“, якая друкалася ў 1922 г. у часопісу „Адраджэннне“, і „Лясынічанка“, друкалася ў 1924 г. у часопісе „Полымя“.

У поэме „Крылан“ поэта імкненца ў мастацкай форме апісаць адну з заваёў сучаснае тэхнікі—авіяцыю і гэтым якбы прынесці падзяку таму:

„Хто на горы зышоў
Пад уладу машын.
Хто паветра аў'даў“.

Галоўная асаба поэмы—Ізяславаў-Крылан. Э маленства адарваны ад сваёй бацькаўшчыны, ён імкненца папасці да бера-гоў Дняпра, да роднай вёскі. Крылан накіроўваецца да родных палёў. У вёсцы ён навучаецца працуваць, але хутка пачынае сумаваць. Ізяславу хо- чацца падняцца ў неба, бо:

„Ясна ў небе, вольна ў небе,
Там душы ня трэба слоў“, і ён ляціць, але назад не вяртаецца. Канец Ізяслава трагічны,

ён згарае разам з сваім крыланам.

Поэта імкненца даць тып багатырскі, тып сучаснага працаўніка ў нашым будаўніцтве, але выходзіць наадварот. У поэме мы маєм некі романтычны, казачны тып, багата аздобленага фантастыкай. Яму спадабаецца сядзець на могілках, глядзець кудысьці ў далі і марыць; нават ня толькі на могілках, а на кожным кроку ён для сваіх лятуценій знаходзіць матэрыял. Нават і могілку Ізяслава поэта апісвае ў романтычным духу:

„Ноччу носіцца кажан,
У неба просіцца Крылан,
Час мінае, slabnucь сілы,
Сей саколік на магілы.
Сей на крыжак адпачыць;
Вёска могілак маўчыць,
Байкі бае вециярочак
Сыпле жоўденкі лісточак,
Сыпі саколік, гета я—
Глеба, родная зямля!“.

Наогул, уся поэма напісана ў фантастычных танох. Тут мы сустракаем мітолёгічныя вобразы, як, напр., Ярыла, Пярун, Вяснянка і г. д., якія ў большасці чытачу не зразумелы.

Нават некаторыя радкі поэта піша накшталт народных за- кляццяў, напр.:

„Эльўся з ёю, зльўся з ветрам,
Перадайся грунтам нетрам,
Сокам выйдзі у съязблю,
Каб ня сохла, а цывіло“.

Гэтак сама поэта карыстаецца і мастацкім фольклёрам, як, напр., жніўныя песні, але гэтыя песні поэта прышывае чорнымі ніткамі да белага. Гэта магчыма заўважыць і ў працягу ўсёй поэмы, композыцыя храмае, імкненне адбіць сучасныя заваёвы паветра ў некім народным, казачным духу поэце не ўдаец-

ца. Шырокія колы чытачоў шмат чаго ў ёй не зразумеюць.

Зусім іншае ў гэтых адносінах другая поэма „Лясьнічанка“. Гэта поэма гісторыка-гэроічная, яна адбівае наша нядайные мінулае, паўстанцкі рух на Беларусі.

Гэтая тэма ў беларускай літаратуры ня нова, да і ў поэты мы яе сустракаем больш распрацаванаю ў драматычнай форме—каку аб п'есе „Над Нёманам“. Народ паўстае, бо:

„Жыць цяжка на крэсах усходніх,
Марнуетца дарма народ.
Гудуць Навагрудак, Гародня,
Пад Вільніем ідзе карагод“.

Паўстанцы зьнішчаюць панскія маёнткі, паноў з іх лёка-
ямі. Панства ім гэтага не даруе, паўстанцаў ловяць, катуюць і забіваюць.

Актыўна дапамагае паўстан-
цам Галена, якая ўрэшце пагі-
бае разам з Тарасам—правады-
ром паўстанцаў.

Больш увагі поэта ўдзяляе Галене, калі мы нічога ня веда-
ем аб яе таварышох, якія міга-
нулі перад намі і скаваліся; дык
Галена праходзіць цераз усю
поэму чырвонай стужкай.

Прайда, у поэты не хапае фарбаў, каб даць надворны яе выгляд, затое гэты вобраз яскрава паўстае перад намі ў гэроічнай барацьбе з панствам.

Напісаны поэма ў рэалістыч-
ных танох. З композыцыйнага боку паасобныя часткі звязаны паміж сабою больш шчыльна: мы тут не назіраем паасобна прышытых кавалкаў, як у поэме „Крылан“.

Чытаецца поэма без напру-
жанасці, бо поэта імкненцца даць вобразы, патрабуючыя раз-
гадкі, а вобразы просты, як і праста мова поэмы.

І. В.

Х р о н і к а

Б. С. С. Р.

У „Маладняку“

* Апошні час у аб'яднаньні адбыліся грунтоўныя зъмены. У сувязі з апошнім іадзеймі і заняпадам склалася новае кіраўніцтва аб'яднаньнем у складзе т.: П. Галавача, Р. Мурашкі, Аркадзя Моркаўкі, С. Хурсіка, Іл. Барашкі, В. Кавала, Е. Пфляумбауму.

* У рэдколегію часопісі „Маладняк“ замест ранейшых трох часовае кіраўніцтва высунула пяцёх.

* Рэдактарам часопісі і сакратаром часовага кіраўніцтва адначасова зъяўляецца Р. Мурашка.

* З апошняга часу ўзяты цьвёрды курс на рэорганізацыю часопісі. Завязваецца і ажыўляецца сувязь з рознымі літорганізацыямі іншых савецкіх рэспублік.

* Часовая кіраўніцтва аб'яднаньнем „Маладняк“ і рэдакцыя часопісі „Маладняк“ пераехалі ў новае памяшканье: Камуністычная вул., дом працасьветы.

* Аркадзь Моркаўка здаў для надрукаваньня ў БДВ свой першы зборнік вершаў пад называ „Дым жыцця“.

* В. Каваль здаў да друку ў БДВ зборнік апавяданьняў „На загонах“.

* За апошні м-ц у часопісі „Маладняк“ паступіла ад розных аўтараў больш за 300 вершаў, апавяданьняў і п'ес.

Пісьменьніцкі асяродак.

* Беларускі дзяржаўны університет зъяўляецца ў сучасны момант сапраўдным пісьменьніцкім асяродкам на Беларусі. Значная частка беларускіх пісьменьнікаў і поэтаў вучыцца зараз на лінгвістычна-літаратурным аддзяленні. Штодня ў памяшканьнях університету можна сустракыць: Крапіву, Александровіча, В. Кавала, С. Хурсіка, Фаміна, Дудара, Якімовіча, Барашку і інш.

У будынку університету ў большасці наладжваюцца розныя літаратурныя вечары, дыспуты, даклады. З адсутнасцю будынку пісьменьнікаў університету заслугоўвае поўнае права быць названым пісьменьніцкім асяродкам.

Па літорганізацыях

* Навакол часопісі „Полымя“ заснавана новае літаб'яднаньне, прыняўшае для сябе назыву часопісі. У склад яго ўваішлі: Ц. Гартны, Грамыка, Галубок, Ал. Гурло, Дудар, Зарэцкі, Александровіч, Чарот, Вольны, Янка Купала, Якуб Колас, Нёманскі, Ляжневіч, Піотуховіч, В. Сташэўскі (драм).

Організацыя ставіць сваімі задачамі: 1) аб'яднаныне літаратурных сіл, 2) сувязь з іншымі літорганізацыямі і 3) афармленне пролетарскай літаратуры.

* Беларуская Літаратурна-Мастацкая Комуна выдала № 1 сваій часопісі „Росквіт“ У далейшым часопісі будзе выдавацца раз у 3 месяцы.

* Поэта Кляшторны („Узвышша“) здаў у БДВ другі зборнік сваіх вершаў.

Р. С. Ф. С. Р.

* Да прыезду ў СССР славутага амэрыканскага пісьменніка Эптона Сінклера дзяржвыдавеџтва выдала збор твораў апошняга ў 12 тамох, кошт усяго выдання 15 р.

* У дзяржаўным выдавеџтве вышлі з друку: Г. Майэрс— „Гісторыя амэрыканскіх міліярдэраў“, Г. Ігумнавай— „Маркізставы паход“, Л. Савельева— „Нямыя асьведкі“, Н. Гірасімчанкі— „Бацька Махно“, Ал. Талстога— „Аэліта“, Н. Асеева— „Сямён Праскакоў“, С. Заяцкага— „Зямля бяз сонца“.

* У выданыні „Камуністычная акадэмія“ да 100 гадавіны Л. Талстога рыхтуюцца два сур'ёзных зборнікі: „Леў Талстой у съясле марксыцкае крытыкі“ і „Ленін і Талстой“. У апошнім будуць зъмешчаны яшчэ дасюль не апублікованыя думкі Леніна аб Талстым і апошняга аб творах Леніна.

* У вясну 1928 году ў Маскве пачне будавацца „Дом пісьменніка“.

* Дзяржаўным інстытутам гісторыі мастацтва падрыхтоўваец-

ца да друку поўны збор твораў памёршага ў 1922 г. поэты Вел. Хлебнікава.

* На выстаўцы, прысьвечанай Л. Талстому, зъмешчаецца 410 кніг і брошур пісьменніка, выдадзеных у 1917-1918 г. г.

* Выдавеџтва „Маскоўскі рабочы“ рыхтуе да друку „Міжнародны літаратурна-мастацкі альманах“ пад рэдакцыяй Анры Барбюса.

* У Выданыні „Акадэмія“ вышаў 10 том поўнага збору твораў Анры дэ-Рэнье — роман „Дымка часу“ і роман Проспера Мэрыме— „Калумба“.

* Выходаіць з друку кнішка М. Горкага— „Па Русі“.

* Дзяржвыдавеџтвам надрукаваны кнігі Абаленскага „Крым за Урангелем“ і Герасімчанкі „Бацька Махно“. Абедзве кніжкі зъяўляюцца цікавымі дзенінкамі ўдзельнікаў, якія ў часы грамадзянскае вайны былі ў лягеры белых.

* Рыхтуеца да друку летапіс белае барацьбы „Белая справа“. Гэтая кнішка вышла ў Бэрліне. Яна зъмешчае ў сабе шэраг цікавых момантаў (шмат новых драбніц) з гісторыі контррэвалюцыі. У кнізе паказаны падрыхтоўка да чэха-славацкага пайстання і контррэвалюцыйная падрыхтоўка на Доне.

* Дзяржвыдавеџтва ўзялося надрукаваць шэраг адрыўкаў з двохтомнае працы ген. Дэнікіна— „Нарысы расійскай смуты“. У гэтае выданыне ўвойдуць: „Няслава і съмерць ген. Карнілава“ і „Французы ў Адесе“. Аўтар дае шмат новых дакументаў і фактаў.

* 29 лістапада ў Москву прыехаў амэрыканскі пісьменьнік Льююс Сінклер для азнаямлення з культурным жыцьцём Савецкага Саюзу.

* Поэты: Жараў, Бязыменскі і Уткін выяжджаюць у месячную паездку за межы.

* Пры Ленінградzkім літфондзе ў якасці матар'яльнай дапамогі пісьменьнікам організуюцца падсобныя прадпрыемствы: бюро машынанапісання, бюро рахункаводных прац, бюро пасылкі літаратурных матар'ялаў провінцыяльным выданьям.

Украіна

* Выходзяць і вышлі з друку наступныя кніжкі: Эймітра Загула— „Мотывы“—поэзія, Міколы Тэрэшчанка— „Межа і Межа“, Ів. Мікоценкі — „Браты“—аповесьць, О. Валызькі— „Поэзії“, Г. Косячэнкі— „Жалезная кроу“—аповесьць, О. Віньнічанкі— „Сонечная машина“, К. Анішчанкі— „Балон“—аповесьць, А. Хвілі— „Яснаю дарогаю“.

За межамі

* Міжнародны зъезд Бэрнскае конфэрэнцыі па пытанню аўтарскага права адкладзена да вясны 1928 г. Зъезд меўся быць скліканым у фашысцкім Рыме (чамусьці?).

Нямеччына

Гістарычнае каштоўнасць

У Клагенфуртскай бібліотэцы знайдзены адрыўкі рукапісу „Нібелунгі“, напісаныя ў баварскім дыялекце. Час напісання іх адносяць да 12 ці 13 стагодзьдзя.

* У хуткім часе маецца быць апублікованым рукапіс Рыхарда Вагнера, што знаходзіўся да сюль у прыватных руках. Гэта— перакладзеная на музыку—популярная песенька „Der Tannenhbaum“. Напісанье рукапісу належыць да 23 году жыцьця композытара.

* У Бэрліне вышаў у съвет новы твор Гауптмана на тэму аб Тылю Уленшпігелю, вялікі эпос, напісаны гэкамэтрам.

* У Мюнхене ў нямецкім перакладзе вышла аповесьць Кнута Гамсона „Валацуга“. Да гэтуль Кнут Гамсон не карыстаўся ўвагай у Нямеччыне.

* Драматург Клодэль піша драму аб Колюмбе.

* Выходзяць неўзабаве новыя кнігі вядомых пісьменьнікаў: Дэбліна— „Натурфілёзофскія творы“, Гофманстала— „Вежа“, Гессэ— „Падарожжа ў Нюрнберг“, Кафкі— „Амэрыка“, Пальгара— „Я—съведка“, Верфеля— „Сакрэт аднаго чалавека“, Бортэна— „Ліёнскі студэнт“.

* Савецкая „Сіняя блуза“, якая выступае зараз па сцэнах тэатраў нямецкіх народу, мае вялікі посыпех. У выніках першых выступленняў нямецкія рабочыя зорганізавалі сваё „Чырвоную блузу“.

Францыя

* У Парыжы „французская асotsцяція пісьменьнікаў-воінаў“ наладзіла ўрачыстое адчыненне помніка пісьменьнікам, загінувшым на вайне. На съязне Пантэону высечана 562 імёны забітых романістых, поэтаў, філёзофаў і інш.

* Забаронены наступныя кнігі французскіх пісьменьнікаў: П. Ампа— „Людзі“, —аповесьць, Рамюза— „1918“, Роні— „Падарожжа ў бескандовасць“, Дарэна— „У краіне века-вечнага лёду“— з гісторыі Грэнляндый XVIII ст.

* Нядайна знайдзена ненадрукаваная нідзе драма вершам Гюі де-Мопасана. Сюжэт драмы гісторычны, і пры напісаныні яе аўтар карыстаўся парадамі Флобера. У хуткім часе драма будзе выдадзена разам з новым жыцьцё-пісам пісьменьніка.

* Вышаў роман аб псыхолёгіі дзяячыны— „Ай цо ў сонца“— Рэйнэ Трызета.

* Буйным прадстаўніком авантурнага жанру з'яўляецца зараз у Францыі пісьменьнік Мак Орлан. У аднэй з апошніх кніг— „Начная Маргарыта“— ён дае яскравыя асаблівасці гэтага жанру.

* Асаблівым посьпехам на кіноэкране карыстаецца романісты

П'ер Бенуа. Амаль усе яго творы перароблены ўжо для кіно. Зараз у Парыскіх кіно дэмонструюцца: „Атланціда“, „Кенінгсмарк“, „Шлях волатаў“, „Лівінская княгіня“, „Калодзезь Якава“, „Начны абход“.

* Акадэмія падрыхтоўваеца да друку на працягу 50 год выданыне слоўніка французскіх мовы. Першы том гэтага слоўніка маецца выйсьці з друку ў красавіку гэтага году.

А и г л і я

100.000 рублёў за роман

* Жонка быўшага першага міністра лорда Асквіта— Марго Асквіт напісала свой першы роман. Лёнданскія выдаўцы, у якіх на першым пляніе на твор, а гучнае імя, распачалі сапраўдную конкурэнцыю, каб нажыць гэты роман. За 100.000 рублёў адна буйная выдавецкая фірма набыла яго, перамогшы такім парадкам сваіх конкурэнтаў.

З Ъ М Е С Т

	Стар.
Л. М. Талстой. Ляксейка Гаршок (апавяд.)	3
Аркадэз Маркаўка. * (Травень ціха крытылі распасыцёр над садам— верш)	9
" " * (Гэта несцяня—ціхаму канцу—верш)	10
" " * (Створаюць пайленты гадзіннік—верш)	11
Р. Мурашка. У іхным доме (апавядъць)	12
А. Вечар. * (Слава тым, хто на зямлі ідзе—верш)	48
М. Нікановіч. Сылёзы веснавыя (апавяданьне)	49
Я. Ігашын. У сэрцы радасць расквітнела (верш)	65
П. Галавач. Дасужая (апавяданьне).	66
Г. Лёнгфэлло. Гайавата і Мэджэківіс (перакл. з ангельск.)	79
Стаян: Народны. Алеся Дудар .	82
" " Уладзімер Дубоўка .	83
" " В. Стапэўскі	84
Іл. Барацька. Уладар маствацкага слова (да стагодыдзят са дню нараджэння расейскага клясыка Л. М. Талстога)	85
П. Р. Барацьба за якасьць	90
Ул. Каліноўскі. К суду над Б.С.Р. Грамадою	97
Кнігапіс .	105
Хроніка .	108

